

Зміцер Сасноўскі

*Гісторыя беларускіх  
музычных упрываў*

Мінск  
«Медысонт»  
2009

УДК 78.03(476:1-87)(091)

ББК 85.313(4Беи)

C20

Аўтар і МГА «Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына”» выказваюць  
падзяку кіраўніку Дабрачыннага фонду «Этнічны голас Амерыкі» (ЗША)  
Ірэне Калядзе-Смірновай за дапамогу ў выданні кнігі.

**Сасноўскі, З.**

C20 Гісторыя беларускіх музычных упłyvaў / Зміцер Сасноўскі. — Мінск : Медысонт, 2009. — 140 с.

ISBN 978-985-6887-30-0.

Кніга прысвечаная ўпłyву беларускай музыкі на музычнае мастацтва  
блізкіх і далёкіх суседзяў, а таксама яе прысутнасці ў свеце. Разглядаецца твор-  
часць кампазітараў беларускага паходжання за мяжой і іх еўрапейскае пры-  
знанне (Міхал Клеафас Агінскі, Станіслаў Манюшка, Напалеон Орда ды іншыя),  
уклюčэнне беларускіх народных мелодый у творы вядомых кампазітараў  
(Людвіг ван Бетховен, Фрыдэрык Шапэн, Мадэст Мусаргскі, Пётр Чайкоўскі),  
пашиярэнне ў замежжы беларускіх нотных матэрыялаў. Чытач знойдзе цікавыя  
звесткі пра навучанне ў Беларусі замежных музыкаў і музычнае жыццё бела-  
рускай эміграцыі ў XX ст.

УДК 78.03(476:1-87)(091)  
ББК 85.313(4Беи)

**ISBN 978-985-6887-30-0**

© Сасноўскі З., 2009

© Афармленне. СТАА «Медысонт», 2009

# Змест

Прадмова

**4**

Выезд беларускіх музыкаў на працу за мяжу

**9**

Беларускія інструменты і фальклор у культуры іншых народоў

**22**

Беларускія нотныя матэрыялы за мяжой

**29**

Вядомыя кампазітары і музыкі беларускага паходжання

**42**

Беларускі фальклор у творах вядомых кампазітараў

**93**

Атрыманне адукатаў ў Беларусі замежнымі музыкамі

**101**

Прафесійныя музыкі беларускай эміграцыі XX ст.

**112**

Падсумаванне

**130**

Літаратура

**133**

# Прадмова



еларуская музыка, якая мае багатую гісторыю, у розныя перыяды ўпłyвала на музычнае мастацтва блізкіх і далёкіх суседзяў. Шмат якія кампазітары беларускага паходжання набылі агульнаеўрапейскае прызнанне — Міхал Клеафас Агінскі, Станіслаў Манюшка, Напалеон Орда, Мечыслаў Карловіч, Ганна Мейчык, Чэслаў Немэн... Многія расійскія і польскія кампазітары (Пётр Чайкоўскі, Мікалай Рымскі-Корсакаў, Фрыдэрык Шапэн ды іншыя) уключалі ў свае творы беларускія народныя мелодыі. У Беларусі атрымалі музычную адукацию такія выдатныя музыкі, як Фёдар Стравінскі (бацька Ігара Стравінскага), Сяргей Мігай, Марыя Гулегіна, Ірма Яўнзем...

Часам беларускія ўплывы мелі доўгачасовы характар: нашыя музыкі працавалі ў Польшчы пры дварах каралёў Ягайлы, Аляксандра, Жыгімонта I, Жыгімонта II і Жыгімонта III; падручнікі па тэорыі музыкі рэктара Палацкага калегіума Жыгімонта Ляўкісіна выдаваліся ў Мангейме, Кельне, Вене. Часам беларускія ўплывы былі адзінкавымі з'явамі: беларускія народныя мелодыі ў 9-й сімфоніі Людвіга ван Бетховена, а таксама ў «Grand Fantasie» Фрыдэрыка Шапэна, у оперы «Барыс Гадуноў» Мадэста Мусаргскага...

Асаблівым відам беларускіх уплываў трэба прызнаць тое, што кампазітары нашага краю першымі ў Еўропе рабілі значныя музычныя адкрыцці. Напрыклад, беларускія кампазітары выкарыстоўвалі вакальныя цыклы задоўга да афіцыйнага адкрыцця гэтага жанру Л. Бетховенам, а паланэзы Мацея Радзівіла з'яўляюцца самымі раннімі аркестравымі ўзорамі гэтага танца ў Еўропе. Міхал Казімір Агінскі падказаў Ёзэфу Гайдну сюжэт яго славутай араторыі «Стварэнне свету». За восем гадоў да напісання Вольфгангам Амадэем Моцартам оперы «Вяселле Фігаро» мелодыя каваніціны Фігаро ўжо прагучала ў вакальным цыкле «Да Касі» Міхала Клеафаса Агінскага. Заснавальнікам расійскай гітарнай школы стаў музыка з Вільні Андрэй Сіхра. Першую оперу «Фаўст» у супрацоўніцтве з Ёганам Вольфгангам Гётэ напісаў Антоні Генрык Радзівіл. У «Фаўсце» Радзівіла Мефістофель упершыню заспываў тэнарам, і толькі пазней гэта сустракаецца ў оперы Сяргея Пракоф'ева «Агнёвы анёл». Джузэпэ Вэрдзі пачынае першую карціну «Рыгалета» музыкай, якая літаральна паўтарае «д'ябальскія скокі» Мефістофеля з «Фаўста» Антонія Генрыка Радзівіла. Акрамя гэтага, Антоні Генрык Радзівіл апярэдзіў свой час у сістэме лейтматываў, якую пазней увёў у оперную практику Рыхард Вагнер. Антонію Генрыку Радзівілу прысвячалі свае творы Людвіг ван Бетховен, Фрыдэрык Шапэн, Фелікс Мендэльсон

*Гісторыя беларускіх музычных універсітэтаў* || ♫ ♂ 5

і Марыя Шыманоўская. Высокую ацэнку яго творам давалі Ферэнц Ліст і Роберт Шуман.

Шмат якія дасягненні беларускай музыкі капіявалі кампазітары суседніх краін, асабліва П. Чайкоўскі, які ў «Пікавай даме» выкарыстаў паланэз беларускага кампазітара Восіпа Казлоўскага, а раманс Міхала Клеафаса Агінскага «Абуджэнне» зрабіў «сектай Ленскага» ў оперы «Яўгеній Анегін» (той жа раманс «Абуджэнне» трапіў у Сімфонію № 6 П. Чайкоўскага).

Несумненна, самым папулярным беларускім кампазітарам, чыя творчасць паўплывала на музычную культуру многіх краін, быў Міхал Клеафас Агінскі. Апрача ўжо пералічаных фактаў (апярэджванне Моцарта, «пазычанне» мелодый П. Чайкоўскаму), Міхал Клеафас Агінскі зрабіў значны ўплыў на творчасць Габрыэля Грубера, Роберта Шумана, Ферэнца Ліста і Фрыдэрыка Шапэна. Асабліва прыкметна яго ўздзеянне на рамансавую культуру Расіі. Раманс Міхала Клеафаса Агінскага «Каля цябе» паслужыў правобразам «старынных русских романсов» XIX ст., стыль раманса Міхала Клеафаса Агінскага «Завялая ружа» скапіяваны ў рамансе Міхаіла Глінкі «Сумненне».

Некаторыя беларускія музыкі становіліся вельмі вядомымі за межамі Беларусі. Ганна Мейчык, дачка мінскага адваката Д. Мейчыка, з поспехам выступала ў нью-ёркскай Metropoliten opera, стала салісткай міланскай La Scala і лісабонскай оперы San Carlush. Беларускі патрыёт славуты спявак Міхась Забэйда-Суміцкі атрымаў прызнанне ў Італіі, Чэхіі і Польшчы. Вядомы беларускі скрыпач і кампазітар Міхаіл Ельскі паспяхова канцэртаваў у Польшчы і Германіі. Шклousкі віртуоз Міхаіл Гузікаў з беларускім народнымі «брusочкамі» (правобраз ксілафона) з вялікім поспехам гастраліяваў у Польшчы, Аўстрый, Германіі і Бельгіі. Заўжды памятаў пра свае беларускія карані легендарны польскі спявак і кампазітар Чэслаў Немэн.



Зміцер Сасноўскі

Даследаванне беларускіх музычных упłyваў і прысутнасці беларускай музыкі ў свеце дагэтуль адбываецца эпізадычна і носіць несістэмны характар. Дадзенай тэме не прысвечана ніводнай манаграфіі. Многія факты гісторыі беларускай музыкі яшчэ не ўведзеныя ў навуковы ўжытак. Гістарычнае музыказнаўства ў Беларусі толькі пачынае развівацца. З гэтых прычынаў дадзеная праца з'яўляецца ў многіх аспектах эксперыментальнай і мае на мэце папярэднюю сістэматызацыю факталагічнага матэрыялу і яго першаснае асэнсаванне. Выказаныя ў кнізе меркаванні за-снаваныя на даступных крыніцах і могуць быць удакладненныя ці нават абвергнутыя пры супастаўленні іншага набору фактаў ці адкрыцці новых гістарычных крыніц.

Прапанаваная структура працы падаецца аўтару аптымальнай, але не пазбаўлена недахопаў. Напрыклад, раздзел «Выезд беларускіх музыкаў на працу за мяжу» вельмі блізкі па зместу да раздзела «Вядомыя кампазітары і музыкі беларускага паходжання». Утвараецца пэўная штучнасць у падзеле беларускіх музыкаў за мяжой на малавядомых і вядомых, бо часам вядомыя музыкі страчвалі сувязь з Радзімай і цалкам успрымалі музычную культуру новай краіны. У кнізе адсутнічае раздзел аб выданні за мяжой твораў беларускіх кампазітараў, бо гэтае пытанне асветленае ў біяграфіях саміх кампазітараў.

Пры аднясенні музычнай з'явы да пэўнага раздзела улічана тое, які бок гэтай з'явы найбольш вызначыўся як беларускі музычны ўплыў. Напрыклад, Станіслаў Манюшка, які актыўна выкарыстоўваў беларускі фальклор, апошнюю частку жыцця правёў у Польшчы. Яго творчасць разглядаецца ў раздзеле «Вядомыя кампазітары і музыкі беларускага паходжання», а не ў раздзеле «Беларускі фальклор у творах замежных кампазітараў». Іншы прыклад: Вячаслаў Селях-Качанскі — выдатны спявак беларускага паходжання, але яго творчы шлях

*Гісторыя беларускіх музычных уплываў*



разглядаецца не ў раздзеле «Вядомыя кампазітары і музыкі беларускага паходжання», а ў раздзеле «Графесійныя музыкі беларускай эміграцыі», бо апошнюю частку жыцця ён актыўна ўдзельнічаў у жыцці беларускай эміграцыі ЗША.

Існуе таксама праблема карэктнага выкарыстання гісторычных тэрмінаў.

Старабеларуская народнасць была дэмаграфічным падмуркам Вялікага Княства Літоўскага і арэал яе расселення ў XV–XVIII стст. ахопліваў большую частку гэтай дзяржавы. Старабеларуская мова была дзяржаўнаю мовай Вялікага Княства. У выніку палітонім «ліцвіны» ў XV–XVIII стст. надзвычай часта выкарыстоўваўся ў дачыненні да прадстаўнікоў старабеларускай народнасці. Пры гэтым для азначэння праваслаўнага насельніцтва Княства Літоўскага выкарыстоўваліся тэрміны «русін», «русінскі», «рускі». Тэрміны «літоўскі» і «рускі» знаходзіліся ў складанай узаемазалежнасці. У гэтай сітуацыі вызначальны становіцца географічная лакалізацыя прадмета даследавання.

Сучасныя дзяржаўныя межы Рэспублікі Беларусь не ахопліваюць усяго арэала этнографічнага расселення беларусаў. Аднак усе без выключэння этнічныя беларускія землі на працягу многіх стагоддзяў былі паўнавартаснымі ўдзельнікамі мастацкіх працэсаў у межах старабеларускай народнасці і пазней беларускай нацыі. Абшар беларускага этнасу ахоплівае землі ад Заходніяй Смаленшчыны да Беласточчыны (Падляшша), ад Паўднёвой Латгаліі і Віленскага краю да Палесся. Адпаведна, музычным мастацтвам Беларусі будзем лічыць усе музычныя з'явы, якія ўзніклі і сформаваліся на вызначанай тэрыторыі.



# Выезд беларускіх музыкаў на працу за мяжы

## Беларускія музыкі ў Польшчы

І

азвіццё свецкай музыкі ў Вялікім Княстве Літоўскім паўплывала на яе актыўны экспарт у Польшчу, асабліва ў часы валадарання Ягелонскай дынастыі. І гэта не выпадкова: дзяцінства Ягайллы прайшло на Віцебшчыне, ягоны бацька князь Альгерд 25 гадоў быў віцебскім князем; пачатак Ягелонскай дынастыі Ягайла паклаў разам з беларускай князёўнай Соф'яй Гальшанскай. Калі Ягайла стаў польскім каралём, з яго дваром у Кракаў прыехалі музыкі-русыны (праваслаўныя музыкі), у тым ліку «цытарысты», «тympanісты», а таксама «*bajarze*» і «*lirnicy*». Сярод шматлікіх музыкаў пры двары Ягайллы былі таксама «*lubiani przez króla gęślarze rusczy*» (улюбёныя каралём гусляры русінскія) [75, s. 32].

Увогуле, у перыяд каралявання Ягайлы і прадстаўнікоў гэтай дынастыі назіраецца пастаянная прысутнасць беларускіх музыкаў у Кракаве. Каля 1441 г. пры дворы кракаўскага мечніка Мікалая Сэрафіна служыў музыка і жанглёр «русін» Рафал Трапашка. За часам знаходжання ў Кракаве жонкі Ягайлы князёўны Соф'і Гальшанская (пабраліся шлюбам у 1422 г.) пры каралеўскім дворы была створаная каралеўская капэла, у склад якой уваходзілі інструменталісты і, магчыма, трохгалосы вакальны гурт а капэла, якія ўдзельнічалі ў прыдворных набажэнствах [75, с. 32]. Досьць верагодна, што стварэнне капэлы пры каралеўскім дворы адбылося з ініцыятывы самой Соф'і Гальшанская і пры ўдзеле беларускіх музыкаў.

Менавіта ў час прысутнасці нашых музыкаў пры дворы Ягайлы беларускія дойліды пад кірауніцтвам майстра Андрэя зрабілі размалёўку капліцы Св. Троіцы ў Люблінскім замку з унікальнымі выявамі музыкаў. На фрагменце гэтай фрэскі (у беларускай літаратуры яна атрымала назыву «Хрыстос у прыторыі», у польскай — «Naigrawanie») можна ўбачыць музыкаў, якія граюць на лютні, рэбеку, трохкунтай псалтыры і рогу. Магчыма, гэта выява беларускіх прыдворных інструменталістаў.

Музыкі з беларускіх земляў працавалі і пры дварах іншых каралёў. Шмат хто з іх ўдзельнічаў у прыдворных канцэртах і разам з каралеўскім почтам выязджаў у падарожжы. На мяжы XV і XVI стст. кароль польскі і вялікі князь літоўскі Аляксандр меў пры дворы «літоўскага» музыку і спевака з імем Чурыла, якога Аляксандр зрабіў кірауніком каралеўскай капэлы (паводле звестак, знайдзеных Э. Зайкоўскім). Той жа Чурыла выконваў пад лютню спевы «пра Літву» маладому каралевічу Жыгімонту (будучаму каралю Жыгімонту I Старому) [19]. У сярэдзіне XIX ст. былі знайдзеныя фінансавыя дакументы караля Жыгімента II



Зміцер Сасноўскі



Капэла музыкаў. Фрагмент фрэскі «Хрыстос у прыторыі»  
з капліцы Св. Троіцы ў Люблінскім замку. Канец XIV — пачатак XV ст.

Аўгуста, сярод якіх значыліся выдаткі на аплату «літоўскага лютніста» (тады, у XIX ст., знаходка натхніла мастака Войцеха Герсана на стварэнне карціны, дзе народны музыка грае каралю на лютні ці бандуры).

Беларускія музыкі працавалі і пры двары караля Жыгімента III Вазы (1587—1632). Іх імёны згадвае Мікола Куліковіч: «...кампазітар і спявак Сымон Пятка, спевакі

*Гісторыя беларускіх музычных дыялоў*

Саўка, Табіяшык і Юры Вярбковіч, саліст на флейце Андрэй Кулікоўскі, цымбаліст Крыштапор Правінскі, інструменталісты Паўла Бядзінскі, Юры Радамінскі і шмат іншых беларусаў» [31, с. 34]. Сярод іх асаблівы поспех мелі двое — Табіяшык (лірычны тэнэр) і Юры Вярбковіч (магутны бас). Н. Прывалаў прыводзіць прозвішчы і іншых нашых землякоў пры двары Жыгімонта III: Сцяпан Будавінскі і Іван Куроўскі [56]. Пры двары караля Жыгімонта III Вазы працаўаў таксама адзін з найлепшых беларускіх арганістаў XVII ст. Адам Масяжкоўскі [50, с. 56].

Згаданая звесткі сведчаць, што ў XV–XVI стст. прысутнасць беларускіх музыкаў пры кракаўскім каралеўскім двары пераўтварылася ўжо ў сталую традыцыю.

Увогуле ў XVI ст. музыкі Княства Літоўскага былі вельмі запатрабаваныя ў Польшчы — перыядычна выязджалі на урачыстасці да каралеўскага двара ў Кракаве, а таксама да двароў польскіх магнатаў. Гэты бесперапынны рух музычных талентаў з Княства ў Карону спрыяў ліцвінскаму ўплыву на тагачасную польскую свецкую музыку. Наколькі камерная музыка ВКЛ эпохі Рэнесансу развівалася ў некаторых кірунках хутчэй за польскую, сведчыць той факт, што ўжо ў 1551 г. пры двары Мікалая Радзівіла Чорнага існавала інструментальная група скрыпачоў італьянскага ўзору, а ў кракаўскай прыдворнай капэле Жыгімонта Аўгуста пра такіх музыкаў упершыню згадваюць толькі з 1559 г. [83].

У польскіх дзяржаўных урачыстасцях бралі сталы ўдзел не толькі нашы камерныя, але і вайсковыя музыкі. Гэта ілюструе роспіс 1606 г. «Rolka Stokholmska» — «Уезд шлюбнага картэжу Канстанцыі Аўстрыйскай і Жыгімонта III у Кракаў» («Wjazd orszaku slubnego Konstancji Austriaczki i Zygmunta III do Krakowa») [91]. Сярод шматлікіх харугваў адна мае выразныя ліцвінскія рысы ў адзенні і ўзбраенні.



Зміцер Сасноўскі

Тут побач са сцяганосцам намаляваны дудар, а справа ад яго барабаншчык, на інструменце якога намаляваны герб «Пагоня».



Ліцвінская харугва з роспісу «Rolka Stokholmska» —  
«Уезд шлюбнага картэжу Канстанцыі Аўстрыйскай  
і Жыгімонта III у Кракаў». 1606 г.

У XVIII ст. назіраецца ліцвінскі ўплыў на польскае балетнае мастацтва. Найлепшая балетная школа Рэчы Паспалітай знаходзілася ў Гародні і належала Антонію Тызенгаўзу. У 1785 г. балетная трупа А. Тызенгаўза паспяхова паказала ў Варшаве балет «Гілас і Сільвія», пасля чаго пераехала ў Варшаву на сталую працу і склала аснову Варшаўскага тэатра [45].



Дудар і барабаншык ліцвінскай харугвы. 1606 г.



Выступ танцораў А. Тызенгаўза М. Рымінскага і Д. Сітанскай на сцэне  
варшаўскага тэатра. Канец XVIII ст.



Зміцер Сасноўскі

## *Беларускія музыка́ ў Расіі*

Рускі славіст П. Бяссонаў, які ў кнізе «Белорусская песни» піша пра перадачу культурнага досведу нашых продкаў у Маскоўскую дзяржаву ў XVII ст., перакананы, што славу Беларусі стварылі каланізатарскія сілы, прадстаўнікі якіх займалі ў Москве высокія пасады і становішчы: «Усё падпала пад іх рэформы — навука, друк, публічны і хатні спеў, но́ты...» [3].

Вельмі моцна паўплывала на свецкую музыку Расіі творчая дзеяйнасць **Сімяона Полацкага** (1629–1680; сапраўднае прозвішча Пятроўскі-Сітняновіч). Пры гэтым падмурак усіх яго дасягненняў быў выразна беларускі, сфармаваны падчас жыцця на Радзіме. Сімяон Полацкі — выхаванец Віленскай акадэміі, уніят, аўтар вершаў на старабеларускай, польскай і царкоўнаславянскай мовах.

Нечуваная на той час у Москве панегірычная паэзія на старабеларускай мове надзвычай уражвала маскоўскіх слухачоў і здавалася ім вяршынням літаратурнага майстэрства. Маскоўскі царскі двор спачатку замаўляў С. Полацкаму цыклы панегірычных вершаў, а ў 1664 г. запрасіў яго ў Москву на сталую працу. Акрамя мастацтва вершаскладання, С. Полацкі прывёз у сталіцу Московіі беларускія (полацкія) містэрый. Поспех беларускіх містэрый пры царскім двары зрабіў моцны уплыў на развіццё расійскага тэатра. Праваслаўныя містэрый — тэатралізаваныя дзеянні ў супрадзіжэнні царкоўных спеваў — нарадзіліся ў Беларусі і былі вынікам сінтэзу старажытных візантыйскіх традыцый і дасягненняў заходнеўрапейскага мастацтва.

Сярод пераселеных у Москву ў XVII ст. беларускіх рамеснікаў былі і музыкі, бо ў 1672 г., калі С. Полацкі адкрыў першы ў Расіі прыдворны тэатр, першымі яго акцёрамі сталі

беларусы з Мяшчанскай слабады Масквы. У свае п'есы Сімяон Палацкі пераносіў таксама беларускія інструментальныя традыцыі. Напрыклад, у п'есе «Аляксей, божы чалавек» С. Палацкі згадвае беларускія народныя інструменты — у сцэне вясельнага абраду гучыць скрыпка з цымбаламі, што набліжае драматычнае дзеянне да беларускіх народных традыций. Элементы беларускага народнага мастацтва ў расійскіх праваслаўных містэрыйах адзначаў М. Куліковіч [31, с. 41].

У 1678 г. С. Палацкі зрабіў вершаваны пераклад Псалтыру. Яго «Псалтырь рифмоторвная» стала літаратурнай асновай сотняў музычных твораў. Сімяон Палацкі быў перакананы ў неабходнасці музычнага супрадзежння царкоўнай службы, адстойваў думку пра духоўна-эстэтычную каштоўнасць музыкі, даказваў неабходнасць для царквы шматгалосных спеваў і «согласия органнага» (гармоніі галасоў).

Беларусы моцна паўплывалі і на развіццё расійскай вайсковай музыкі. «Приказные дела старых лет» за 1669 г. утрымліваюць «челобитную» «сипошных» майстроў Юркі Іванава і Шчасткі Шынкеева (паходзілі з-пад Гародні), якія ў Москве ў адборным Агеевым палку Шэпелева вучылі «сипошному делу» і «выучили они человек 30 и больши» [61, с. 62–63]. Пад «сипошным делом» трэба разумець мастацтва гарнія на самым распаўсюджаным сігнальным вайсковым інструментце — трубе. Расійскія дакументы XVII ст. згадваюць таксама пра трубача, які разам з беларускімі сялянамі перасяліўся ў Расію з-за неуряджая і прыцяснення, а таксама пра шляхціча Юшку Стрыеўскага, што да пераезду ў Московію служыў «при воеводе мстиславском, казацкую службу в трубачах» [61, с. 78].

У Расіі цаніліся таксама і высокаадукаваныя беларускія арганісты. У Москве, пры царскім двары, «арганнымі спраўамі» займаліся шматлікія выхадцы з ВКЛ. Напрыклад, у цара



Зміцер Сасноўскі

Аляксея Міхайлавіча працаваў «выходзец з Літоўскіх земляў Васіль Іванаў, сын Рэп'еў». Ёсць звесткі і пра смаленска-га арганіста Казіміра Васілеўскага, які пасля 1670 г. выехаў у Москву [50, с. 56].

Беларусы прывезлі ў Москву звычай граць на вуліцах горада на высакародных інструментах. «Земскій приказ» у 1668 г. склаў спіс, дзе пералічваліся беларускія рамеснікі і гандляры, якія тады жылі ў Москве «в Воскресенском монастыре». Сярод іх «Бориско Дмитриев Сосновский, Шклова города мещанин... кормитца — в скрыпку играет» [61, с. 70].

Беларускія пеўчыя, рэгенты і настаўнікі спеваў адыгралі важную ролю ў стварэнні пецярбургскай харавой культуры. У першай палове XVIII ст. вялікім аўтарытэтам карысталіся ў Пецярбурзе Парфеній Радкевіч з Орши (вядомы пад імем іераманаха Пімена) і смалянін Iаан Мажайскі (вядомы пад імем іераманаха Iаанікія) [41]. Аналагічны ўплыў адбываўся і ў балетным мастацтве. Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай аснову Санкт-Пецярбургскага імператарскага тэатра склала шклоўская балетная трупа графа Сямёна Зорыча. Ля вытокай расійскай балетнай школы стаялі балерыны Кацярына і Пелагея Азарэвічы са Шклова [10].

Беларуская музыка трапляла ў Расію і больш экзатичным шляхам. У расійскіх падарожнікаў выклікалі зайдзрасць высокапрафесійныя музыкі, і ёсць некалькі сведчанняў пра іх выкраданне. Напрыклад, з музычнай бурсы пры Гарадзенскай езуіцкай калегіі князь Галіцын у 1707 г. «выкraў двух музыкаў і разам з гарматамі адправіў у Москву» [34]. Цікава, што ў вачах Галіцына аднолькава прывабнымі выглядалі і вайсковая тэхніка, і прафесійныя музыкі.

## Беларускія музыкі ў іншых краінах

У XV ст. вандроўныя музыкі — «русіны» і «ліцвіны» — часта накіроўваліся ў Польшчу, Украіну і Германію. Напрыклад, у 1429—1430 гг. яны прывандравалі ў Луцк, Нордлінген і Ратызбону [82].

У XVI ст. геаграфія выступаў беларускіх скамарохаў значна павялічылася. Акрамя Польшчы і Германіі, яны выступалі ў Італіі, Венгрыі, Расіі і Швецыі. Пастаяннымі спадарожнікамі беларускіх скамарохаў былі мядзведзі [29, с. 153]. У «Летапіснай аповесці Малой Русі» паведамляецца, што «литвяки медведей ученых по городам водят и на трубах при этом играют» [55]. У 1516 г. італьянскі паэт Людвік Арыёста ў паэме «Шалёны Раланд» прадстаўляе чытачу ліцвінскага мядзведніка: «Раланд не палохаеца ворага, як мядзведзь у рускага ці літоўскага фокусніка не палохаеца брэху сабачага» [29, с. 153—154]. Выступ скамарохаў-ліцвінаў з мядзведзямі пад акампанемент труб, дудкі і барабана ба-



Выступ скамарохаў-ліцвінаў з мядзведзямі.  
Гравюра з кнігі шведскага падарожніка Олафа Магнуса. 1555 г.



Зміцер Сасноўскі

чым на гравюры шведскага падарожніка Олафа Магнуса 1555 г. [29, с. 154].

Далёка за межамі Вялікага Княства Літоўскага здабылі вядомасць нашыя вайсковыя музыкі. У 1515 г. пад Прэсбургам (сучасная Брацілава) і ў Вене адбыўся з'езд каралеўскіх дынастыі Ягелонаў і Габсбургай — сустрэча чэшскага, польскага і венгерскага каралёў. Пасольства ВКЛ на гэтай сустрэчы ўзначальваў ваявода віленскі і канцлер Вялікага Княства князь Мікалай Радзівіл (сын Мікалая). Ён разам з магнатам Станіславам Гаштольдам са сваімі прыдворнымі і прыватнымі войскамі прывёз з Літвы вайсковы аркестр, які меў фантастычную для таго часу колькасць удзельнікаў — 100 музыкаў. Аркестр граў пры каралях і вельмі здзівіў немцаў і італьянцаў [86].

Выступ 100-асабовай «літоўскай» капэлы сведчыць пра высокую культуру параднай вайсковай музыкі Княства Літоўскага. Магчыма, гэта паўплывала на тое, што вайсковыя музыкі ВКЛ сталі вядомыя ў Заходній Еўропе і трапілі ў заходнегерманскія выданні. Напрыклад, у кнізе Абрахама дэ Бруйна, выдадзенай у Антверпене ў 1581 г., бачым гравюру «Музыкі-русіны», дзе паказаны барабаншчык і дудар войска Вялікага Княства [88, 89].

\* \* \*

Праца за мяжой была папулярнай формай кар'еры для музыкаў ВКЛ. Можна меркаваць, што ў Расіі ключавым крытэрам служыла высокая адукаванасць беларускіх музыкаў, а ў Польшчы да гэтага дадаваліся таксама даступнасць (адсутнасць мяжы між Каралеўствам Польскім і Княствам Літоўскім) і, магчыма, меншыя, у параўнанні з польскімі, памеры ганаараў беларускіх музыкаў.



Барабанщик і дудар войска ВКЛ.

Гравюра «Музыки-русини». Антверпен, 1581 г.

Прафесійныя беларускія музыкі найчасцей выязджалі ў Польшчу і Расію — стала працавалі пры кракаўскім каралеўскім і пры маскоўскім царскім дварах. Беларускія музыкі зрабілі заўважны ўнёсак у культуру камернай музыкі Польшчы і ў прыдворную музычна-тэатральную культуру


Расіі. Ёсць падставы лічыць, што ў XVI–XVII стст. беларуская камерная музыка па многіх кірунках стаяла на значна вышэйшым узроўні за расійскую музыку і па асобных жанрах пераўзыходзіла польскую камерную музыку.

Геаграфія вандровак вулічных беларускіх музыкаў (скамарохаў) значна шырэйшая. Акрамя Расіі і Польшчы, яны выступалі на Украіне, у Германіі, Італіі, Венгрыі і Швецыі.

У XV–XVII стст. беларускія вайсковыя музыкі за межамі ВКЛ удзельнічалі ў прадстаўнічых імпрэзах (Прэсбург, Вена), дзяржаўных урачыстасцях (Кракаў), навучалі вайсковай музыцы (Масква), траплялі на гравюры замежных выданняў (Антверпен). Прычына запатрабаванасці за мяжой нашых вайсковых музыкаў была, хутчэй за ўсё, у арыгінальнасці і нават пэўнай экзатычнасці вайсковай культуры ВКЛ, дзе ў войску служылі, апрач ліцвінаў і жамойтаў, украінскія казакі, татарскія коннікі і найміты з розных краін Еўропы.



# Беларускія інструменты і фальклор у культуры іншых народоў



тарабеларускія музычныя традыцыі траплялі ў Расійскую дзяржаву на пачатку XVI ст. праз перайманне «літоўскіх» звычаяў жыхарамі Масквы. Наваградскі шляхціч Самуіл Маскевіч, асабісты ўдзельнік акупацыйнага гарніёна, адлюстраваў у сваім «Дыярыушы» побыт нашага войска ў Маскве ў 1611 г., дзе апісаў як масквічы, пераймаючы «літоўскія» звычаі, граюць на колавых лірах: «Часам, пераймаючы нашыя звычаі, загадваюць граць на лірах. Інструмент гэты нагадвае скрыпку, толькі тут замест смыка выкарыстоўваюць прыматаўанае пасярод ліры невялікае кола» [15]. І. Назіна дапускае, што Маскевіч кажа аб звычаях, хараکтэрных для яго родных мясцінаў — ваколіцаў Наваградка [47, с. 83].

На пачатку XVII ст. на тэрыторыю Масковіі пераносіліся і іншыя старабеларускія інструменты, калі капэлы магнатаў ВКЛ бралі ўдзел у вайсковых выправах у Расію. Так, на гравюры XVII ст. «Перамога войска Рэчы Паспалітай над маскавітамі» (пад Смаленскам) [30] на другім плане бачым баль падчас перамогі, дзе двое музыкаў граюць на духавых інструментах (роля трэцяга незразумелая), а дзве пары ў шляхецкіх строях танчаць.



Баль. Фрагмент гравюры «Перамога войска Рэчы Паспалітай над маскавітамі». XVII ст.

Ужо з XVI ст. вайскоўцы з Вялікага Княства ўдзельнічалі ў засваенні сібірскіх прастораў Расіі, пры гэтым захоўваючы свае культурныя асаблівасці. «Літва» прымала актыўны ўдзел у закладцы Цюмені (1583), Табольска (1587), Сургута (1593), а таксама ў будаўніцтве Тары (1594) — першага кроку Расійскай дзяржавы ўглыб Азіі. «Людзі літвы» ўдзельнічалі ў разгроме войскай хана Кучума ў 1598 г. недалёка ад цяперашняга Новасібірска. 300 чалавек «літвы» бралі ўдзел у паходзе Ермака. На працягу ўсяго XVII ст. «служылая літва» складала значны працэнт ад усяго служылага насельніцтва гарнізонаў Сібіры ажно да Мангазеі, Енісейска і Якуцка [8].

«Служылая літва» трymала іншы, адрозны ад рускага, тып культуры, захоўала свае манеры паводзінаў і свае імёны (Ян Валентаў, Маціас Хадзінскі, Барташ Руткоўскі і іншыя) [38].

Другая катэгорыя беларусаў-ліцвінаў, якія траплялі ўглыб Расіі,—удзельнікі аntyрасійскіх паўстанняў. Здушэнне царскім урадам шляхецкага паўстання 1830–1831 гг. і паўстання пад кірауніцтвам Кастуся Каліноўскага суправаджалася масавым высяленнем беларусаў у Сібір [8].

Трэцяя катэгорыя беларускіх перасяленцаў — сяляне-каланісты. У 1764–1765 гг. адбывалася масавае засяленне Барабінскага стэпу выхадцамі з Магілёўскай губерні [8]. Напрыканцы XIX ст. беларусы ўключыліся ў аграрнае засяленне Сібіры. У 1896–1912 гг. з беларускіх губерняў у Сібір добраахвотна мігравалі 716 600 сялян [8]. Беларускія губерні ў 1885–1914 гг. давалі 12% усіх сібірскіх мігрантаў [58]. У XIX ст. беларусы ў якасці каланістаў траплялі ў многія аддаленія месцы Сібіры і Сярэдняй Азіі. Напрыклад, беларусы складалі 5/6 насельніцтва Усурыйскага краю [28, с. 46–51]. Беларускія перасяленцы прыносілі ў Сібір культурныя традыцыі свайго народа [58]. Сяляне-каланісты з Магілёўскай губерні, захоўваючы свае музычныя традыцыі, засялілі некаторыя мясціны Прыбайкалья (сучасная Іркуцкая вобласць) [паводле А. Рудакова, кірауніка Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Я. Чэрскага]. Разам з сялянамі перасяляліся таксама мяшчане і збяднелая шляхта [58].


Вайскоўцы-ліцвіны, сяляне-каланісты і ссыльныя ўдзельнікі аntyрасійскіх паўстанняў маглі прынесці беларускія інструментальныя традыцыі ўглыб Расійскай імперыі. Пэўна, гэткім шляхам да паўночных народаў Расіі магла патрапіць беларуская дуда. Напрыклад, сярод чувашскіх інструментаў ёсьць дуда-сарнай, якая і па знешнім выглядзе, і па тэхнолагіі вырабу з'яўляецца ні чым іншым, як беларускай двухбурдоннай дудой-мацянкай. Нават форма жалейкі на сарнай

абсолютна ідэнтычна жалейцы на беларускай мацинцы, якая, паводле Тодара Кашкурэвіча, захоўваецца ў Вільні. Дуда-сарнай і па канструкцыі, і па спосабу карыстання моцна адрозніваецца ад традыцыйнай чувашскай дуды-шапара. Апісанне сарнай ў «Атласе музыкальных инструментов народов СССР» вельмі нагадвае апісанне беларускай мацинкі: «У адрозненне ад шапара паветраны рэзервуар сарнай (мех) вырабляўся не з пузыра, а з выпрацаванай цялячай ці казінай скury. Сарнай мае трубку з клапанам для надзімання паветра, 2 бурдонныя трубкі без ігравых адтулін і 1 меладычную трубку звычайна з 6 ігравымі адтулінамі. Усе трубкі драўляныя і нярэдка ўпрыгожваюцца арнаментам. Пішчыкі робяцца з чарота ці гусінага пяра. Бурдонныя трубкі часцей за ўсё настройваюцца паміж сабой у квінту, але магчымы і іншыя інтэрвалы, напрыклад, дуодэцыма. Размяшчэнне гукавых адтулін і інтэрвалы між імі могуць быць рознымі. Гукарады звычайна дыятанічныя, але ў іх сустракаюцца і пропускі ступеняў, павялічаныя ці паменшаныя актавы, цэлатонавыя паслядоўнасці і г. д. Гук сарнай напружаны і рэзкі. Граюць на ім звычайна седзячы, гучна адбіваючы рытм адной ці дзвюма нагамі» [68, с. 184]. Калі разглядзеце ілюстрацыю «Ансамбль чувашскіх народных інструментаў» [68, с. 185], то можна ўбачыць, што пры гранні сарнай трymаюць як беларускую мацинку — наперадзе (музыка, які стаіць у цэнтры). Цікава таксама тое, што жалейка сарная заканчваецца традыцыйнай драўлянай беларускай рагаўнёй.

У нашыя дні ў Музеі імя Глінкі ў Маскве сярод чувашскіх народных інструментаў захоўваюцца і шапар, і сарнай. Шапар у экспазіцыі размешчаны ўверсе, сарнай — унізе. Тут выразна заўважныя прынцыпавыя канструкцыйныя адрозненні між гэтымі відамі дудаў. Такі аўтарытэтны даследчык беларускай дударскай традыцыі, як Тодар Кашкурэвіч, сцвярджае, што паказаны ў экспазіцыі сарнай зневенне



Сарнай (у цэнтры) у ансамблі  
чувашскіх народных інструменты. XX ст.



Чувашскія народныя інструменты: шапар (уверсе) і сарнай (унізе).  
(Здымак атрыманы ад Т. Кашкурэвіча.)

♩ ||: 26

Зміцер Сасноўскі

амаль абсолютна адпавядна беларускай мацянцы паводле апісання М. Нікіфароўскага.

Суседняя з Паўночнай Беларуссю Латгалія (усходняя частка Латвіі) была ў XIX ст. рэгіёнам, дзе латгальскія традыцыі ўзаемадзейнічалі з беларускімі. У выніку ў Латгаліі распаўсядзліся цымбалы, а таксама дуды паўночна-беларускага тыпу, што засведчана на адным з нямецкіх малюнкаў XIX ст.



Fig. 553.

*Дуда паўночнабеларускага тыпу ў Латгалії.  
Нямецкі малюнак XIX ст. (Малюнак атрыманы ад Т. Кашкурэвіча.)*

Разам з беларускімі інструментамі за мяжу «экспартаваўся» і беларускі фальклор. Уплыў беларускай народнай творчасці быў засведчаны ў XIX ст. у Польшчы, Украіне, Жамойці і Латвіі [31, с. 42]. Напрыклад, песні з Дзвіншчыны былі вядомы сярод суседняга латгальскага жыхарства [62]. Беларускі песенны фальклор шырока распаўсядзіўся і ў Pacii, напрыклад, упływy беларускай песні былі выяўлены ў таіх акругах, як Арэнбургская, Данская, Наўгародская, і нават у песнях далёкай Поўначы (Аланецкая і Архангельская акругі) [31, с. 42]. Этнограф Яўхім Карскі заўважаў, што беларусы ў XIX ст. захоўвалі свае адметнасці ў Арлоўскай, Калужскай, Цвярской, Маскоўскай, Разанскай, Яраслаўскай, Ніжагародскай, Пензенскай, Курскай, Херсонскай і Харкаўскай губернях [28, с. 50].

У ХХ ст. творы, заснаваныя на беларускіх матывах, становіцца папулярнымі ў межах усяго СССР. Адным з яскравых прыкладаў стала песня «Бывайце здаровы». Яе аўтарства шмат дзесяцігоддзяў прыпісвалі Ісаку Любану, але насамрэч гэта беларускі рэлігійны кант XVII–XVIII стст. «Нова рада ўсталала, што і не бывала». Гэтую акалічнасць адзначаў Віктар Скорабагатаў: «Можа, на свядомым, можа, на падсвядомым узроўні Ісак Любан скарыстаў гэтыю мелодыю. Тым не менш яна грунтуецца на музычнай формуле, якая сапраўды належыць беларускаму народу. Гэта і зрабіла песню «Бывайце здаровы» настолькі папулярнай» [63].

Многія беларускія народныя песні сталі папулярнымі ў СССР дзякуючы творчасці Уладзіміра Мулявіна і ансамбля «Песняры».

\* \* \*

Экспарт беларускіх інструментаў прайвіўся на прыкладзе колавай ліры (Расія, Масква), цымбалаў (Латгалія ў Латвіі) і беларускай дуды (Латгалія, Чувашыя ў Расіі). Ва ўсіх выпадках перайманне беларускіх інструментаў, пэўна, грунтувалася на цікавасці іншаземнічнага насельніцтва да арыгінальных музычных прылад беларусаў і на жаданні іх засвоіць.

У параўнанні з песенным фольклорам інструментальная музыка дае большыя магчымасці для пераймання, бо вадодае універсальнасцю і не стварае моўнага бар'еру пры міжэтнічных контактах.



# Беларускія нотныя матэрывалялы за мяжой

Тымн «Багародзіца»



імн «Багародзіца» на працягу ста-  
годдзяў лічыўся старажытнай поль-  
скай песняй. У XV–XVI стст. «Багаро-  
дзіца» стала для палякаў народным  
гімнам — «песняй Айчыны» (Patrium  
carmen). Калі, дзе і кім напісаны гэты  
твор застаецца нявысветленым. Але  
шмат акалічнасцяў дазваляюць вы-  
казаць меркаванне, што, як мінімум,  
тэкст «Багародзіцы» напісаны аўтарам  
з беларускіх земляў.

На сувязь «Багародзіцы» з нашы-  
мі землямі паказвае такі факт, як супа-  
дзенне часу шанавання гэтага гімна  
з кіраваннем Ягайлы і Ягелонскай ды-  
настыі. Э. Катарскі, В. Шчурат і Ю. Кры-  
жаноўскі мяркуюць, што «Багародзіца»  
з'яўлялася каранацыйным гімнам Яге-  
лонскай дынастыі. Іх думка грунтуецца

на «рутэнізмах» у першапачатковых тэкстах «Багародзіцы», а таксама на тым, што асаблівая папулярнасць гэтага гімна ў Польшчы заканчваецца са знікненнем Ягелонскай дынастыі — «Багародзіца» страціла ў Польшчы сваю папулярнасць у канцы XVI ст.

Найстарэйшы запіс тэксту і мелодыі гімна зроблены ў 1407–1408 гг. у зборы лацінскіх казанняў Матэуша з Грохава [87, s. 6]. Найстарэйшы старабеларускі тэкст «Багародзіцы» зафіксаваны ў Статуте ВКЛ 1529 г. (копію тэксту «Багародзіцы» са Статута 1529 г. у архіве «Assolineum» г. Познані зрабіла Г. Несцерава).

Ave Maria gratia plena domini benedicta tu es in die nascendi filii dei misericordia tua magna.  
Ave Maria gratia plena domini benedicta tu es in die nascendi filii dei misericordia tua magna.  
Ave Maria gratia plena domini benedicta tu es in die nascendi filii dei misericordia tua magna.  
Ave Maria gratia plena domini benedicta tu es in die nascendi filii dei misericordia tua magna.  
Ave Maria gratia plena domini benedicta tu es in die nascendi filii dei misericordia tua magna.

Найстарэйшы запіс тэксту і мелодыі гімна «Багародзіца». Збор лацінскіх казанняў Матэуша з Грохава. 1407–1408 гг.

У XVI ст. аўтарства «Багародзіцы» прыпісалі св. Войчеху (жыў у X ст.), св. Яцэку Адроважу (1200–1257), францысканцу Багухвалу (XIII ст.) і нават св. Альберту Вялікаму. Але неабгрунтаванасць гэтых версій даўно адзначана многімі даследчыкамі. Так, Яцэк Кавальскі падкрэслівае: «Легендарнае аўтарства св. Войчеха, які жыў у X ст., з'яўляецца абсалютна непраўдападобным» [87, с. 7], а Херанім Фэйхт сцвярджае: «Творца мелодыі быў, безумоўна, прафесійным музыкам, таму не варта браць пад увагу нават найвыдатнейшых дзеячаў тых часоў, але не абазнаных у якой-небудзь музычнай дзейнасці — св. Войчеха, св. Яцэка і іншых» [76].

Версіі пра польскага аўтара слоў «Багародзіцы» яшчэ больш неверагодныя. Вядомы польскі даследчык Раман Мазуркевіч прыйшоў да высновы, што размовы аб напісанні тэкstu «Багародзіцы» польскім аўтарам гучаць вельмі неверагодна на тле невысокага ўзроўню польскай літаратуры XIII ст. [79, 80]. Іншыя гісторыкі таксама адзначалі, што паэтычнасць гімна значна перавышае ўзровень тагачаснай польскай паэзіі: тэалагічны змест, кампазіцыя, вершасклад і мелодыя «Багародзіцы» адзначаныя беспрэцэдэнтнымі для тагачаснай польскай літаратуры інтэлектуальнымі і артыстычнымі хадамі. Параўнанне мовы «Багародзіцы» з мовай захаваных польскіх фрагментаў так званых «Kazań świętokrzyskich» XIV ст. даводзіць, што два найбольш старажытныя куплеты песні ўключаюць слова і граматычныя формы, якія нідзе ў польскай літаратуры ні ў той час, ні пазней не сустрэкаюцца [79, 80].

Старабеларуская паэзія стаяла на непараўнальнай вышэйшым мастацкім узроўні. Э. Катарскі звярнуў увагу на сувязь зместу першых куплетаў «Багародзіцы» з візантыйскай іканографіяй, а мовы твору са «старацаркоўнаславянскімі» і ўсходнеўрапейскімі ўплывамі. У свяtle гэтага вельмі важна, што гімн «Багародзіца» мае шматлікія непасрэдныя

аналогіі з творамі старабеларускай літаратуры на царкоўнаславянскай мове. Напрыклад, з апокрыфам XI — пачатку XII ст. «Блуканне Багародзіцы па пакутах» [66]. Вельмі шмат аналогій узнякае пры параўнанні гімна «Багародзіца» з творамі Кірылы Тураўскага. Р. Мазуркевіч адмыслова адзначаў падабенства ідэй заступніцтва Марыі і Яна Хрысціцеля ў гімне «Багародзіца» і ў казаннях Кірылы Тураўскага [79, 80].

«Барагодзіца» мае выразныя аналогіі не толькі са старабеларускай літаратурай, але і з беларускай музычнапаэтычнай творчасцю тых часоў. Хацелася б звярнуць увагу на ідэйнае, вобразнае і нават музычнае падабенства гімна «Багародзіца» з такім беларускім музычным зборнікам, як «Хваласпевы ў гонар Ефрасінні Полацкай» (адзін з самых ранніх помнікаў айчыннага музычнага мастацтва — збор харавых і сольных песняспеваў). Цікава, што «Хваласпевы» былі складзеныя якраз у час напісання гімна «Багародзіца» — на працягу XII—XIV стст. і працягвалі ўдасканальвацца ў XVI—XVII стст.

Аналогіі з гімнам «Багародзіца» сустракаем і ў такіх перакладных творах сярэднявечнай беларускай літаратуры, як «Жыціе Аляксея, чалавека Божага», «Аповесць пра трох каралёў-валхвоў» і «Страсці Хрыстовы». У «Страсцях Хрыстовых» відавочна вельмі моцнае падабенства плачу Маці-Багародзіцы і беларускіх народных галашэнняў. Гэта наводзіць на думку пра больш глыбінную сувязь паміж старабеларускай духоўнай культурай і гімнам «Багародзіца». У больш шырокім сэнсе можна прасачыць заканамернасць у традыцыйным для Беларусі пакланенні жаночым бóstvам і ў шанаванні ў сярэднявечнай Беларусі Багародзіцы: каменные жаночыя стоды → сакральныя Мар'іны горы → паданні пра жанчынаў-вояў → Багародзіца ў валачобным абраадзе → традыцыйная галашэнні па маці →

«Хваласпевы ў гонар Ефрасінні Палацкай» → папулярнасць аброзой Багародзіцы → народныя замовы са зваротамі да Божай Маці → Багародзіца на сцягу войска ВКЛ → гімн «Багародзіца». Сам ход развіцця нашай сярэднявечнай культуры (сінтэз і ўзаемаўплыў архаічных жаночых бóstваў і хрысціянскага вобразу Божай Маці) заклаў магчымасць і нават неабходнасць напісання такога гімна, як «Барагодзіца».

Нягледзячы на тое, што першы нотны запіс «Багародзіцы» зроблены польскім музыкам, з вялікай доляй верагоднасці можна казаць, што гэта адбылося пры перапісанні невядомага нотнага прататыпа, аўтарам якога мог быць выхадзец з земляў ВКЛ.

## Нотныя зборнікі

Нотныя зборнікі, выдадзеныя ў Вялікім Княстве, зрабілі вялікі ўплыў на польскую музычную культуру. У 1558 г. у Берасці пад мецэнацкім патранатам віленскага ваяводы князя Мікалая Радзівіла Чорнага быў складзены і выйшаў першы ва Усходній Еўропе друкаваны нотны зборнік «Pieśni chwal Boskich», ці «Берасцейскі канцыянал» (укладальнік Ян Зарэмба). Гэта збор кальвінісцкіх песняспеваў: пакаянныя песні, песні павучальнага характару, пра Марыю, на евангельскія сюжэты і г. д. «Берасцейскі канцыянал» быў настолькі заўважнай падзеяй на ўсходзе Еўропы, што паслужыў узорам не толькі для нясвіжскіх і віленскіх выданняў, але і для ўкраінскіх, польскіх і нават прускіх песенных зборнікаў. 38 песняў з «Берасцейскага канцыянала» ўжо праз год увайшлі ў «Дадатак» да «Кракаўскага канцыянала» (1559).

Да пачатку нотадрукавання ў Берасці (1558 г.) кракаўскія друкарні за 1550–1559 гг. выдалі каля 80 зборнікаў шмат-

То прафас, чи не творену? / Родзімства ўбогіна/  
 За твоінчайші відьїмену? / Існі таєміші трунівісні/  
 Позес Христі ване настего? / З Оусам у з Духем спогні.

Довінка гаранна/гды Заре ўіходія.

Симонд Зініш.

Сомро ве/ Струні/

6. Струні/ Ты/

ак разне падоборто юр-луча, як/ прошам.

Заре же нари быць тэ прылі/ Ахыст быт нам роватіям

Збутиу лісіну у мола/ Кізелінім дехованім.

Сіліце р-нізініюшы/ Родзімства ўсі

Дзевам іншым пісвішай/ Ты/

Дах бытні с поспішай быц/ Ты/

Родзіг шалей хвохуцьши/ Ты/

Дах быт пісвішай сіліце/ Ты/

Мані пісвішай піт пісвішай/ Ты/

Дах быт пісвішай і працу пісві/ Ты/

Зане твоіу фундае быты занісе/ Ты/

Старонка «Берасцейскага канцыянала». 1558 г.

галосых спеваў, а ў наступныя 6 гадоў пасля выдання «Берасцейскага канцыянала» — толькі 4 [84]. Відавочным з'яўляецца той факт, што да пачатку нотадрукавання ў ВКЛ ліцвінскія музыкі і іх мецэнаты замаўлялі друкаванне ў Кракаве. На падставе аналізу мецэнацкай актыўнасці Мікалая Радзівіла літоўская даследчыца Ю. Трылупайтэнэ прыйшла да высновы, што да наладжвання нотадруку ў Вялікім Княстве гэты магнат быў сталым кліентам кракаўскіх друкарняў [65]. Адзначым мэтанакіраванае імкненне М. Радзівіла пазнаёміць замежную публіку з дасягненнямі музыкі ВКЛ. У гэтым кантэксце варта разглядаць два матэты Вацлава з Шаматулаў, надрукаваныя ў 1554 і 1564 гг. у Нюрнбергу.

Ёсць падставы меркаваць, што творы Вацлава з Шаматулаў трапілі ў Нюрнбергскія зборнікі зноў жа з мецэнацкай ініцыятывы Мікалая Радзівіла [65].

Песенныя нотныя зборнікі, якія выходзілі у друкарнях Берасця, Нясвіжа, Вільні і Любчы, у XVI–XVII стст. траплялі ў Польшчу. Акрамя гэтага, на абшары Беларусі ствараліся песні на польскія тэксты, якія потым становіліся вядомымі ў Карабеўстве Польскім. Песні на тэксты польскіх паэтаў пісалі кампазітары Вацлаў з Шаматулаў і Цыпрыян Базылік, якія працавалі на Беларусі. У «Дадатаک» да «Нясвіжскага канцыянала» ўвайшлі 8 свецкіх песняў на тэксты польскіх паэтаў Рэя, Каханоўскага і Чаховіча. Потым гэтыя песні перавыдаваліся ў польскіх зборніках.

Увогуле, талерантная і шматканфесійная Беларусь па-стаўляла ў каталіцкую Польшчу фрызвольныя свецкія песні аб прыемнасцях і асалодах зямнога жыцця. Гэта датычыць, напрыклад, папулярнай сярод беларускай шляхты ў XVI ст. песні «Пра Венеру і здрадніцкае каханне». У самой Польшчы такія песні каталіцкая цэнзура пераследвала і называла «д'ябальскімі».

У межах самога Вялікага Княства экспарт беларускіх нотных зборнікаў адбываўся на тэрыторыю Жамойці (большая частка сучаснай Літвы). М. Куліковіч адзначаў: «Пануючае становішча беларускае культуры на вялізной прасторы ВКЛ, дзе жылі людзі розных нацыянальнасцяў, звычайна вяло да ейных уплываў на іншыя народы» [31, с. 22]. Да прыкладу, у Вільні быў перавыдадзены «Нявіжскі канцыянал» (ці «Нясвіжскі Катэхізіс» — «Katechyzm zborów ewangelickich...», 1563). Укладальнікам «Нясвіжскага канцыянала» быў Даніэль Лянчыцкі, які працаваў у розных друкарнях Беларусі — у Нясвіжы, Заслаўі, Лоску, а з 1576 г. — у Вільні. Менавіта ён і садзейнічаў перавыданню «Нясвіжскага канцыянала» ў Вільні ў 1581 і 1594 гг. Адрэдагаванае ў Вільні

выданне «Нясвіжскага канцыянала» атрымала ў літаратуры назву «Віленскі канцыянал».

Перавыдадзены ў Вільні «Нясвіжскі Катэхізіс» дзейсна паўплываў на музыку Жамойці. У 1598 г. быў надрукаваны «Катэхізіс» Маркелія Пяткевіча — скарочаны варыянт «Нясвіжскага Катэхізіса» без нотаў, дзе ўтрымлівалася частка песняў на літоўскай мове. На думку Ю. Трылупайтэнэ, для выканання песняў з «Катэхізіса» М. Пяткевіча мелодыі трэба было браць у ранейшых «Катэхізісах» — Нясвіжскім ці Віленскім [65].

Аналагічным чынам на развіццё жамойцкай музыкі паўплывалі і спеўнікі, выдадзеныя ў Любчы ў 1614, 1619? і 1620 гг. («Katechizm Chrescianski...», Lubcz, 1620). Напрыклад, у 1653 г. у Кейданах быў надрукаваны спеўнік на літоўскай мове «Kniga nobažnystés krikščioniškos». Гэта выданне без нотаў, але ў прадмове пропануецца співаць тэксты малітваў на мелодыі французскіх псалмоў. Крыніцай мелодый служылі ранейшыя «Катэхізісы» з Вільні і Любчы, якія ўтрымлівалі псалмы гугенотаў [65].

## Зборнікі кантаў

У XVI–XVIII стст. Беларусь стала своеасаблівай «сталіцай» кантаў культуры Усходняй Еўропы (кант — шырока вядомая ў Цэнтральнай і Заходняй Еўропе вакальна-харавая песня-гімн). У Беларусі канты набылі ярка выяўленыя нацыянальныя рысы дзяякоўчы спалученню з традыцыйнай народнай музыкай. Вылучаюць свецкія канты (уласна канты) і рэлігійныя канты (псалмы). У XVII–XVIII стст. большасць свецкіх кантаў на Беларусі мела любоўна-лірычны змест — пра каханне, сустрэчы, смутак у разлуцы, здраду, супрацьдзеянне бацькоў і г. д. Большасць кантаў стваралася на ста-



Зміцер Сасноўскі

рабеларускай мове з адхіленнямі ў царкоўнаславянскую і польскую. Беларускія канты і псалмы нясуць у сабе элементы пазацаркоўнай песеннай культуры (фальклору), што было характэрна і для гусіцкіх гімнаў, і для лютэранскіх і кальвіністкіх харалаў.

Менавіта з Беларусі ў канцы XVI — пачатку XVII ст. жанр кантаў распаўся ѿ на Украіну, а ў XVII—XVIII стст. — у Расію. Такая прагрэсіўная роля Беларусі ў пашырэнні новай дэмакратычнай музычнай плыні невыпадковая — рост гарадоў у XVI ст. спрыяў развіццю разнастайных прафесійных рамёстваў, утыліку і музычнага. Таму раней за іншыя краіны Усходнія Еўропы канты набылі папулярнасць менавіта ў беларускіх гарадах. Такі росквіт кантавага жанру паўплываў на тое, што шмат беларускіх паводле мовы і матываў песняў трапіла ў замежныя зборнікі XVIII ст.: «Варшаўскі зборнік», розныя маскоўскія зборнікі, «Курніцкі зборнік» і інш.

Сярод замежных збораў беларускіх кантаў найбольш вядомыя «Куранты» (1733) — рукапісны зборнік вакальнай лірыкі цалкам свецкага зместу, запісаны кіеўскай натацыяй. Зборнік «Куранты» ўпершыню апісалі і надрукавалі ў 1970 г. англійскія прафесары Макмілін і Дрэйдж. Публікацыя адбылася на старонках «Oxford Slavonic Paper» (5 жніўня 1970 г.) [12, с. 39, 208].

Змест зборніка складзены ў ВКЛ у пачатку XVIII ст. расійскім купцом, які праезджаў праз Беларусь і Украіну і запісваў песні. Тэксты пераважна трохголосага выкладу на царкоўнаславянскай і старабеларускай мове. Акрамя беларускамоўных песняў, зборнік змяшчае папулярныя ў той час у Вялікім Княстве ўкраінскія, польскія і французскія творы. Назва зборніка паходзіць ад распаўся юдзіанай у Рэчы Паспалітай традыцыі называць «курантамі» застольныя песні.

Беларускія зборнікі спеваў у XVIII ст. пашыраліся па ўсёй Усходніяй Еўропе. Асаблівы распаўся ѿ мелі беларускія

Дома да, рече я, на рече начинялъ жон міхуць в незвутахъ  
Радзівілъ, але сокінъ шема із залой д'яліца речівъ чадчымъ. Знанімъ  
Езек'елю війскъ речівъ, якако п'яна п'яна п'яна п'яна  
Варшава п'яна п'яна Варшава, але залогъ залогъ залогъ  
Мінскъ п'яна п'яна Варшава, п'яна п'яна залогъ залогъ залогъ  
Слуцкъ п'яна п'яна Варшава, п'яна п'яна залогъ залогъ залогъ  
Добса п'яна п'яна Варшава, п'яна п'яна залогъ залогъ залогъ  
Щи та же п'яна п'яна Варшава, п'яна п'яна залогъ залогъ залогъ

Старонка зборніка «Куранты». 1733 г.

ірмалоі — свайго роду хрэстаматыі папулярных у побыце песняў, як культавых, так і свецкіх. Львоўскі даследчык Ю. Ясіноўскі знайшоў больш за 50 беларускіх ірмалояў XVI–XVIII стст. у сховішчах Масквы, Пецярбурга, Кіева, Львова і Вільні [51].

У выніку складаных падзея XIX–XX стст. беларускія нотадруки XVI–XVIII стст. былі вывезеныя з Беларусі і трапілі ў сховішчы многіх краін Еўропы. Як адзначае Вольга Дадзіёмана, «Пецярбург, Москва, Вільня, Франкфурт-на-Майне, БруSELь, я ўжо не кажу пра Варшаву, Кракаў і іншыя гарады славянскіх краін, усе яны ў сваіх сховішчах утрымліваюць нотныя матэрыялы, якія непасрэдна датычаць гісторыі беларускага музычнага мастацтва» [13].

Творы з беларускіх зборнікаў XVII–XVIII стст. у наш час уваходзяць у партытуры музыкаў розных краін. Такі лёс напаткаў, напрыклад, славутыя «Полацкі сыштак» і «Віленскі



Старонка з рукапіснага «Давыдкаўскага ірмалоя» 1769 г.  
(з в. Давыдкава ў сучасным Бешанковіцкім раёне), які трапіў у Пецярбург

Гісторыя беларускіх музычных дыялоў | 39



«Полацкі сшытак». XVII ст. Старонкі 59v–60t.

сшытак». Творы з «Полацкага сшытка» трывала ўвайшлі ў партытуры польскіх і нават нямецкіх музыкаў, яны гучаць на фестывалях старадаўніяй камернай музыкі і падаюцца як ўзоры польскай музыкі XVII ст. «Полацкі сшытак» — беларускі зборнік барочнай музыкі (больш карэктныя назвы — «Астрамечаўскі рукапіс» ці «Рукапіс 127/56 Ягелонскай бібліятэкі»).

## Opera

У Нясвіжы былі напісаныя і пастаўленыя оперы, якія моцна паўплывалі на развіццё польскага опернага мастацтва. Гэта оперы «Войт албанскага паселішча» (аўтар Мацей Радзівіл) і «Чужое багацце нікому не на карысць» (аўтар Ян Голанд). Пры гэтым А. Капілаў заўважае, што гэтыя опе-

ры былі насычаныя беларускім і польскім народнымі мелодыямі і рымамі [45, с. 179–180]. У выніку Нясвіж стаў адным з цэнтраў нараджэння польской оперы.

\* \* \*

У XVI–XVIII стст. беларускія нотныя матэрыялы былі запатрабаваныя ў замежных музычных колах. У выніку — перавыданне «Берасцейскага канцыянала» ў Кракаве, складанне зборніка «Куранты» ў Racii, беларускія ірмалоі ва Украіне, у Racii і Польшчы, перадрук песняў з «Нясвіжскага» і «Віленскага» канцыяналаў ва ўкраінскіх, польскіх, жамойцкіх і нават прускіх зборніках. Нясвіжскія оперы сталі чыннікам фармавання польской опернай культуры.

Сярод краін, дзе былі распаўсюджаныя беларускія нотныя матэрыялы, найбольш вылучаецца Польшча. У жанравым вызначэнні па-за межамі Беларусі найбольш былі запатрабаваныя беларускія свецкія песні, псалмы і кальвінісцкія харалы.



# Вядомыя кампазітары і музыкі беларускага находжання



ўрапейскую вядомасць набыў беларускі тэарэтык музыкі **Жыгімонт Ляўксмін** (1596–1670), які атрымаў адукцыю ў Полацкім калегіуме і Віленскай акадэміі, быў рэкторам Полацкага і Нясвіжскага калегіума і прадрукторам Віленскай акадэміі. Акрамя Вільні, яго падручнікі па тэорыі музыкі выдаваліся ў Мангейме, Кёльне, Вене і Празе.

Вільня ў другой палове XVII ст. стала значным цэнтрам музычнай адукцыі, дзе выхоўваліся музыкі еўрапейскага маштабу. Выхаванец Віленскай акадэміі **Мікалаі Дылецкі** (1630–1680) зрабіў істотны ўклад у музычную культуру ўсёй Рэчы Паспалітай. У XVII ст. у Польшчы былі добра вядомыя яго хараўывя сачыненні, у тым ліку партэсныя канцэрты, але галоўная яго праца —

грунтоўны падручнік па тэорыі і практыцы харавога спеву «Мусікайская граматыка». М. Дылецкі абагульніў найлепшыя дасягненні еўрапейскага харавога мастацтва эпохі Барока і развіў далей многія музыказнаўчыя палажэнні. Пасля першага выдання ў Вільні (1675 г.) гэтая кніга на працягу некалькіх стагоддзяў шмат разоў перакладалася на розныя мовы.

У 1691 г. М. Дылецкі пераехаў у Москву, дзе цалкам паклаў на музыку «Псалтырь» С. Полацкага. Мікалай Дылецкі выхаваў вядомага рускага кампазітара Васіля Цітова. В. Цітоў знаходзіўся пад такім моцным уплывам беларускай музычнай эстэтыкі, што выкарыстоўваў меладыйна-інтанацыйныя лады беларускага знаменнага распеву, а яго трохгалосае а капэла (т. зв. ерусалімка) цалкам заснаванае на беларускай кантаўай традыцыі.

У 1820-я гг. у аркестры Ракіцкага (маёntак Гарадзішча каля Мазыра) працаваў піяніст, кампазітар і дырыжор **Юзаф Дашчынскі** (1781–1844). Ён аўтар каля 100 музычных твораў, якія былі выдадзеныя ў Маскве, Вільні, Варшаве, Вене, Лейпцигу [54].

На сцэне «Teatru Narodowego» ў Варшаве ў 1830-я гг. з выключным поспехам выступала оперная спявачка з Гарадні **Ганна Волкава**. Яе голасам і сцэнічным талентам захапляліся многія сучаснікі, у тым ліку Фрыдэрык Шапэн [45].

Беларускія кампазітары ў некаторых жанрах апярэдзілі свой час. Напрыклад, шырока выкарыстоўвалі жанр вакальнага цыкла яшчэ да яго афіцыйнага адкрыцця. Традыцыйна прынята лічыць, што гісторыя такога жанру, як «вакальны цыкл» пачынаецца з бетховенскага «Да далёкай каханай» (Вена, 1816). Але яшчэ ў 1780 г. Міхал Казімір Агінскі напісаў у Слоніме цыкл песняў для голасу ў суправаджэнні дзвюх скрыпак і віяланчэлі. Гераіння гэтих твораў была каханая аўтара Кася.



Тытульны аркуш рукапісу песняў Міхала Казіміра Агінскага. 1770 г.

Вакальныя цыклы ў бетховенскія і шубертаўскія часы, акрамя Міхала Казіміра Агінскага, пісалі таксама і іншыя беларускія кампазітары: Восіп Казлоўскі («Recueil des chansons d'Estelle» для голасу і гітары, 1798), Антоні Генрык Радзівіл (цыкл на вершы Гётэ з «Вільгельма Мейстэра» і цыкл на вершы невядомых нямецкіх паэтаў), Міхал Клеафас Агінскі (два вакальныя паланэзы).

Сярод кампазітараў-аматаў XVIII ст. вылучаецца **Мацей Радзівіл** (1751–1821). Паланэзы Мацея Радзівіла датуюцца 1788 г. і з'яўляюцца самымі раннімі аркестравымі ўзорамі гэтага танца ў Еўропе. Сярод іншых вылучаецца паланэз «Паляванне», куды быў уведзены паляўнічы рог. Тэма палявання не была новай у еўрапейскай музычнай



*Зміцер Сасноўскі*

творчасці таго часу, аднак М. Радзівіл упершыню ўвасобіў гэтую тэму ў жанры паланэза. Творы Мацея Радзівіла сталі аднымі з першых досведаў пераасэнсавання паланэза і гэтым рыхтавалі рамантычныя паланэзы-фантазіі Фрыдэрыка Шапэна.



Тытульны аркуш рукапісу паланэзаў Мацея Радзівіла. 1788 г.

**Міхал Казімір Агінскі** (1728–1800) (не блытаць з Міхалам Клеафасам Агінскім) — кампазітар, заснавальнік цэнтра музычнай культуры ў Слоніме. У еўрапейскай музыцы Міхалу Казіміру Агінскаму належыць заслуга тэхнічнага ўдасканалення арфы. Ёсць меркаванне, што менавіта Агінскі вынайшаў падноўку для арфы, якую пазней удасканаліў Эрард. Свае творчыя здольнасці ён развіваў у Парыжы, які ўпершыню наведаў у 1750 г. Яго таленту надзвычай высокую ацэнку даў Дэні Дзідро, які на працягу трох гадзін слухаў ігру маладога ліцвіна на арфе. Дзідро папрасіў Агінскага напісаць артыкул для славутай Французскай энцыклапедыі XVIII ст.,

дзе і цяпер можна ўбачыць артыкул «Арфа» з подпісам «Гетман Вялікі Літоўскі Міхал Казімір Агінскі» [63; 12, с. 85].



*Міхал Казімір Агінскі. Партрэт Г. Р. Лісеўскай. 1755 г.*

♩ | : 46

*Зміч Сасноўскі*

Музычна-выканальніцкія здольнасці Агінскага дасягалі высокай тэхнічнай дасканаласці. У рэпертуары музыканта былі канцэрты Гофмайстэра, ён удзельнічаў у выкананні квартэтаў Гайдна, Бетховена, Бакерыні і іншых. Яшчэ ў юнацкія гады, знаходзячыся ў Парыжы, Міхал Казімір Агінскі выконваў дуэты з такімі вядомымі скрыпачамі, як Радэ і Крэйцэр. З Міхалам Казімірам Агінскім сябраваў Ёзэф Гайдн. Агінскі нават падказаў вялікаму Гайдну сюжэт славутай араторы «Стварэнне свету» (адна з першых прэм'ер араторыі адбылася ў Беларусі). Гайдн падтрымліваў асабістыя контакты з музыкамі і меламанамі ВКЛ і сам дасылаў у Нясвіж свае сімфоніі [12, с. 85].

**Міхал Клеафас Агінскі** (1765–1833) — прадстаўнік старажытнага княжацкага роду, які ўжо пры жыцці набыў шырокую еўрапейскую вядомасць як кампазітар, моцна паўплываў на развіццё класічнай музыкі, а ў некаторых жанрах апярэдзіў найлепшых кампазітараў свайго часу.

Міхал Клеафас Агінскі быў адданым патрыётам Вялікага Княства і адзначаў у мемуарах: «Самыя знакамітыя роды ў Польшчы — паходзяць пераважна з Літвы. Чартарыйскія, Радзівілы, Агінскія, Сапегі, Тышкевічы, Пацы, Сангушкі — гэта ліцвіны... Паходзячы з ліцвінскага роду, я нарадзіўся за сем міль ад Варшавы... Гордыя сваім паходжаннем, ліцвіны, хоць і злучылі свае правінцыі з Польшчаю, але захавалі свае звычайі, свой грамадскі кодэкс, свае ўстановы, і аж да апошняга падзелу Рэчы Паспалітай сеймы адбываліся па чарзе ў Варшаве і Гародні, было войска польскае і ліцвінскае. Літва мела свае вышэйшыя tryбуналы, сваіх міністраў, сваіх чыноўнікаў. Так моцна трymалася сваіх прэрагатываў, што незалежна ад намаганняў і прапаноў дзяржаўных дзеячаў, нельга было схіліць ліцвінаў адрачыся ад іх. Ліцвіны, захоўваючы свой Статут, захавалі права сваіх бацькоў, права звычаяў і маралі народа» [12, с. 88–90].

Калі пачаліся падзелы Рэчы Паспалітай, Агінскі актыўна ўдзельнічаў у паўстанні Тадэвуша Касцюшкі. У тыя трагічныя дні ён заявіў, што гатовы аддаць Радзіме сваю маё масць і жыццё. У складзе вайсковых фармаванняў, створаных ім на ўласныя сродкі, Агінскі ўдзельнічаў у баявых дзеяннях супраць расійскіх войскаў каля Солаў, Валожына і !вянца. Паранены ў баі, ён быў змушаны эміграваць за мяжу і пад чужымі іменамі блукаць па розных краінах.



Міхал Клеафас Агінскі. Партрэт пач. XIX ст.

♩ | : 48

Зміцер Сасноўскі

За мяжой Агінскі набыў вядомасць, яго венскія, берлінскія, лейпцыгскія і іншыя выданні твораў карысталіся вялікім попытам. Пасля забойства расійскага імператара Паўла I і ўступлення на трон Аляксандра I была абвешчаная амністыя і з'явілася магчымасць вярнуцца на Радзіму. У 1802 г. Агінскі паехаў у Пецярбург да Аляксандра I, каб пераканаць яго адрадзіць Вялікае Княства Літоўскае, але намаганні скончыліся безвынікова. У Пецярбургу Агінскі сустрэўся са сваім настаўнікам Восіпам Казлоўскім. Казлоўскі актыўна пропагандаваў творы свайго вучня ў расійскай сталіцы (парадокс у тым, што Казлоўскі, карыстаючыся сваім аўтарытэтам, уключаў у праграмы пецярбургскіх імператарскіх балій паланэзы Агінскага, аднаго з кіраунікоў антырасійскага паўстання 1794 г.).

Аднак Міхал Клеафас Агінскі доўга не вытрымаў у расійскай сталіцы і ў тым самым 1802 г. вярнуўся на Радзіму, у маёнтак Залессе непадалёк ад Смаргоні. У гэты час ён напісаў камерна-вакальныя і інструментальныя мініяцюры, пачаў музычна-эстэтычныя нататкі, а таксама «Мемуары» (выдадзеныя ў Парыжы ў 1827–1828 гг.). Тым часам у Італіі, у друкарні Рыкордзі, выходзілі ягоныя творы. Агінскі асабіста быў знаёмы з італьянскімі віртуозамі і кампазітарамі Джавані Віёці, Нікола Паганіні, Джаакіна Расіні. Ён распрацаваў праект аб'яднання ліцвінскіх земляў са сталіцай у Вільні. У 1808–1809 гг. Міхал Клеафас Агінскі разам з жонкай і дзецьмі паехаў у Францыю і Італію, дзе сустрэўся з Напалеонам і прасіў дапамагчы ў адрадженні Вялікага Княства Літоўскага. Пасля паражэння Напалеона і чарговай няўдачы ў адрадженні ВКЛ ён вярнуўся ў Залессе, дзе праходзіў да 1822 г. Апошнія гады ягона гарадзішча прыйшли ў Італіі.

Агінскі арыентаваўся на сучасную яму французскую і італьянскую музычныя традыцыі. Пры гэтым музычная

мова ягоных вакальных твораў паяднала рысы заходне-еўрапейскай опернай лексікі з беларускай песеннасцю.

У яго творчасці можна знайсці шмат мастацкіх прадбачанняў, якія потым праявяцца ў творчасці Глінкі і Шапэна, Булахава і Вярстоўскага, Аляб'ева і Чайкоўскага. Сярод рамансаў Агінскага ёсць незвычайны — раманс «Абуджэнне». Ён напісаны ў 1828 г. пад уплывам лірыкі Гейнэ. Гэта было адно з самых ранніх музычных увасабленняў вобразнага ладу лірыкі Гейнэ (у вакальнай лірыцы нямецкіх кампазітараў гэты вобраз пачне панаваць пазней).

Віктар Скорабагатаў адзначаў: «Міхал Клеафас Агінскі напісаў вакальны цыкл «Да Касі», дзе ў фінале гучыць шыкоўны паланэз. Калі зняць фактуру і пакінуць толькі першую, другую і трэцюю долі, атрымаецца той самы матэрыял, які вядомы з каваціны Фігаро ў оперы «Вяселле Фігаро» Моцарта... Застаецца разабрацца, хто ў каго пазычыў мелодыю. Моцарт напісаў «Вяселле Фігаро» ў 1786 г., а Агінскі стварыў вакальны цыкл «Да Касі» на 8 гадоў раней. Але гэта тыя музычныя формулы, што лунаюць у паветры» [63].

Уплыў вакальнай творчасці М. К. Агінскага на еўрапейскую рамантычную вакальную літаратуру відавочны: калядная «Ціхая ночь» Грубера самай першай музычнай фразай паўтарае адыгрыш «Успамінаў» Агінскага; інтанацыі «Мінулі шчасця дні» чутныя ў шуманаўскім цыкле «Каханне пэата» (№ 1); тэма «Даліны Абермана» Ліста спачатку паўстала ў рамансце «Абуджэнне» Агінскага. Творы Агінскага дзейсна паўплывалі на Шапэна, які амаль даслоўна працытаваў у адным са сваіх ранніх паланэзаў (*si bemol magior*) тэму паланэза *Ia minor* («Развітанне з Радзімай»). Праз Шапэна («з французскага боку») музычныя ідэі Агінскага пранікалі ў Расію [63].

Істотны ўплыў камерна-вакальная творчасць Агінскага мела на рускі раманс XIX ст., уплыў не меншы за ша-

пэнаўскі і мендэльсонаўскі. Шмат інтанацыяў з рамансаў Агінскага «перайшлі» ў вакальныя творы расійскіх кампазітараў 30–40-х гг. XIX ст. Агінскі быў адным з першых стваральнікаў «атмасфэры» еўрапейскага музычнага рамантызму, якую імкнулася стылізаваць кампазітары Расіі. Творы Агінскага шырока выдаваліся ў Маскве і Пецярбургу, а гэта спараджала перайманне рускімі кампазітарамі ягонай музыкі: стылістычны падыход раманса Агінскага «Завялая ружа» скапівалі ў рамансе М. Глінкі «Сумненне», раманс Агінскага «Абуджэнне» стаў знакамітай «сектай Ленскага» ў оперы П. Чайкоўскага «Яўгеній Анегін», той жа раманс «Абуджэнне» трапіў у Сімфонію № 6 П. Чайкоўскага, раманс «Каля цябе» паслужыў правобразам безлічы «старинных русских романсов» 1880-х — пачатку 1900-х гг. [63].

**Антоні Генрык Радзівіл** (1775–1833) — славуты беларускі кампазітар. Нарадзіўся ў Вільні і ўжо ў маладыя гады набыў вядомасць як віяланчэліст, у 1792 г. паехаў на вучобу ў Германію. Пасля паражэння паўстання Тадэвуша Касцюшкі па волі бацькоў і па ўласным жаданні А. Г. Радзівіл вырашыў не жыць у межах Расійскай імперыі. Таму ў 1794 г., адгукнуўшыся на запрашэнне прускага караля, ён пераехаў у Берлін.

У музычнай творчасці Антоні Генрык Радзівіл шмат у чым апярэдзіў свой час. Напрыклад, у сістэме лейтматываў, якую пазней увёў у оперную практику Вагнер (яна ўжо існавала ў сімфанічным і камерна-інструментальным жанрах). Захады да лейтматыўнай сістэмы сустракаюцца ў партытуры оперы А. Г. Радзівіла «Фаўст». У Радзівілавым «Фаўсце» Мефістофель упершыню заспіваў тэнарам, і толькі пазней гэта сустракаецца ў оперы Пракоф'ева «Агнёвы анёл». Гэта быў час зараджэння сэнтыменталізму і перамогі рамантызму, што праглядаецца ў камерных вакальных творах Радзівіла. Асаблівай увагі заслугоўваюць 4 рамансы на нямецкамоў-

ныя вершы. Гэта вакальны цыкл для тэнара ў суправаджэнні гітары і віяланчэлі, хаця цыклічнасць яшчэ не запанавала ў еўрапейскіх вакальных жанрах таго часу.

Як прызнанне выдатных здольнасцяў А. Г. Радзівілу прысвячалі свае творы Бетховен («Шатландскія песні» оп. 108, Імянінная уверцюра оп. 115), Шапэн (Трыо g-moll оп. 8), Мен-дэльсон (фартэпіянны квартэт оп. 1) і Шыманоўская («Серэнада для віяланчэлі ў суправаджэнні фартэпіяна»). Высокую ацэнку яго творам давалі Ліст і Шуман. У 1814–1815 гг. падчас Венскага кангрэсу была выкананая ідылія «Вялікі дзень у замку». Музыка належала розным кампазітарам, у тым ліку Сальеры. Адну з галоўных партыяў (Бландэля дэ Неля) выкананаў сам А. Г. Радзівіл (тэнар). Ён жа напісаў і музыку да гэтых нумароў.

Антоні Генрык Радзівіл пісаў творы розных жанраў, але самы вядомы з іх, опера «Фаўст», напісаная ў супрацоўніцтве з Ёганам Вольфгангам Гётэ. З уласнага жадання сам Гётэ пачаў супрацоўнічаць з Радзівілам як оперны лібрэтыст. Ніколі да радзівілаўскага «Фаўста» і ніколі пасля гэтага Гётэ ні з кім з кампазітараў не супрацоўнічаў як оперны лібрэтыст, але прapanову князя Радзівіла прыняў адразу ж, без агаворак. Пра сустрэчу з Радзівілам у 1814 г. Гётэ напісаў у мемуарах: «Візіт князя Радзівіла аббудзіў тугу, якую цяжка суцешыць; яго геніяльная парывістая кампазіцыя да «Фаўста» дазволіла нам зарадзіць далёкую яшчэ надзею на пастаноўку гэтага незвычайнага твора ў тэатры» [63].

У 1808 г. з друку выйшла першая частка «Фаўста» Гётэ. Радзівіл адразу ж пачаў будаваць з тэксту лібрэта оперы. Цікавасць А. Г. Радзівіла да вобраза Фаўста невыпадковая. Жыццё дзеда кампазітара, князя Марціна Радзівіла, вельмі нагадвала жыццё Фаўста. Гэта быў шырокаадукаўвани ўчалавек, які ведаў шмат моваў (у тым ліку старажытных), іграў на многіх інструментах, паглыбляўся ў тэалогію



Зміцер Сасноўскі

аж да старажытных веравызнанняў. У сваёй сядзібе князь Марцін пабудаваў лабараторыю, дзе займаўся медыцынай, фізічнымі і хімічнымі доследамі.

А. Г. Радзівіл працаўваў над операй больш за 20 гадоў (1810–1831), фрагменты яе з поспехам выконваліся яшчэ да заканчэння ўсёй партытуры. Цалкам «Фаўст» Радзівіла быў выдадзены і пастаўлены толькі пасля яго смерці — у 1835 г. У tym жа годзе ў Берліне адбылася прэм'ера оперы. Прэм'ера зрабіла сенсацыю, і пасля яе «Фаўст» ставіўся ў Берліне штогод. Пачынаючы з берлінскай прэм'еры, опера шмат дзесяцігоддзя ўшла з вялікім поспехам у Лондане, Гановеры, Веймары, Лейпцигу, Патсдаме, Празе і Гданьску. Пра твор Антонія Генрыка Радзівіла пакінулі сведчанні Цэльтэр, Лёвэ, Шапэн, Шуман, пазней Ліст, Адоеўскі і многія іншыя. У 1844 г. опера была пастаўленая ў Варшаве, прычым ініцыятарам пастаноўкі выступіў іншы беларус — Станіслаў Манюшка. Радзівілавы «Фаўст» стаў надзвычай папулярны ў XIX ст. Напрыклад, Вэрдзі пачынае першую карціну «Рыгальета» музыкай, якая літаральна паўтарае «д'ябальскі скок» Радзівілавага Мефістофеля (№ 6, 116). Афенбах свядома парадзіраваў «Фаўста» Радзівіла [63].

Кампазітары беларускага паходжання здзейснілі значны ўплыў на фармаванне расійскай акадэмічнай музычнай культуры. Сярод расійскіх кампазітараў беларускага паходжання асабліва вылучаецца Восіп Казлоўскі. **Восіп (Язэп) Антонавіч Казлоўскі** (1757–1831) — кампазітар, настаўнік Міхала Клеафаса Агінскага, нарадзіўся недалёка ад Прапойска (даўняя назва сучаснага Слаўгарада), ягоны род паходзіць з беларускай шляхты Mcціслаўскага ваяводства. Музычную адукацыю атрымаў у капэле кляштара Св. Яна ў Варшаве, куды яго прывёз сямігадовым хлапчуком дзядзька, вядомы гусляр Васіль Трутойскі (аўтар першага ў Расіі друкаванага зборніка народных песняў «Собрание простых

песен с нотами»; 1776, 1782). У канцы XVIII ст. В. Казлоўскі пераехаў у Пецярбург.

Восіп Казлоўскі быў адным з самых буйных і таленавітых усходнеевропейскіх кампазітараў мяжы XVIII і XIX стст., сапраўдным наватарам у галіне некалькіх жанраў: камерна-вакальнай і інструментальнай побытавай музыкі, якую ён узбагаціў неўласцівымі ёй раней тэатральна-драматычнымі рысамі; а таксама ў жанры канцэртна-тэатральнай музыкі, якую ён насыціў музычнымі сродкамі выразнасці і развіцця. Стыль Казлоўскага нагадвае бетховенскі. Казлоўскі валодаў свабоднай тэхнікай кампазітарскага пісьма еўрапейскай манеры. Узгадаваны на ніве беларускай культуры, ён стаў (як раней Сімёон Полацкі і Мікалай Дылецкі) носьбітам і правадніком заходніх плынняў у рускім мастацтве. Восіп Казлоўскі стаў кірауніком музычнага жыцця Санкт-Пецярбурга. Уплыў нашага земляка на расійскіх кампазітараў выявіўся, напрыклад, у тым, што ў Расіі стаў вельмі папулярным жанр вакальнага палацэза. Паланэз Казлоўскага выкарыстаў у «Пікавай даме» Чайкоўскі. В. Казлоўскі — аўтар славутага канта, сімвала кацярынінскай Расіі «Гром победы раздавайся!» на словаў Г. Дзяржавіна [41].

Беларускія музыкі моцна паўплывалі на фармаванне ў Расіі прафесійнай гітарнай школы. У Беларусі ўжо з сярэдзіны XVIII ст. была папулярная сяміструнная гітара. У сваіх мемуарах вядомы расійскі літаратар Фадзей Булгарын (нараджэнец Міншчыны) пісаў, што напрыканцы XVIII ст. на Міншчыне амаль кожная бедная шляхцянка іграла на польскай гітары з сям'ю жалезнымі струнамі [96]. Распаўсюджана сімвальная расійская школа прафесійнай ігры на сяміструнной гітары стаў **Андрэй Восіпавіч Сіхра** (1773–1850), чэх па нацыянальнасці, які нарадзіўся і вырас у Вільні [60, 5]. Да 28 гадоў ён жыў і працаваў у мястэчку Высокое (Аршанская павет) [5]. У 1790-я гг. (паводле



Зміцер Сасноўскі

іншых крыніцаў, у 1801 г.) А. Сіхра пераехаў у Москву, а пасля вайны 1812 г. — у Пецярбург, дзе заняўся выдавецкай, педагогічнай і кампазітарскай дзейнасцю [53, 103]. Яшчэ ў 1802 г. у Москве Сіхра выпускаў «Journal pour la quitarre a sept cordes» («Часопіс для сяміструнной гітары»). У 1826–1829 гг. ён выдаваў «Петербургскій журнал для гітары». Выдаў таксама «Экзерсіции» і «Теоретическую и практическую школу для семиструнной гітары».

Гітарыст-вітуоз, таленавіты кампазітар, А. Сіхра неўзабаве стаў кумірам шматлікіх вучняў і прыхільнікаў. Яго высока цанілі М. Глінка, А. Даргамыжскі, А. Варламаў, А. Дзюбюк, Д. Фільд і іншыя дзеячы расійскай культуры. У Сіхры вучыўся гранню на гітары знакаміты спявак А. Пятроў. «Біографический словарь Русского исторического общества» назваў Сіхру «патрыярхам рускіх гітарыстаў». Яго вучні — С. Аксёнаў, Н. Аляксандраў, В. Моркаў і іншыя — сталі вядомымі музыкамі.



Андрэй Сіхра

Андрэй Сіхра выкарыстоўваў сяміструнную гітару раней за Напалеона Коста (1805–1883), французскага гітарыста XIX ст., якога многія даследчыкі лічаць заснавальнікам школы грання на сяміструнной гітары. Аднак А. Сіхра, зрабіўшы тытанічную працу па папулярызацыі сяміструнной гітары ў Расіі, насамрэч не быў першым. Сяміструнная гітара з соль-мажорным строем ужо была вядомая ў Расіі да з'яўлення Сіхры: у 1799 г. у Маскве была выдадзеная саната для сяміструнной гітары І. Каменскага, а ў 1803 г. у газеце «С.-Петербургскія ведомості» (№ 37) на французскай мове была змешчана аб'ява, дзе пецярбургскі гітарыст Ганф прапаноўваў урокі грання на сяміструнной гітары са строем соль-мажор. Нават у справе стварэння методыкі грання на сяміструнной гітары А. Сіхра ў Расіі быў не першы. Аўтар першай рускай школы ігры на гэтым інструменце — чэшскі гітарыст і кампазітар Ігнац Гельд. Гэты музыка сёння забыты, але чэшскія крыніцы пачатку XIX ст. паказваюць, што ягоныя шматлікія творы карысталіся ў Расіі пры ягоным жыцці прызнаннем і папулярнасцю [5]. Аднак да А. Сіхры ўсе спробы стварыць ў Расіі школу грання на сяміструнной гітары не мелі шырокага поспеху. Менавіта наш суайчыннік застаецца адзіным паўнавартасным заснавальнікам нацыянальной рускай школы прафесійной ігры на сяміструнной гітары.

Беларускае паходжанне меў і другі заснавальнік прафесійной школы ігры на сяміструнной гітары ў Расіі — **Міхаіл Цімафеевіч Высоцкі** (1791–1837) [53]. Як піша У. Мачнева, «з творчасцю М. Высоцкага звязана цэлая эпоха ў гітарным мастацтве. Ён скончыў станаўленне сяміструнной гітары як рускага народнага інструмента... Высоцкі аддаваў належнае єўрапейскім музычным з'явам — пісаў мазуркі, экасесы, паланэзы, але галоўным прадметам ягонаі творчасці была народная песня» [42]. Выхаванцам Андрэя Сіхры і Міхаіла Высоцкага быў вядомы гітарыст Пётр Белашэйн [94].



Зміцер Сасноўскі

**Фларыян Міладоўскі** (1819–1889) — мінскі кампазітар і піяніст (аднаходак і сябра С. Манюшкі). Яго бацька, здольны музыка і кампазітар, рана далучыў сына да музычнай навукі. Ужо на пачатку 1830-х гг. вундэркінда слухалі ў Мінску, Вільні і Слуцку. С. Манюшка, які атрымаў адукцыю ў Берліне, параіў тое і сябру. У Берліне Міладоўскі ўвайшоў у кола прызнаных рамантыкаў. Сярод яго сяброў былі Мендэльсон, Шапэн і Ліст. Ягоныя творы выконваліся і друкаваліся побач з Манюшковымі і былі вельмі папулярнымі ў Польшчы. У сярэдзіне XIX ст. Міладоўскі здабыў еўрапейскую вядомасць, ягоныя творы выдаваліся ў Парыжы, Вене і Варшаве. Неўзабаве Ф. Міладоўскі вырашыў пакінуць межы Расійскай імперыі і пераехаць у Францыю, дзе яго сустрэлі як прызнанага кампазітара і вядомага піяніста, аўтара фартэпіянных, харавых і музычна-сцэнічных твораў. Апошняя гады жыцця Міладоўскага праішлі ў Сен-Клеменсе, дзе ён працаваў прафесарам Вышэйшай музычнай школы.

**Напалеон Орда** (1807–1883) — кампазітар, піяніст і мастак, нарадзіўся ў спадчынным маёнтку Варацэвічы (Пінскі павет). Падчас вучобы ў Свіслацкай гімназіі ўваходзіў у склад тайнага таварыства «Заране». За палітычную дзеянасць быў выключаны з Віленскага ўніверсітета. Н. Орда — актыўны ўдзельнік антырасійскага паўстання 1830 г., узнагароджаны за баявыя заслугі вышэйшим ордэнам паўстанцаў «*Virtuti militari*». Ён так паспяхова ваяваў, што расійскія ўлады зачовна прысудзілі яго да смерці. Пасля паражэння паўстання быў вымушаны пайсці ў палітычную эміграцыю і ў 1832 г. апынуўся ў Парыжы [63].

Талент неардынарнага ліцвіна хутка быў заўважаны і запатрабаваны ўсім мастацкім Парыжам. Творы Н. Орды праілюстравалі Еўропе высокі ўзровень школы фартэпіяннага мастацтва Беларусі XIX ст. Вальсы, паланэзы, серэнады, калыханкі, напісаныя і выдадзеныя Ордам у Парыжы,



Напалеон Орда

горача ўхваляў Фрыдэрык Шапэн, які прысвяціў яму першыя выданні сваіх твораў. Ферэнц Ліст адзначаў выключныя здольнасці юнака і прадказваў яму бліскучую музичную будучыню. Ф. Ліст, як і Ф. Шапэн, стаў сябрам Н. Орды. Часта ў парыжскіх салонах, у прыватнасці ў Чартарыйскіх, Ф. Шапэн выконваў творы «выдатнага хлопца ліцвіна» (па словах самога Шапэна). Кампазітары і піяністы Шапэн і Орда ў парыжскіх салонах часта выступалі разам. У 1840-я гг. з парады Фрыдэрыка Шапэна і Ферэнца Ліста Напалеон Орда надрукаваў свае фартэпіянныя і вакальныя творы і выдаў

зборнік фартэпіянных п'ес кампазітараў-суайчыннікаў пад сваёй рэдакцыяй. У тэатральны сезон 1847/48 гг. Напалеон Орда быў абраны дырэкторам Італьянскай оперы ў Парыжы. У Парыжы Орда захапіўся таксама жывапісам (сёння ў Парыжы дзейнічае музей Напалеона Орды).

Але Беларусь жыла ў яго сэрцы, і калі ў 1856 г. расійскія ўлады абвясцілі амністыю, ён адразу ж вярнуўся на Радзіму, у Варацэвічы. Выдаў фартэпіянныя творы, напісаў грунтоўную працу «Граматыка музыкі», якую прысвяціў С. Манюшку. Гэтая кніга выйшла ў Парыжы (1-я частка, 1856), Берліне (2-я частка, 1858) і Варшаве (1873).

Многія кампазітары і музыкі беларускага паходжання карысталіся з багатай скарбонкі беларускага фальклору. Адным з першых, хто пачаў выкарыстоўваць беларускія народныя мелодіі ў сваёй творчасці, быў вядомы скрыпач, кампазітар і музычны крытык *Міхail Ельскі* (1831–1904; нарадзіўся ў маёнтку Дудзічы былога Ігumenскага павета, сёння ў Пухавіцкім раёне). У 1845–1847 гг. ён вучыўся ў гімназіі ў г. Лаздэне (Усходняя Прусія), у 1847 г. вярнуўся ў Беларусь і вучыўся ў вядомага мінскага скрыпача Канстанціна Крыжаноўскага, пазней — у вядомага віленскага скрыпача-віртуоза Вікенція Банькевіча. У 1852 г. у Кіеве ў выдавецтве Антона Кацыпінскага былі надрукаваны першыя творы М. Ельскага «Скрыпічныя мініяцюры». З 1860 г. вельмі паспяхова выступаў з канцэртамі ў Кракаве, Вроцлаве, Парыжы, Франкфурце-на-Майне, Мюнхене, Берліне. Сяброўскія адносіны з М. Ельскім падтрымліваў вядомы бельгійскі кампазітар і скрыпач Анры В'ётан [2, 16, 105].

М. Ельскі выяўляў вялікую цікавасць да беларускай народнай музыкі. Ён сабраў і занатаваў дзесяткі народных мелодый. У рукапісе захавалася яго праца «Народныя танцы Мінскай губерні» (зберагаецца ў бібліятэцы Варшаўскага ўніверсітэта). Ён напісаў каля 100 твораў, сярод якіх пала-

нэзы, мазуркі, скрыпічныя мініяцюры, два канцэрты і інш. У сваіх творах М. Ельскі выкарыстаў народныя мелодыі, за-натаваныя ўласнаручна ў ваколіцах Дудзічаў. Па сённяшні дзень фантазіі Ельскага на арыгінальныя тэмы крытыка называе бліскучымі.

Шмат увагі кампазітар надаваў і музычнай публіцысты-цы. Для польскай газеты «*Ruch muzyczny*» ён напісаў шэраг артыкулаў і нарысаў пра беларускіх кампазітараў і музыкаў, пра цікавыя постаці і факты з музычнай гісторыі Беларусі. Сярод іх — артыкул «Некалькі ўспамінаў з музычнага мінулага Літвы» [2, 16, 105, 109].

Беларускую народную музыку ўзбагаціў акадэмічнай эстэтыкай і музыка са Шклова, вынаходнік ксілафона **Міхаіл Гузікаў** (1806–1837). Ён удасканаліў беларускі народны інструмент «брусочкі», стварыўшы тым самым правобраз сучаснага ксілафона [92]. Народныя беларускія «брусочки» (ці «цымбалкі») — ударны інструмент з дрэва і саломы, які складаўся з набору брускоў смалістай сасны, пакладзеных на два пучкі жытнёвой саломы. «Брусочки» бытавалі ў раёнах Гомельскага Палесся і на Магілёўшчыне [46, с. 16].

З 1833 г. Гузікаў пачаў даваць канцэрты на брусоцках, граючы ў ансамблі з двумя скрыпачамі і кантрабасістам. Хутка шклоўскі віртуоз стаў шырокая вядомы ў Расійскай імперыі. З трывумфам прайшлі яго сольныя выступы ў Кіеве, Адэсе і Букавіне. У Кіеве адначасова з канцэртамі Гузікава праходзілі гастролі знакамітага польскага скрыпача і кампазітара Каалаля Ліпінъскага, які да гэтага спаборнічаў у гран-ні з самім Паганіні. К. Ліпінъскі пакінуў захопленыя водгукі пра майстэрства Гузікава [92].


З поспехам выступаў М. Гузікаў у 1834 г. у Галіцыі, Кракаве, а потым і ў Вене, дзе зрабіў фурор: тэатр «Іозефштат» быў перепоўнены на ўсіх 13 канцэртах. Відавочцы згадвалі: «Апладысменты былі бурнымі, зала дрыжэла ад крыкаў



Зміцер Сасноўскі



Міхайл Гузікаў



«Брусочкі»

Гісторыя беларускіх народных дыялоў

|| : 61

«брава!», грукала нагамі, крычала, як толькі магла выказвала сваё захапленне» [92]. Фактычны кіраунік Аўстрыйскай імперыі князь Клеменс Метэрніх, пачуўшы выступ Гузікава ў расійскага пасла ў Вене, запрасіў яго пайграць у прысутнасці аўстрыйскага імператара.

У 1835–1837 гг. адбыліся гастролі М. Гузікава па Германіі (Берлін, Лейпциг, Франкфурт, Гамбург). Прысутны на адным з выступаў знакаміты кампазітар Фелікс Мендэльсон-Бартольдзі назваў Гузікава «геніем і выключным музыкантам». Потым быў канцэрт у Парыжы, пасля якога захоплены водгук напісаў вялікі венгерскі піяніст Ферэнц Ліст. У лісце да Жорж Санд (ад 15 студзеня 1837 г.) Ф. Ліст назваў М. Гузікава «цудам, знакамітасцю з дрэва і саломы, якому апладзіруе ўвесь Парыж» [92]. У 1837 г. М. Гузікаў гастраляваў у Бельгіі і зноў у Германіі.

Рэпертуар музыкі складалі ўласныя транскрыпцыі твораў Гумеля і Паганіні, п'ес К. М. Вэбера, арый Дж. Расіні, а таксама мелодыі з вядомых опер і віртуозныя імправізацыі на беларускія народныя тэмы [93]. Выступаючы са сваім ксілафонам на вядучых сцэнах, Гузікаў дэманстраваў Еўропе беларускія песні, танцы і ўсю своеасаблівасць беларускай музычнай культуры [92].

У 1836 г. у Вене выйшла кніга вядомага аўстрыйскага музыколага Зігмунда Шлезінгера «Міхал Гузікаў і яго інструмент з дрэва і саломы. Біяграфічны і артыстычны нарыс да правільнай ацэнкі незвычайнай з'явы» [93]. Шлезінгер параўноўваў Гузікава з Паганіні. З захапленнем пісаў пра Гузікава ў сваіх успамінах і французскі паэт Лямартэн [92].

Але найбольш выразна беларускія народныя ўплывы ўвасобленыя ў творчасці **Станіслава Манюшкі** (1819–1872). Ён нарадзіўся на Міншчыне ў фальварку Убель (сёння Чэрвеньскі раён). Манюшка паходзіў са старажытнага ліцвінскага роду. Многія продкі, родзічы і сваякі Манюшкі былі



Родавы дом Манюшкай у фальварку Убель

сапраўднымі патрыётамі свайго краю і шчыра клапаціліся пра развіццё яго культуры.

Беларускія народны песні суправаджалі С. Манюшку з маленства [85]. Сапраўднымі святамі для Манюшкі ў дзяцінстве былі сялянскія вячоркі, асабліва спеўныя спаборніцтвы хораў вясковай моладзі, якія наладжваліся ў Смілавічах у маёнтку дзядзькі Манюшкі — Юзафа [59, 74].

Музычныя здольнасці Станіславу перадаліся ад маці Альжбеты, якая добра спявала, грава на фартэпіяна, была вучаніцай знакамітага мінскага музыканта і кампазітара Пятра Карафа-Корбута, які граў на 24 інструментах. Ад маці Манюшка атрымаў пачатковую музычную адукацыю. Калі сям'я пераехала ў Мінск (у дом па сучасным адресе: вул. Інтэрнацыянальная, 21), Манюшка пачаў вучыцца ў Мінскай гарадской мужчынскай гімназіі (Інтэрнацыянальная, 19). У гімназіі Манюшка займаўся музыкай пад кірауніцтвам



Станіслаў Манюшка

Дамініка Стапановіча — мінскага дырыжора і педагога, які выхаваў плеяду беларускіх музыкаў (Фларыян Міладоўскі, Каміла Марцінкевіч).

У 17-гадовым узросце С. Манюшка паехаў у Берлін, дзе два гады займаўся пад кірауніцтвам рэктара Берлінскай вакальнай акадэміі прафесара Карла Фрыдрыха Рунгенхагена. У 1840 г. Манюшка вярнуўся з Берліна з цвёрдым намерам ствараць песні ў народным духу, і па прыездзе ў Беларусь вельмі дарэчы натрапіў на «сялянскія песенкі» Яна Чачота. Манюшка звярнуў увагу аматараў музыкі на багатыя скарбы беларускай народнай музыкі. Ствараючы рамансы на

польскамоўныя версіі беларускіх песняў, запісаных Я. Чачотам, С. Манюшкай пераводзіў іх з фальклорнага стану ў акадэмічны. Стварыўшы болей за 300 песняў на беларускія тэмы, Манюшка фактычна змяніў побытавы і канцэртны музычны фон Польшчы, які дагэтуль быў арыентаваны на італьянскія, французскія і нямецкія музычныя творы.

Падчас працы над «Хатнім спеўнікам» Манюшка выяўляў нястомнную цікавасць да народных мелодый. Пра гэта ведаў ягоны бацька і ў лістах да сына даваў падрабязнае апісанне танцаў і спеваў Радашкоўшчыны. Невыпадкова беларускі каларыт не толькі адчуваўся, але і дамінаваў у ранніх творах Манюшкі. Ён на высокапрафесійным узроўні культиваваў народныя музычныя традыцыі Міншчыны. У цыклі песняў «Лірнік вясковы» Манюшка ўяўляе сябе беларускім вандроўным песняром-лірнікам. Для гэтага ён наўмысна ўжыў характэрныя квітавыя строй беларускай колавай ліры.

На працягу наступных гадоў кампазітар напісаў 10 опер і аперэт, сярод якіх опера «Яўната» (1850) на сюжэт Францішка Князьніна — беларускага паэта XVIII ст. з Віцебска. У Вільні Манюшка плённа працаваў у розных жанрах, але кульмінацыя гэтага перыяду — опера «Галька». Трыумфальнае шэсцце оперы «Галька» па сцэнах свету пачалося ў 1903 г. з прэм'еры ў Нью-Ёрку. Праз творчасць Манюшкі беларускія матывы трывала ўвайшлі ў класічную музычную літаратуру XIX ст.

Эта пацвярджаюць Аляксандр Капілаў: «І ў пазнейшыя гады, калі ўжо быў вядомым кампазітарам, С. Манюшка шчодра чэрпаў з беларускай народнай крыніцы. Так, у створанай у 1858 г. оперы «Фліс» («Плытагон») шмат якія тэмы несумненна маюць беларускае паходжанне» [45] і Рыгор Шырма: «У оперы «Фліс» такое багацце песенных і танцевальных народных інтанацый, што часам ствараецца ўражанне, што ты дзеесьці пад Слуцкам ці каля Мінску на народным свяце» [69].

Асаблівае месца ў творчасці кампазітара займае опера «Сялянка» («Ідылія») — вынік плённага супрацоўніцтва з Вінцэнтам Дуніным-Марцінкевічам. У 1857 г. лібрэта «Сялянкі» было выдадзена ў Пецярбургу ў рускім перакладзе іншага ўраджэнца Міншчыны Паўла Шпілеўскага [45]. Опера «Сялянка» заснавана на беларускіх народных мелодыях і на беларускай сюжэтнай канве, што супярэчыла афіцыйнай расійскай палітыцы па забароне ўсяго беларускага. «С. Манюшка адразу паказаў сябе як знаўца беларускага фальклору, ён непасрэдна, каларытна апрацаваў яго і рассыпаў шчодрымі жменямі па ўсёй п'есе», — адзначае М. Куліковіч [31, с. 52].

У 1858 г. Манюшка пераехаў у Варшаву. Ён свядома, на-  
суперак польскай модзе, цытаваў у сваіх творах беларускія  
народныя песні і мелодыі, а таксама прыёмы народнага  
музыкання. На тэрыторыі Польшчы такіх фальклорных  
крыніц не існуе. Яшчэ пры жыцці яго крытыкавалі за несу-  
падзенне моцнай долі ў вершах і музыцы. Манюшка свядо-  
ма парушаў правілы польскай мовы, упартая карыстаючыся  
гэтай асаблівасцю беларускай музыкі: у беларускіх народ-  
ных песнях несупадзенне моцнай долі ў вершах і музы-  
цы — звычайная з'ява. Гэта было натуральна для музычнага  
этнаваяяўлення Манюшкі, як і кожнага беларуса.

Станіслаў Манюшка быў фенаменальным стылізатарам,  
ён выдатна пісаў «нямецкія», «французскія» і «італьянскія»  
творы, але пры гэтым упартая не жадаў пісаць «польскія»  
оперы ці «польскія» песні, прынцыпова звяртаючыся да  
беларускіх традыцый.

Цэнтральнае месца сярод опер, напісаных Манюшкам  
у Варшаве, займае «Страшны двор» (1865). Пасля здушэння  
расійскімі войскамі шляхецкага паўстання 1830 г. А. Міц-  
кевіч адгукнуўся «Панам Тадэвушам», а пасля паражэн-  
ня паўстання К. Каліноўскага С. Манюшка адгукнуўся

«Страшным двором». Ён імкнуўся ўдыхнуць у душы сучыннікаў надзею на будучую перамогу. «Страшны двор» — патрыятычная маніфестацыя, опера, напісаная ў той час, калі пасля паўстання Каліноўскага не прыйшло яшчэ і года. Разумеючы ўвесь падтэкст, расійскія ўлады забаранілі оперу, бо прэм'ера «Страшнага двара» магла стаць дэтанатарам новага паўстання (незадоўга да гэтага італьянская прэм'ера оперы «Трубадур» Вэрдзі закончылася рэвалюцыяй).

Прататыпам «Страшнага двара» паслужыў Смілавіцкі замак. У дзяцінстве, наведваючы родных у Смілавічах, Манюшка пачуў паданне пра старадаўнія куранты гэтага замка: стагоддзі ніхто не заводзіў той гадзіннік, але раз-пораз ён пачынаў граць. Увасабленнем гэтага падання сталі ў оперы арты Скалубы і Стэфана (з курантамі).

Станіслаў Манюшка стаў заснавальнікам польскай оперы і перанёс у яе сваю захопленасць беларускай песняй. Гэтак, у операх «Галька» і «Страшны двор» выкарыстаныя многія беларускія народныя матывы. Польская музычная крытыка падкрэслівала гэту сувязь творчасці Манюшкі з беларускімі песнямі (падрабязней пра беларускасць утворчасці С. Манюшкі — у артыкуле Р. Зямкевіча «Станіслаў Манюшка і беларусы» [25]).

**Ян Карловіч** (1836–1903) — этнограф, фалькларыст і музыказнаўца беларускага паходжання, які мэтанакіравана папулярызаваў беларускую фальклорную спадчыну ў Польшчы. Акадэмік Акадэміі ведаў у Кракаве (1887). Вучыўся ў Парыжы і Гайдэльбергу (1857–1859), у Брюссельскай кансерваторыі (1859–1860). З 1861 г. выступаў як віяланчэліст і піяніст. У 1866 г. атрымаў ступень доктара філасофіі ў Берлінскім універсітэце. У 1871 г. быў настаўнікам «зборнай музыкі» Варшаўскай кансерваторыі. Захоўваў спадчыну Станіслава Манюшкі, з якім сябраваў [35].



Ян Карловіч

У 1871–1882 гг. Ян Карловіч жыў і працаваў у Лідскім і Ашмянскім паветах. Знаходзячыся ў беларускім асяроддзі, گрунтоўна вывучаў народную вусна-пээтычную творчасць. З 1882 г. жыў у Гайдэльбергу, Дрэздэне і Празе, з 1887 г. — у Варшаве. У кнізе «Нарыс жыцця і творчасці Станіслава Манюшкі» (1884–1885) асвятліў беларускую песенна-фальклорную стыхію ў операх Манюшкі. Быў супаснавальнікам (1884) і галоўным рэдактарам польскай науковай серыі «Pracy Filologiczny», заснавальнікам (1887) і рэдактарам (1888–1899) польскага часопіса «Wisła», дзе папулярызаваў багатыя скарбы беларускага фальклору.

Захопленасць беларускай песняй Ян Карловіч перадаў свайму сыну **Мечыславу Карловічу** (1876–1909), які стаў першым буйным сімфаністам у гісторыі польскай музыки. Ён нарадзіўся ў 1876 г. у Вішневе на Смаргоншчыне. Пасля навучання ў Германіі пасяліўся ў Варшаве, дзе заснаваў сімфанічны аркестр пры Варшаўскім музычным таварыстве (1902) і ў 1905–1906 гг. працаваў яго галоўным дырыжорам. Калі С. Манюшка па прыездзе ў Варшаву стаў «бацькам польскай оперы», то Мечыслаў Карловіч, прыехаўшы туды, стаў «пачынальнікам польскага сімфанізму» [72].

Усё жыццё Карловіч захоўваў арганічную сувязь з беларускай песняй. Паводле прызнання самога Мечыслава Карловіча, ён з дзяцінства любіў беларускія песні [49]. У сям'і Карловічаў беларускія песні (у выглядзе твораў С. Манюшки) былі ўлюбёнымі творамі [31, с. 53]. «Карловіч першы ўвёў беларускі фальклор у сімфанічную еўрапейскую літаратуру. Ягонае значэнне можа быць параўнанае са значэннем Манюшки, які першы ўвёў беларускую песню ў оперу», — пісаў М. Куліковіч [31, с. 55–56].

Мечыслаў Карловіч па прыкладу бацькі запісваў узоры беларускіх народных песняў. Сімфаніст паводле сваёй музычнай накіраванасці, ён шчодра ўключачаў матывы беларускіх песняў у свае творы. Напрыклад, у сімфанічным трывпіху «Адвечныя песні» (1904–1906) Карловіч выкарыстаў матывы беларускіх хайтурных песняў, а свой галоўны твор — сімфанічную паэму «Літоўская рапсодыя» (1906) — цалкам пабудаваў на беларускіх жніўных песнях, якія слухаў у родных мясцінах. Асноўны лейтматывы «Літоўскай рапсодыі» — беларуская жніўная песня «Ды пара дамоў» [31, с. 55–56]. Сам кампазітар казаў, што «Літоўскую рапсодию» ён стварыў «на аснове мелодый жніўных песняў з Дзісеншчыны, якія чуюцца ў дзяцінстве» [35].



Уласнаручны запіс беларускіх песняў, зроблены М. Карловічам у 1900 г.

Яшчэ адзін польскі кампазітар беларускага паходжання — **Станіслаў Казура** (1881–1961) быў родам з Нарачанскага краю. Скончыў Варшаўскую кансерваторыю і Акадэмію Св. Цэцыліі ў Рыме. У 1916–1939 гг. працаваў прафесарам Варшаўскай кансерваторыі, у 1945–1951 гг. — яе рэкторам. Казура арганізаваў у Варшаве некалькі вялікіх хораў, у тым ліку Польскую народную капэлу. У канцы 1920-х гг. на Пастаўшчыне С. Казура запісваў беларускія народныя песні, якія апрацоўваў для хораў і голасу сола. Опера Казуры «*Powrót*» напісаная пад уплывам беларускіх мелодый, а фінал яе — запазычаная ў чыстым выглядзе беларуская жніўная песня [70, с. 619].

Вялікую ролю ва ўплывах беларускага фальклору на расійскую акадэмічную музыку адыграла Смаленшчына, яе заходняя частка — усходні этнографічны рэгіён Беларусі, размешчаны на мяжы з этнографічнай Расіяй, які меў выключна багатую беларускую фальклорную культуру.

Прыгонныя аркестры Смаленшчыны сталі тым мастом, па якім беларуская народная творчасць трапіла ў рускую

сімфанічную музыку. Са Смаленшчынай звязанае жыццё Аляксандра Даргамыжскага, які шмат узяў у смаленскіх вясковых музыкаў. У гэтым кантэксце трэба разглядаць аркестр І. Забароўскага з в. Сінцова, якім кіраваў І. Вараб'ёў, прыгонны дырыжор і кампазітар, аўтар адной з ранніх інструментальных апрацовак «Камарынскай» (у ягоным Другім рускім квартэце), і вядомы прыгонны сімфанічны аркестр з в. Шмакава — маёнтка А. Глінкі, дзядзькі славутага Міхаіла Глінкі [41].


Пасля першых расійскіх музычных класікаў беларуская музыка Смаленшчыны стала ў расійскай культуры сівалам сапраўднай народнай музыкі. Нават у зборніку народных песняў «сапраўднага рускага» М. Рымскага-Корсакава найбольшая колькасць — гэта беларускія песні Смаленшчыны, хоць яны і надрукаваныя ў рускай рэдакцыі і падаюцца як расійскія [41].

З беларускай часткі Смаленшчыны, з сяла Наваспакае, дзе панавалі беларускія абрады, звычаі, мова і спеўнасць, паходзіць заснавальнік расійскай музычнай нацыянальнай школы кампазітар *Mihail Glinsk* (1804–1857). Першыя музычныя знаёмствы Глінкі былі звязаныя з беларускай народнай творчасцю. Дваровы аркестр дзядзькі кампазітара складаўся з прыгонных беларускіх сялян. У гэтым аркестры М. Глінка атрымаў першыя музычныя ўяўленні і навыкі, слухаў апрацоўкі беларускіх народных песняў і шляхецкіх танцаў, сам граў з аркестрам на флейце і скрыпцы і з таго часу на ўсё жыццё звязаў сябе з народнай музыкай Смаленшчыны. У выніку беларускія песні і танцы прасочваюцца ва ўсей творчасці Глінкі.

Беларуская Смаленшчына ў ягоным жыцці была тым месцам, дзе нарадзіліся найбольш выдатныя ягоныя творчыя ідэі. У выніку ўся творчасць Глінкі прасякнута беларускімі мелодыямі. І. Маціеўскі зазначае: «Невыпадкова пе-

цярбургская музычна класіка пачынаецца з сімфанічнай «Камарынскай» М. Глінкі, і мелодыка, і ритміка, і нават музычная форма якой уласцівы менавіта для беларускай народнай інструментальнай музыкі» [41]. Паводле рускіх гісторыкаў, «Камарынская» — гэта «жолуд расійскага сімфанізму». На самай справе гэтая мелодыя была запісана Глінкам у сяле Камарынскае ў беларускай частцы Смаленшчыны. «Камарынская» М. Глінкі мае настолькі відавочную сувязь з беларускім меладызмам, што М. Куліковіч нават парабаў ноты «Камарынскай» з беларускай песняй «Баліць мая галованька» і беларускім танцем «Таўкачыкі» [31, с. 47].

### “Камарынская” М.Глінкі



### “Баліць мая галованька”



### “Таўкачыкі”



Ноты «Камарынскай» М. Глінкі, беларускай песні  
«Баліць мая галованька» і беларускага танца «Таўкачыкі»

Беларускія звароты і папеўкі даслоўна працытаваныя ў многіх глінкаўскіх творах. У оперы «Руслан і Людміла» беларускія мелодыі можна знайсці ў гукальных ходах уверцюры, у мелодыі арыі Людмілы «Ах ты доля, долюшка», у антракце да V акта і ў фінальным хоры «Ах, ты, свет Людмила» (абыгрыванне тэрцыі) [31, с. 48]. Адкрыццё Глінкам «стараадаўніх ладоў» зроблена паводле беларускай спеўнасці, у якой захавалася старадаўняя ладавая будова.

М. Куліковіч, абапіраючыся на партытуру оперы «Руслан і Людміла», ілюструе прысутнасць беларускай «запеўкі» ў хоры «Ах, ты, свет Людмила» [31, с. 48].



Беларуская «запеўка» ў хоры «Ах, ты, свет Людмила»

Па прыездзе ў Пецярбург Глінка зноў патрапіў на спрыяльны грунт, падрыхтаваны музыкамі беларускага паходжання. Істотны ўплыў на фармаванне аркестравай культуры расійскай сталіцы зрабіў гарадзенскі аркестр Л. Сітанскага, які ў 1784 г. прыехаў у Пецярбург на стажыроўку і застаўся тут на дзесяцігоддзі. Артыстамі імператарскіх аркестраў і тэатраў працавалі ў той час шмат музыкаў з аркестра Бжазоўскага (з в. Матэўшы на Магілёўшчыне) і сярод іх славуты «саліст Іосіф». Вядучымі артыстамі Пецярбурга сталі сыны выдатнага саліста Шклойскага аркестра К. Падабедава. Скрыпач Міхайла Падабедаў стаў артыстам імператарскага аркестра і быў вельмі папулярны ў Пецярбургу. Віяланчэліст Іван Падабедаў працаваў у імператарскіх тэатрах 33 гады, быў вядомым настаўнікам і выкладаў у пецярбургскай тэатральнай школе і кадэцкім корпусе. Іван Падабедаў, як адзін з вядучых расійскіх віяланчэлістаў, істотна паўплываў на віяланчэльнью культуру Пецярбурга. Яго месца побач з Карлам Давыдавым (родам з Латвіі), Мацеем Віельгорскім, Аляксандрам Вержбіловічам (абодва польскага паходжання), якія заклалі падмурак славутай пецярбургскай віяланчэльнай школы, выхаванцы якой Леапольд Растраповіч (бацька Мсціслава Растраповіча), С. Казалупаў (настаўнік М. Растраповіча), А. Глен (настаўнік знакамітага віяланчэліста XX ст. Рыгора Пяцігорскага) прынеслі расійскай школе сусветную славу [41].

Тагачасная расійская сталіца стала месцам, дзе свой талент выявілі многія музыкі беларускага паходжання. У Пецярбургу атрымаў вядомасць ураджэнец Вільні **Віктар Кажынські** (1812–1867) — дырыжор аркестра Александрыйскага тэатра, піяніст (адзін з першых выкананаўцаў у Расіі твораў Шапэна), крытык і музыказнаўца (аўтар кнігі пра гісторыю італьянскай оперы). У расійскай сталіцы працаваў таксама гарадзенец **Аляксандар Бернард** (1816–1901) — піяніст, гісторык музыкі, кампазітар, музычны крытык, рэдактар часопіса «Нувеллист». Адным з найбольших музычных аўтарытэтаў Пецярбурга ў сярэдзіне XIX ст. (пасля навучання ў Берліне) стаў **Мікола Зарэмба** (1821–1879), які нарадзіўся на Віцебшчыне, — кампазітар, тэарэтык музыкі, педагог, настаўнік П. Чайкоўскага. М. Зарэмба ўпершыню ў Расіі распачаў выкладанне тэорыі музыкі на рускай мове, сфармаваў навучальны працэс і структуру Пецярбургскай кансерваторыі (паводле ягонай «Інструкцыі» кансерваторыя працавала шмат дзесяцігоддзяў), быў яе прафесарам і дырэктарам [41].

У Пецярбургу таксама працавала выдатная скрыпачка XIX ст. з Гародні **Тэафілія Юзэфовіч**. Яе называлі «Паганіні ў сукенцы». Партыю фартэпіяна ў яе першым канцэрце ў Пецярбургу (ей тады было толькі 13 гадоў) выканала піяніст і кампазітар беларускага паходжання Антон Абрамовіч [41]. У Пецярбургу і Маскве працавала народжаная ў Вільні **Валянціна Біянкі** (1839–1884) — салістка Марыінскага, а потым Вялікага тэатраў, абсальвэнтка Парыжскай кансерваторыі.

З 1832 г. у Пецярбургу працаваў кампазітар беларускага паходжання **Антон Абрамовіч** (1811–1854). Тут ён сябраўваў са сваім земляком беларускім пісьменнікам Янам Баршчэўскім. А. Абрамовіч — аўтар рамансаў на беларускамоўныя вершы Баршчэўскага «Дзеванька» і «Гарэліца», якія друкавалі-



Зміцер Сасноўскі

ся ў пецярбургскім часопісе «Rocznik literacki» (1843). Жывучы большую частку жыцця ў Пецярбургу, Абрамовіч заставаўся свядомым беларусам і патрыётам. Ён вельмі цікавіўся народнай творчасцю і стаў першым з кампазітараў, які ўвёў у акадэмічную практику беларускі фальклор. Больш за тое, ён зрабіў першыя спробы стварэння нацыянальнай беларускай прафесійнай музыкі на аснове мелодый беларускіх народных танцаў і песняў. У ліку яго дасягненняў — фартэпіянныя п'есы «Беларускія мелодыі» і «Зачараваная дуда» [41]. Сярод амаль 50 твораў Антона Абрамовіча вылучаецца 8-часткавая праграмная сюіта для фартэпіяна «Беларускае вяселле», дзе падаецца цікавая інтэрпрэтацыя беларускага песеннага і інструментальнага фальклору. Твор складаецца з сямі частак, кожная з якіх акрэслівае галоўныя эпізоды вясельнага дзеяння. Тут усё беларускае — і песні, і скокі, і малітва ў царкве, і прыёмы народнага музыковання. Самабытнасць гэтага фартэпіяннага твора прайўляецца ў тым, што тут выкарыстаныя элементы фактуры народных інструментаў — скрыпкі, цымбалаў, дуды. Упершыню сюжэт беларускага вясельнага абраду знайшоў увасабленне ў прафесійнай музыцы.

У другой палове XIX — пачатку XX ст. у Пецярбургу працавалі **Віктар Чэчат** з Магілёва (вучань А. Сярова, кампазітар, аўтар сімфоніі, опер і «Урачыстага маршу да стагоддзя А. Міцкевіча»), **Васіль Ястрабцаў** з Магілёва (найбуйнейшы даследчык творчасці М. Рымскага-Корсакава, вядучы дзеяч Пецярбургскага таварыства музычных сходаў, загадчык музеяў М. Глінкі і А. Рубінштэйна пры кансерваторыі), **Уладзімір Баскін** з Вільні (загадчык музычнага аддзела «Петербургскай газеты», аўтар кніг, прысвечаных П. Чайкоўскаму і М. Мусаргскаму).

Родам з Касцюковічай, што на Магілёўшчыне, быў дырэктар Ленінградскай кансерваторыі і Малога опернага тэатра **Барыс Загурскі** (1901—1968). Беларускае паходжанне

меў і выдатны савецкі музычны крытык-энцыклапедыст **Іван Салярцінскі** (1902–1944), як і ягоны паслядоўнік на пасадзе лектара Ленінградскай філармоніі таленавіты музычны крытык **Юліян Вайнкоп** (нарадзіўся ў Віцебску) [41].

Увогуле, беларусы спрыялі ўзвышэнню Пецярбурга як адной з музычных сталіц Еўропы. Выдатную кар'еру тут у канцы XIX — першай палове XX ст. зрабілі мінскія скрыпачы **Міхайла Сербулаў і Раман Фідэльман** (вучань і паслядоўнік Леапольда Аўера — заснавальніка новай пецярбургской і амерыканскай скрыпічнай школы). Беларусам з Дзвінска (сучасны Даўгаўпілс) быў славуты канцэртмайстар **Яўген Вільбушэвіч** (1874–1933). З Вільні паходзіў настаўнік Дэмітрыя Шастаковіча загадчык кафедры кампазіцыі Ленінградской кансерваторыі **Максіміліян Штэйнберг** (1883–1946).

Велізарнае значэнне ў станаўленні музычнай культуры Ленінграда мела дзеянасць **Барыса Гутнікава** (з Віцебска) і **Карла Эліясбера** (з Мінска). Барыс Гутнікаў — славуты скрыпач, прафесар Ленінградской кансерваторыі, свайго ро-ду рэкардсмен — уладальнік першых прэмій у трох найпрэстыжнейшых міжнародных конкурсах: імя Ф. Ондржычака (у Празе), імя Ж. Цібо (у Парыжы) і імя П. Чайкоўскага (у Маскве). Карл Эліясберг — выдатны дырыжор, мастацкі кіраунік сімфанічнага аркестра Ленінградскага радыё, а падчас Вялікай Айчыннай вайны — галоўны дырыжор філармоніі. Пад яго кірауніцтвам у сценах блакаднага горада была выкананая Сёная, «Ленінградская», сімфонія Д. Шастаковіча [41].

Беларускія карані мае і **Дэмітрый Шастаковіч** (1906–1975) — вядомы рускі кампазітар, які зрабіў значны ўнёсак у класіку сусветнай музыкі XX ст. Ягоны прадзед Пётр Шастаковіч (1808–1871) удзельнічаў у антырасійскім шляхецкім паўстанні 1830–1831 гг. Ягоны дзед Баляслай Шастаковіч са зброяй змагаўся пад кірауніцтвам К. Каліноўскага (1863 г.), у 1866 г. быў абвінавачаны ў спробе замаху на



Зміцер Сасноўскі

цара Аляксандра II, арыштаваны і высланы ў Томск, а потым у Нарым, дзе і нарадзіўся Дзмітрый Баляслававіч Шастаковіч (1875–1922), бацька кампазітара [98, 107].

Зоркай італьянской оперы стала дачка мінскага адваката Д. Мейчыка **Ганна Мейчык**. Яна з поспехам выступала ў міланскай La Scala, лісабонскай оперы San Carlush, у нью-йрскай Metropoliten opera. Якасці голасу дазвалялі Ганне Мейчык выконваць самыя прэстыжныя партыі ў операх Вэрдзі, Вагнера, Бізэ, Масканы, Сэн-Санса, Чайкоўскага, Глінкі, Мусаргскага. Рэпертуар спявачкі налічваў больш за 50 партыяў. Партнёрамі нашай славутай зямлячкі былі вялікія спевакі і дырыжоры (Амата, Дзідур, Каруза, Малер, Тасканіні, Пятроў і іншыя). У Мілане Г. Мейчык запісала дзве пласцінкі. З 1922 г. жыла ў Нью-Ёрку, дзе кіравала вакальнай студыяй.

З Мінска паходзіла і вядомая оперная спявачка **Н. Карафа**, якая выступала разам з такімі славутасцямі, як Фёдар Шаляпін і Надзея Муранская. У Мінску жылі яе сваякі Карафа-Корбуты, сюды спявачка часта прыязджала на адпачынак пасля гастроляў. Як мяркуе А. Капілаў, у Н. Карафы пачынала навучанне спевам і Ксенія Васянкова, потым прафесійная спявачка, якая выступала ў оперных тэатрах Пецярбурга і Масквы [45].

Родам з Ліды быў выдатны віяланчэліст саліст італьянской оперы **Зігмунд Буткевіч** (1872–1921). Пасля рэвалюцыі ён працаваў у Познані. У той самы час у Познань пераехаў і яго зямляк-лідчанін, вучань Л. Аўэра і М. Рымскага-Корсакава, скрыпач і кампазітар **Канстанцін Горскі** (1859–1924), які канцэртаваў па ўсёй Еўропе і выкладаў у Пензе, Саратаве, Тбілісі, Харкаве.

Вучаніца П. Даха (у Вене), Т. Лешаціцкага і А. Есіпавай (у Пецярбурзе) мінчанка **Ізабэла Вагнер** (1877–1950) пасля шматгадовой канцэртнай і педагогічнай працы ў Пецяр-

бурзе паспяхова выкладала ў Інстытуце музыкі Кертыс (Філадэльфія, ЗША); сярод яе выхаванцаў класікі амерыканскага музычнага мастацтва Леанард Бернтайн і Самюэл Барбер. Але найбольшай славы ў Амерыцы сярод выхадцаў з Беларусі дасягнуў віленчук найбуйнейшы скрыпач XX ст. **Якаў Хейфец**. З 4-гадовага ўзросту ён вучыўся ў віленскай музычнай школе Э. Малкіна, а з 9-гадовага (у 1910–1917) — у Пецярбургскай кансерваторыі ў Л. Аўера. З 1917 г. жыў у ЗША.

З Беларусі паходзіў і выдатны скрыпач, адзін з найбуйнейшых віртуозаў пачатку XX ст., «рускі Сарасатэ» **Карл Грыгаровіч** (1868–1921). Ён жыў і працеваў у Пецярбургу, быў кірауніком славутага «Мекленбургскага квартэту» (у апошнія гады жыцця Грыгаровіч вярнуўся на Радзіму і працеваў прафесарам Віцебскай кансерваторыі).

Шмат выхадцаў з Беларусі зрабілі немалы ўнёсак у становленне музычнай культуры Масквы, узмацніўшы ў ёй еўрапейскую арыентацыю. Сярод іх: выпускнік Ленінградскай кансерваторыі і Рымскай акадэміі «Санта Чэчылія», саліст Вялікага тэатра, прафесар Маскоўскай кансерваторыі **Аляксандар Батурын** (нарадзіўся ў 1904 г. у Ашмянах); выдатны майстар смыковых інструментаў, які працеваў у Пецярбургу, Кіеве і апошнія 20 гадоў у маскоўскім Вялікім тэатры **Даніла Тамашоў** (1875–1926) з в. Палашкова пад Клімавічамі на Магілёўшчыне; адзін з найбуйнейшых савецкіх дырыжораў, прафесар Ленінградскай кансерваторыі, 24 гады працеваў у Маскве (Кансерваторыя, Вялікі тэатр) **Барыс Хайкін** (1904–1978, ураджэнец Мінска); дырыжор ленінградскіх і маскоўскіх оперных тэатраў **Гаўрыл Юдзін** (нарадзіўся ў 1905 г. у Віцебску).

Беларусы адыгралі вялікую ролю і ў становленні музычнай культуры Літоўскай Рэспублікі. Віленчук **Міхал Букша** (1869–1953) пасля навучання ў М. Рымскага-Корсакава



Зміцер Сасноўскі

і А. Лядава і працы ў Пецярбургу, Маскве і Тбілісі стаў у 1927 г. дырыжорам Тэатра оперы і балета і прафесарам кансерваторыі ў Коўне (Каўнасе) [41].

З Дзісенскага павета родам беларускі кампазітар, музыказнаўца, дырыжор і фалькларыст **Павел Каруза** (1906–1988), продкі якога паходзілі з Італіі. У 1920-я гг. Каруза закончыў Віленскую кансерваторию па класу фартэпіяна і класу тэорыі і кампазіцыі. Пад кіраўніцтвам Антона Грыневіча, якога лічыў сваім настаўнікам, далучыўся да зборання беларускіх народных песняў, кіраваў хорам у віленскім Інстытуце гаспадаркі і культуры, браў удзел у беларускім нацыянальным руху. Перайшоў польская-савецкую мяжу, спадзеючыся выдаць у БССР фальклорныя запісы, але быў рэпрэсаваны і трапіў на Салаўкі [97, 104]. Пасля паўторнага арышту і высылкі ў Сібір (1949–1955) прыехаў у Вільню. Працаваў дырыжорам і кампазітарам у Дзяржаўным ансамблі польской песні і танца Літоўскай ССР. Як кампазітар П. Каруза напісаў некалькі чатырохголосых хораў, камерную сімфонію для струннага аркестра, сюіту для хору «Беларусь мая спеўная», 12 хораў на слова Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Ларысы Геніёш, Ніла Гілевіча і шмат іншага [39, 97].


На пачатку XX ст. пачаў творчую дзейнасць кампазітар **Канстанцін Галкоўскі** (1875–1963). Ён нарадзіўся ў Вільні, скончыў Пецярбургскую кансерваторию. За дыпломну працу — оперу «Цыганы» — Навуковая рада кансерваторыі прысудзіла Галкоўскаму залаты медаль. Гэта быў першы выпадак за 50 гадоў існавання Пецярбургскай кансерваторыі.

Ужо першыя творы Галкоўскага грунтаваліся на пе-сенным беларускім фальклоры: 54 песні для невялікага змешанага хору, 17 — для вялікага, 3 — для жаночага, 2 сюіты «Дуда» і «Каханне» для хору і сімфанічнага арке-стра. Апрацоўкі беларускіх народных песняў Галкоўскага

высока цаніў украінскі прафесар А. Прыходзька і балгарскі кампазітар Георгі Вакаржыеў.

Пасля вайны Галкоўскі працаваў у Віленскай кансерваторыі, у 1945 г. атрымаў званне заслужанага дзеяча мастацтва Літоўскай ССР, у 1947 г. яму было прысвоена званне прафесара, у 1955 г. — званне народнага артыста Літоўскай ССР. Галкоўскі карыстаўся агульной пашанай і працягваў пісаць творы беларускай тэматыкі, напрыклад, оперу «Сымон-музыка», арыі з якой ён часта выконваў сваім вучням [36].

Унікальны творчы лёс меў вядомы беларускі спявак *Міхась Забэйда-Суміцкі* (1900–1981). У 1918 г. ён скончыў семінарыю і выехаў у Сібір (каля Барнаула), арганізаваў



*Mіхась Забэйда-Суміцкі*

♩ ||: 80

*Зміцер Сасноўскі*

там Калманскае культурна-асветнае таварыства, дзе шмат іграў і співаў. З 1929 г. з поспехам працаваў у Харбінскай оперы. У 1932 г. пераехаў у Мілан, дзе пазнаёміўся з выдатным майстрам спеву Фернанда Карпі, які раней альтэрнаваў з Карузам ды іншымі славутымі спевакамі.

У Мілане М. Забэйда праспіваў шмат оперных партый і выкананій шмат канцэртаў. Крытыка захоплена адгукалася пра яго, напрыклад, «Corriere di Savona» 31 кастрычніка 1934 г. пісала: «Яго тонкая інтэрпрэтацыя захапляе слухачоў. Яго голас — гэта дасканалы інструмент, які здольны перадаць усе пачуцці... Гэта пацвердзіла публіка сваімі аплодысментамі, дамагаючыся паўтарэння» [21]. А «Ciornale dell Arte» 15 чэрвеня 1935 г. паведамляла: «У галіне канцэртнага і опернага жыцця трэба адзначыць тэнара Міхала Забэйду, які нядайна выступіў з канцэртам у Міланскай кансерваторыі Вэрдзі... Італьянскія газеты параўноўваюць Забэйду з Ціта Скіпай за асалоду і хараштво яго спеву» [21].

На сезон 1935/36 гг. М. Забэйда заключыў контракт з Пазнанскае операй, але стасункі з дырэкторам оперы былі напружанымі, бо М. Забэйда не ўтойваў, што ён беларус, у той час, калі ўнутраная палітыка польскага ўрада праводзілася пад лозунгам «У Польшчы беларусаў няма». Адпаведнае было стаўленне і да беларускай песні. Польская крытыка здзеквалася з таго, што Забэйда, спявак італьянской школы, уключае ў канцэртныя праграмы мужыцкую песню, але ён быў няўмольны. Калі ж на яго канцэрты пачалі прыязджаць здалёк, яму пачалі забараняць выконваць беларускі рэпертуар і нават пагражалі турмой. М. Забэйда быў вымушаны пераехаць у Варшаву.

Нягледзячы на ўсе перашкоды, М. Забэйда шмат выступаў, выязджаў на гастролі па гарадах Польшчы, Латвіі і Эстоніі. Акрамя класічнага рэпертуару, ён абавязкова ўключаў у кожны свой выступ народныя песні і вакальнія

творы беларускіх кампазітараў — Манюшкі, Туранкова, Чуркіна, Аладава, Галкоўскага, Грачанінава, Казуры. Міхась Забэйда станавіўся ўсё больш папулярным, і польская крытыка пачала пісаць ухваляльныя водгукі. Польскія кампазітары дасылалі яму свае творы з просьбай выконваць іх у канцэртах. Варшаўскае радыё перадавала канцэрты Забэйды ў запісах на грампласцінках. Гэтыя канцэрты рэтранслявалі радыёстанцыі Прагі, Парыжа, Лондана, Нью-Ёрка і інш. Лонданскі радыёчасопіс апавяддаў пра творчасць М. Забэйды ў адмысловай рубрыцы «Спявак, які стварыў сябе сам»; кампазітары розных краін прысвячалі яму свае творы [67]. Дзякуючы падтрымцы сяброў спявак упершыню ў Польшчы запісаў у фірме «Адэон» грампласцінкі з беларускімі народнымі песнямі ў апрацоўцы Туранкова, Красава, Грачанінава і Казуры. Гэтыя запісы мелі вялікі поспех [21].

Міхась Забэйда-Суміцкі ўсяго за чатыры гады працы ў межах польскай дзяржавы здолеў вывесці беларускую песню — народную і аўтарскую — на міжнародны ўзровень. Залаты фонд беларускай вакальнай музыкі, створанай у міжваенны час, годна загучаў па ўсім свеце праз грамзапісы, радыёканцэрты, публічныя выступы і шматлікія гастролі спевака.

Аднак польская цэнзура пачала накладаць забароны і выкрэсліваць з ягоных канцэртных праграм беларускія песні. Напярэдадні Другой сусветнай вайны канцэртная дзеяйнасць М. Забэйды на тэрыторыі польскай дзяржавы спынілася зусім — з прычыны супрацьдзеяння польскіх уладаў. У 1939 г. было запланаванае вялікае гастрольнае турнэ М. Забэйды па Еўропе і Амерыцы, але пачалася вайна і гэтыя планы не здзейсніліся [67].

У 1940 г. Забэйду запрасіў да сябе на працу Народны тэатр у Празе (Чэхія ўжо была акупаваная Германіяй). З вялікім поспехам у тым самым годзе прайшоў яго першы

сольны канцэрт у Празе. У перапоўненай Сметанаўскай за-ле ўпершыню гучала беларуская песня. Газета «Народні стршэд» 18 кастрычніка 1940 г. пісала: «Сапраўднай ма-стацкай падзеяй стаў канцэрт беларускага спевака Міхала Забэйды-Суміцкага... Ён з віртуозным майстэрствам ва-лодае сваім сакавітым і гнуткім голасам. І заўсёды добра разумееш кожнае яго слова, нават калі спявае на сваёй мо-ве. Стылёвая інтэрпрэтацыя італьянскіх майстроў (Качыні, Карысімі), таксама як Моцарта і Шуберта, знаходзіць у За-бэйды заўсёды арыгінальнае тлумачэнне. Чайкоўскага спя-вае праста непераўзыдзена, гэтак жа, як і Рымскага-Кор-сакава. Найбольшага поспеху, натуральна, дасягнуў ён у непараўнальна дасканалым выкананні ўкраінскіх і бела-рускіх песняў, цудоўным харастром якіх здолеў захапіць па-трабавальнага слухача» [21].

Але закаханасць Забэйды ў беларускія песні і асветніцкая дзейнасць у гэтым кірунку былі заўважаныя гітлераўскай пропагандай. Яго выклікалі ў Берлін і абвінавацілі ў пра-пагандзе славянства. У Празе яго дапытвалі ў аддзеле ня-мецкай пропаганды, абвінавацілі ў шпіянажы на карысць СССР, забаранілі выязджаць з горада і прымусілі адзначацца ў пражскай паліцыі. Паўсюль за ім сачыла гестапа. У 1944 г. яго арыштавалі і кінулі ў турму.

Пасля вайны М. Забэйда застаўся ў Празе, меў насычаны канцэртны графік, часта выступаў на Чэшскім радыё. І заў-жды ў ягонай праграме былі беларускія песні. М. Забэйда з'яўляўся сябрам секцыі «канцэртных мастакоў» Чэхаслава-кії, быў старшынём камісіі рэспубліканскага конкурсу на-роднай творчасці. У 1961 г. ён атрымаў прэмію ад Чэшскага музычнага фонду. Надзвычай папулярнымі ў Чэхіі сталі пласцінкі з беларускім і іспанскім песнямі ў яго выкананні.

Адданым беларускім патрыётам быў найвыдатнейшы піяніст і кампазітар **Ян Тарасевіч** (1889–1961). З дзевяці

гадоў Я. Тарасевіч выступаў у канцэртах і выконваў вальсы Шапэна, Другую рапсодыю Ліста. Я. Тарасевіч паступіў на фартэпіяны факультэт Пецярбургскай кансерваторыі. Пасля заканчэння кансерваторыі ён зноў паступіў у яе — на кампазітарскае аддзяленне. Вучань Віталя і Глазунова, сябра Сібеліуса і Рахманінава, Я. Тарасевіч пісаў песні на вершы беларускіх паэтаў, яго фартэпіянныя творы былі вядомыя і часта выдаваліся.

Падчас вакацыі Тарасевіч ездзіў збіраць фальклор па Беларусі, асабліва добра арыентаваўся ў фальклоры Беласточчыны — ведаў шмат напеваў, іх асаблівасці. Народная творчасць урэшце так захапіла яго, што стала крыніцай натхнення на ўсё жыццё. Беларускія народныя песні, сабраныя Тарасевічам падчас «фальклорных вандровак» у ваколіцах Бельска-Падляшскага, былі выдадзены асобным зборнікам перад пачаткам Другой сусветнай вайны [67].

Пасля таго як Заходняя Беларусь трапіла ў склад Польшчы (1921), ва ўмовах польскага ўціску ён пісаў творы ў стол і ніколі іх не друкаваў. Піяніст сусветнага маштабу, на знак пратэсту супраць польскага ўціску ён цалкам спыніў канцэртную дзейнасць і выступаў толькі ў дабрачынных канцэртах, па-ранейшаму дэманструючы велізарныя, практычна неабмежаваныя выканальніцкія магчымасці.

Пасля вайны Ян Тарасевіч, не выязджаючы з Беларусі, апынуўся па-за яе межамі — у 1945 г. Беластоцкую вобласць разам са шматлікім беларускім насельніцтвам Сталін пераадаў Польшчы. Польскія ўлады адбрабалі ў Тарасевіча зямлю і нават загадалі пакінуць сваё сталае месца жыхарства ў Сакольскім павеце. Кампазітар пераехаў у Беласток, іграў на Беластоцкім радыё. Аднойчы сыграў канцэрт толькі з уласных твораў. Аўтарытэт яго ў музычных колах хутка вырас.

Ян Тарасевіч напісаў шмат фартэпіянных п'ес, харавыя творы, рамансы на вершы беларускіх і польскіх паэтаў, ка-

мерныя творы для струнных інструментаў, ансамблі, а таксама фартэпіяны канцэрт. Ён свядома выкарыстоўваў у творчасці фальклор роднага краю: саната «Вялікі вальс» на дзве беларускія мелодыі, «Беларуская фантазія», эцюд VI на мелодыю беларускай калыханкі, эцюд VIII на мелодыю беларускай песні «Чэраз рэчаньку», полька на дзве беларускія мелодыі, п'еса ў чатыры руکі на мелодыю беларускай песні «Наша бабка», харавыя творы на вершы Багушэвіча і Коласа. Аднак творы свае Я. Тарасевіч не друкаваў, бо, адчуваючы сябе беларускім кампазітарам, не знаходзіў паразумення з польскімі ўладамі.

Сярод яго вучняў — сусветна вядомы польскі дырыжор, піяніст і кампазітар Ежы Максымюк, вядомы піяніст Вітал'д Кулікоўскі, музычны педагог Аліцыя Багінская і доктар мастацтвазнаўства Анатоль Чарапінскі, які больш за 30 гадоў захоўваў рукапісы кампазітара і перадаў іх, згодна з яго воляй, у Беларусь.

З Беларусі паходзіў і вядомы польскі музыкант і дырыжор **Браніслаў Руткоўскі** (1898–1964). Ён нарадзіўся ў Камаях (сёння Пастаўскі раён), вучыўся ў Пецярбургскай кансерваторыі, Віленскім універсітэце, Варшаўскай кансерваторыі (1921–1924), а таксама ў Парыжы (1924–1926). У 1926–1939 гг. працаўваў выкладчыкам ігры на аргане ў Варшаўскай кансерваторыі. З 1946 г. — прафесар Дзяржаўнай вышэйшай школы мастацтваў у Кракаве. Быў адным з заснавальнікаў Згуртавання аматараў старадаўнай музыкі, а таксама Выдавецкага таварыства польскай музыкі ў Варшаве. Рэдагаваў выданні «Muzyka polska», «Gazeta muzyczna» і «Ruch muzyczny» (1957–1959). У 1955–1963 гг. займаў пасаду рэктара Музычнай акадэміі Кракава. Б. Руткоўскі выхаваў некалькі пакаленняў польскіх арганістаў і лічыцца заснавальнікам польскай школы арганнай музыкі XX ст. Ягонае імя носіць адна з вуліц Кракава, а таксама зала Кракаўскай кансерваторыі [1].

Заўжды заставаўся верны сваім беларускім караням легендарны польскі спявак і кампазітар **Чэслаў Немэн** (сапраўднае прозвішча Юліуш Выдкыцкі; 1939–2004). Ён нарадзіўся ў 1939 г. у вёсцы Старая Васілішка (Шчучынскі раён). Калі яму было 19 гадоў, сям'я пераехала ў Польшчу. Музычную адукацыю ён атрымаў у Гданьскай вышэйшай музычнай школе. Выступаў у студэнцкіх джазавых ансамблях.

У 1960–1980-я гг. для многіх, і не толькі ў Польшчы, Немэн стаў кумірам і сімвалам бунту. Гэта быў духоўны лідэр моладзі свайго часу. Сваёй манерай апранацца, сваімі



Чэслаў Немэн. Здымак Марэка Карэвіча



Помнік Чэславу Немэну на так званым  
Wzgórzu Uniwersyteckim у г. Аполе (Польшча)

Дісторсія беларускіх музичных дыялоў

|| : ♫ 87

паводзінамі на сцэне і ў жыцці спявак сцвярджаў, што можна не толькі думаць інакш, але і жыць інакш. Першая яго песня «Ведаю, што не вернешся», напісаная ў 1963 г., мела небываўшы поспех. Неўміручым лічаць таксама яго твор «Ці ты мяне яшчэ памятаеш?». Гэтую песню на ўласны тэкст у 1964 г. выканала другая сусветная знакамітасць — Марлен Дзітрых. Немэн выступаў на сцэне славутай парыжскай «Алімпі». Запісаў шэраг пласцінак. Пра Немэна казалі як пра эксперыментатара, авангардыста, стваральніка новай музыкі [73].

У 1964–1980 гг. Немэн шматразова атрымліваў тытул найлепшага вакаліста Польшчы, мёу шмат узнагарод, а ў 1999 г. быў прызнаны найлепшым спеваком і музыкам Польшчы ўсіх часоў.

Усё жыццё Ч. Немэн спяваў з вельмі прыкметным беларускім акцэнтам. У 1974 г. ён запісаў пласцінку з беларускімі народнымі песнямі. Сам спявак казаў: «Гэтая пласцінка — шэраг успамінаў майго дзяяцінства. Тыя цудоўныя песні, што спявалі ў Васілішках, засталіся ў маёй памяці на ўсё жыццё. У Беларусі ў мяне засталося шмат знаёмых, сяброў. Мяне пастаянна цягне на радзіму...» У 1976 г. Немэн прыехаў на гастролі ў СССР і пабываў у Беларусі. Зняў сваю вёску і наваколле на камеру, але праз хвіліну знішчыў касету. Пабачыўшы спустошанасць і занядбанне, болей туды не прыязджаў. У адным з інтэрв'ю Немэн сказаў, што калі б не савецкая ўлада, ён, напэўна, ніколі б не з'ехаў за мяжу.

Цікавасць да народнай музыкі, імкненне да новых эстрадных жанраў і манера спяваць Чэслава Немэна паўплывалі на творчасць іншага славутага беларускага кампазітара і фальклорыста **Уладзіміра Мулявіна** (1941–2003). Ён аўтар шматлікіх апрацовак беларускіх народных песняў. У яго творчасці экспрэсіўнае, нярэдка драматычна напружанае выканальніцкае майстэрства спалучалася з глыбокім веданнем беларускага фальклору [108]. У Мулявін не меў

вышэйшай музычнай адкуацыі, скончыў музычную вучэльню ў Свярдлоўску (1958), дзе нічога беларускага не было [33]. Загадкай, як і ў выпадку з Максімам Багдановічам, з'яўляецца тое, што Уладзімір Мулявін, які вырас удалечыні ад Беларусі, так аўвострана адчуваў беларускую народную песню і паэзію.



Уладзімір Мулявін.  
Здымак з тэлезапісу канцэрта. Пачатак 1970-х гг.

Выданне першага альбома «Песняроў» (1971) у СССР накладам 4 мільёны стала сапраўднай падзеяй. «Песняры» сталі найпапулярнейшым ансамблем усяго Савецкага Саюза: шматлікія канцэрты (часам па 4 на дзень), гастролі за мяжой. «Песняры» ўвялі беларускую народную песню ў канцэртныя залы ўсяго СССР ды дзесяткаў іншых краін. Дзейнасць ансамбля прыпала якраз на перыяд брэжнేўскага «інтэрнацыяналізму», пры якім народам савецкіх рэспублік адмаўлялася у праве мець самабытную нацыянальную культуру. У 1970-я гг. у гарадах БССР не засталося ніводнай беларускай школы, на рускую мову перавялі шмат якія беларускамоўныя часопісы і газеты, усё нацыянальнае зневажалася як адзнака замшэласці і прымітыўізму. Але Мулявін з сябрамі адважна ішлі насы-перак ідэалогіі і рабілі неверагоднае — беларускія спевы гучалі ледзь не ў кожным доме. Запісы «Песняроў» на вінілавых дысках знікалі з крамаў ужо праз некалькі гадзін пасля з'яўлення [32].

У 1974 г. была запісаная другая пласцінка, вытрыманая ў рэчышчы першага альбома. Потым было вельмі паспяховае турнэ па ЗША, падчас якога музыкам прарапаноўвалі выгадныя контракты і выступ у Лас-Вегасе разам з Полам Макартні. Джон Ленан сказаў, што самая цудоўная музыка, якую ён чуў, гэта менавіта «Песняры» (у інтэрв'ю расійскаму часопісу «Fuzz» У. Мулявін пацвердзіў гэты факт). Мулявін быў працағолікам і, каб дамагчыся дасканаласці, прымушаў сваіх хлопіц аўтографы на паперы, выкладаў на паперы альбомаў і г.д. Тому «Песняры» адзіныя, хто меў поспех у Амерыцы не толькі сярод эмігрантаў, але і па-за эмігранцкім асяроддзем. Амерыканская прэса друкавала пра іх захопленыя рэцэнзіі. Аналагічны поспех быў і ў іншых краінах. Стоячы «Песняроў» віталі ў Сопаце (Польшча), на X Сусветным фестывале ў Берліне, а таксама ў Чэхаславакіі, Балгарыі і Югаславіі.



Зміцер Сасноўскі

У 1979 г. Мулявін стаў народным артыстам Беларусі, у 1980 г. урад Польшчы надаў яму тытул заслужанага дзеяча культуры Польшчы, у 1990 г. Мулявін атрымаў званне народнага артыста СССР, стаў лаўрэатам многіх музычных конкурсаў і фестываляў, а ў 1982 г. заваяваў галоўны прыз фірмы «Мелодыя» — «Залаты дыск» [108].

Паказальны выпадак, які характарызуе светапогляд У. Мулявіна, адбыўся ў 1994 г. На святочным канцэрце, калі прэзідэнт А. Лукашэнка павіншаваў яго з 25-годдзем «Песняроў», У. Мулявін узяў гітару і выканаў непазначаную ў праграме «Пагоню» на слова Максіма Багдановіча [32, 106].

\* \* \*

У XVIII–XIX стст. уплыў беларускай музыкі адбываўся пераважна па двух кірунках: 1) беларускія кампазітары рабілі творчыя адкрыцці, якія пазней становіліся нормай у еўрапейскім музычным мастацтве; 2) многія нашыя кампазітары выязджалі за мяжу, дзе набывалі сапраўднае прызнанне (часам на абшарах усёй Еўропы). Як і ў выпадку з іншымі відамі экспарту беларускай музыкі, нашыя музыкі і кампазітары дасягалі найбольшага поспеху ў Расіі і Польшчы. Адпаведна і ўплыў беларускай музыкі найбольш прайвітца менавіта ў гэтых краінах. Польская опера і польскі сімфанізм былі сфармаваныя беларусамі (С. Манюшка, М. Карловіч) і пры вялікім уздзеянні беларускай народнай музыкі. Аналагічныя працэсы назіраем і ў Расіі. Са Смаленшчыны праз творчасць М. Глінкі беларуская народная творчасць трапіла ў рускую сімфанічную музыку. Увыніку беларускія народныя мелодыі прадвызначылі стылістыку і далейшы кірунак развіцця расійскай сімфанічнай школы. Пачынаючы з М. Глінкі, станаўленне рускай класічнай музыкі адбывалася пры актыўным удзеле нараджэнцаў Беларусі.

У XIX–XX стст. найбольш папулярным месцам творчай рэалізацыі кампазітараў і музыкаў беларускага паходжання стаў Пецярбург.

Распаўсюджанню творчых набыткаў нашых музыкаў спрыяў тэхнічны прагрэс. Дзякуючы пашырэнню нотадрукавання ў XVII–XIX стст. творы выдатных беларускіх кампазітараў сталі пайнавартаснымі ўдзельнікамі агульна-еўрапейскага творчага працэсу: падручнікі па тэорыі музыкі Жыгімonta Ляўкісміна выдаваліся ў Мангейме, Кёльне, Вене і Празе; творы Міхала Клеафаса Агінскага — у Вене, Берліне і Лейпцыгу; творы Фларыяна Міладоўскага — у Парыжы, Вене і Варшаве; творы Напалеона Орды — у Парыжы, а яго «Граматыка музыкі» — у Парыжы, Берліне і Варшаве; оперы Станіслава Манюшкі — у Пецярбургі і Варшаве; творы Юзафа Дащынскага — у Маскве, Вільні, Варшаве, Вене і Лейпцыгу.

У XX ст. беларуская музыка за межамі Беларусі распаўсюджвалася дзякуючы пашырэнню вытворчасці грамафонных пласцінак: выданне дзвюх пласцінак Г. Мейчык у Мілане; пласцінак беларускіх песняў у выкананні М. Забэйды — у Варшаве і Празе; пласцінак з беларускімі песнямі ў выкананні Ч. Немэна — у Варшаве; пласцінак «Песняроў» — на ўсесаюзнай студыі «Мелодыя».

Новыя тэхнічныя магчымасці ў пашырэнні беларускай музыкі за мяжой прынесла ў XX ст. радыё і тэлебачанне.



# Беларускі фальклор у творах вядомых кампазітараў



а пачатку 1780-х гг. на запрашэнне Кáраля Радзівіла ў Нясвіж прыехаў выдатны нямэцкі кампазітар і тэарэтык музыкі **Ян Давід Голанд** (Holland, 1746–1827).


У Нясвіжы Голанд напісаў оперу «Агатка, або Прыезд пана», дзе выкарыстаў фальклор з нясвіжкіх ваколіцаў. Пасля нясвіжскай прэм’еры опера «Агатка» не сыходзіла з найлепшых сцэн Варшавы, Кракава, Любліна, Познані і Львова. Менавіта яе пастаноўкай у 1926 г. былі адзначаны 150-я ўгодкі Варшаўскага тэатра. Ноты голандавай «Агаткі» былі надрукаваны ў БруSELІ і сёння захоўваюцца ў бібліятэцы Каралеўскай кансерваторыі сталіцы Бельгii.

Цікавасць уяўляе і другая, двухактавая, опера Голанда «Чужое багацце нікому не на карысць», пастаўленая

ў Нясвіжы ў 1785 г. У ёй упершыню ў еўрапейскай опернай літаратуры лірычная арыя выстройваецца жанравымі сродкамі беларуска-польскага паланэза. Народны жанравы пачатак таксама выразна прайяўляеца ў арыі Чужапанка (№ 5), дзе скрыстаны танцевальны матыў беларускага падождання. У Рэчы Паспалітай Голанд лічыўся аўтарытэтным кампазітарам, у 1780–1790-я гг. яго творы, напісаныя ў Нясвіжы, часта выконваліся ў Варшаве.

Вельмі цікавым фактам з'яўляеца выкарыстанне беларускіх народных мелодый такім геніяльным кампазітарам, як **Людвіг ван Бетховен** (1770–1827). Граф Разумоўскі падараваў Бетховену зборнік песняў «Северо-Западнага Края» (так называлі Беларусь у Расійскай імперыі). Такім чынам адбылося пранікненне беларускіх мелодый у творчасць Бетховена. Іх можна пачуць у апошніх квартетах Бетховена (Ор. 59), але найбольш уражвае выкарыстанне ім беларускіх мелодый у вядомай 9-й сімфоніі [31, с. 49]. У тэмі 2-й часткі 9-й сімфоніі гучаць беларускія песні «Баліць мая галовань-

### “Камарынская” М.Глінкі



### “Баліць мая галованька”

### Тэма 2-й часткі 9-й сімфоніі Бетховена

Ноты «Камарынской» М. Глинки, беларускай песні «Баліць мая галованька»  
і 2-й часткі 9-й сімфоніі Л. Бетховена


ка» і «Там за садамі», а таксама танцы «Лягоніха», «Мікіта» і «Трасуха» [63]. Прысутнасць беларускіх народных мелодый у 9-й сімфоніі Бетховена аналізаваў кампазітар Але́сь Карповіч [71]. Кампазітар Мікола Куліковіч заўважыў падабенства 2-й часткі бетховенскай 9-й сімфоніі і «Камарынскай» Глінкі і слушна патлумачыў гэта агульной крыніцай паходжання — беларускім фальклорам. Як прыклад выкарыстання Л. Бетховенам беларускай песні «Баліць мая галованька» М. Куліковіч прыводзіць ўрывак яго 9-й сімфоніі [31, с. 49].

Праз Адама Міцкевіча беларускімі песнямі зацікавіўся **Фрыдэрык Шапэн** (1810–1849), пасля чаго беларускія звароты пачалі часта трапляць ў ягоную творчасць. Беларускі народны матэрыял у творах Шапэна можна бачыць як у заўвуяльваним, так і яўным выглядзе. «Літоўскія песні» Шапэна пабудаваныя выключна на беларускіх народных тэмах. Цікавасць выклікаюць і такія славутыя фартэпіянныя творы Ф. Шапэна, як «Impromptu» і «Grand Fantasie». У «Impromptu» Шапэн скарыстаў беларускую жніўную песню «Ой пайду я дарогаю». Але найбольш яскравы прыклад выкарыстання Шапэном нашага фальклору — жартойная беларуская песня «Вясёлая бясадачка», якая з'яўляецца асноўнай тэмай

*Chopin. "Grand Fantasie". Theme.*



“Вясёлая бясадачка”



*Ноты «Grand Fantasie»  
і беларускай песні «Вясёлая бясадачка»*

2-й часткі «Grand Fantasie» (A-dur) і праходзіць праз гэты твор у некалькіх варыяцыях [63; 31, с. 45]. Калі парабаўнам ноты «Grand Fantasie» і песні «Вясёлая бяседачка» (у запісе А. Грыневіча), то ўбачым, што гэтая песня выкарыстаная Шапэнам амаль без зменаў [31, с. 45, 46].

Беларуская спеўнасць прываблівала ўсіх паслядоўнікаў М. Глінкі з «Магучай кучкі», да якой належаў і **Мадэст Мусаргскі**. У оперы «Барыс Гадуноў», сярод рускага і польскага фальклорнага матэрыва, М. Мусаргскі падае беларускую песню «Як едзе ён», укладзеную ў вусны збеглага манаха Варлаама. Імкнучыся надаць ёй большы каларыт, Мусаргскі нават пакінуў у рускім перакладзе беларускае слова «ён» [31, с. 46]. Мадэст Мусаргскі здолеў адшукаць такую беларускую песню, якая не губляеца ў оперы і пакідае незабыўнае ўражанне сваім каларытам і таленавітым выкарыстаннем.

Как-е-де-тён, е- аз-ён, ён, да по-го-вя- ві- ён.

Ноты песні Варлаама («Как едет ён») з оперы «Барыс Гадуноў»

Сярод выдатных музыкаў, якія заняліся справай зборання беларускага песеннага фольклору і пачалі запісваць беларускія песні на ноты, быў сябра М. Мусаргскага вядомы расійскі кампазітар і тэарэтык **Мікалаі Рымскі-Корсакаў**. Ягоныя запісы ўпершыню з'явіліся ў беларускіх зборніках Шэйна ў 80-я гг. XIX ст. Ён запісаў некалькі беларускіх мелодый, у тым ліку песню «Былі ў бацькі троі сыны» [31, с. 45].

бы - лі ч ве-е-ю троі сы - ни, ѿ, ѿ.  
Да ѹго я - ни ды За - сі - лі, ѿ, ѿ.

Песня «Былі ў бацькі троі сыны» ў запісе М. Рымскага-Корсакава

Якое вялікае ўражанне рабіла на слухачоў выкананне беларускіх песняў у акадэмічнай трактоўцы, можа пацвердзіць практика выдатнай расійскай капэлы **Дзмітрыя Агрэнева-Славянскага**. Сам Агрэневу-Славянскі быў збіральнікам песняў і вельмі ўважліва падышоў да беларускага фальклору і ўключыў некалькі беларускіх песняў у рэпертуар капэлы. Дзякуючы Д. Агрэневу-Славянскаму шырокую папулярнасць набыла песня «Чаму ж мне ня пець» [31, с. 44]. Вячаслаў Селях-Качанскі згадвае таксама, што Агрэневу-Славянскі сярод іншых спявав беларускую песню «Былі ў бацькі тры сыны» («Ці ня дудка мая») [4]. Гэтыя песні выконваліся капэлай з бліскучым поспехам па ўсёй Еўропе. У канцы 1890-х гг. у капэле Д. Агрэнева-Славянскага спявав беларускі кампазітар Уладзімір Тэраўскі [93].

Першае месца ў шанаванні беларускіх песняў займаюць рускія кампазітары **Аляксандр Грачанінаў** (1864–1956, пасля 1925 г. жыў у Францыі і ЗША) і **Васіль Залатароў** (1872–1964). Іх лучыць не толькі тое, што абодва ў розныя часы жылі ў Беларусі, але і вернасць запаветам «Магучай кучкі». А. Грачанінаў — першы, хто на поўныя голас сказаў аб найвыдатнейшых якасцях беларускіх песняў. Тое са-мае заяўляў і В. Залатароў. Яны абодва рупліва вывучалі беларускі фальклор ды імкнуліся як мага пайней яго выкарыстаць. А. Грачанінаў стаў заснавальнікам беларускага сімфанізму, напісавшы выдатную «Купалінку». В. Залатароў узняў гэты сімфанізм на еўрапейскую вышыню сваімі трыв-ма (2-я, 3-я і 4-я) сімфоніямі на беларускія тэмы, а таксама дзвюма беларускімі уверцюрамі і танцевальнымі сюітамі. Вялікую каштоўнасць маюць іх вакальныя творы — хоры Грачаніна «Перапёлка», «Калядная», «Ці свет ці світае» і музычныя квартэты Залатарова, а таксама шматлікія апрацоўкі песняў для голасу ў суправаджэнні фартэпіяна.

За Грачанінавым і Залатаровым ішоў рускі этнограф і кампазітар **Юрый Нікольскі** (1895–1962), які пакінуў уда-  
льня хараўся апрацоўкі песняў «Валачобная», «А ў лесе, лесе» і інш. На беларускай песні Нікольскі пабудаваў і сваю  
першую спробу хараўога аркестравання — 11-голосую песню «Ой ляцелі гусі».

Выкарыстоўваў беларускія песні ў сваёй музыцы і польскі кампазітар **Караль Шыманоўскі** (1882–1937). Ён,  
напрыклад, уключыў песню «Вышывала Ганна» ў сваю тан-  
цевальнную фартэпіянную сюіту. Па шляху Шыманоўскага  
пайшлі і шмат іншых польскіх кампазітараў.

Па Беларусі падарожнічаў і збіраў беларускія песні чэшскі этнограф і музыказнаўца **Людвік Куба** (1863–1956). Высокаадукаваны даследчык (вучыўся ў Парыжы і Мюнхене),  
Куба ўключыў беларускія песні ў сваю 15-томавую антalogію «Славянства ў сваіх песнях» [81]. Раздел «Беларускія песні»  
у кнізе Кубы ўтрымлівае 42 творы — зборка аўтарскіх тран-  
скрыпцый песняў з разгорнутым навуковым каментарам  
да кожнай (тэксты песняў на беларускай мове, каментато-  
ры — на чэшскай). Уступную частку да «Беларускіх песняў»  
Куба пачынае з зайдзення аб тым, што «ў дзвеяці з дзесяці  
беларускіх песняў дамінуюць прыкметы старажытнасці».  
Л. Куба вылучыў гэта як адметную рысу беларускай куль-  
туры ў параўнанні з велікарусакай і ўкраінскай. Захапленне  
Людвіка Кубы выклікалі і іншыя рысы беларускіх песняў:  
трыхорд у квінце, песні «передгарманічнага, сярэднявеч-  
нага перыяду», феномен магілёўска-заходнесмаленскага  
шматгалосся і шмат інш. [64].

Працэс актыўнага пранікнення нашых народных песняў у прафесійную музыку іншых народаў працягваўся і ў пер-  
шай палове XX ст. У 1930-я гг. асаблівую цікавасць да беларускай песні прайяўлялі рускія кампазітары. Гэта выявілася  
ў тым, што ў Маскве была створана спецыяльная камісія для

апрацоўкі беларускага песенна-танцевальнага фальклору. Узначальваў камісію кампазітар Міхаіл Іпалітаў-Іванаў, які сам зрабіў некалькі ўдалых апрацовак. Камісія выгадавала вялікую колькасць кампазітараў (Кабалеўскі, Лабачоў, Копасаў, Свешнікаў, Новікаў, Красеў і іншыя), якія працавалі і над малымі, і над вялікімі музычнымі творамі на беларускую тэматыку. Беларускім фальклорам цікавіліся і ленінградскія кампазітары. Напрыклад, у гуртку Мілія Балакірава ведалі і выкарыстоўвалі беларускі фальклор. Выкарыстоўваў у сваёй творчасці беларускія мелодыі і рускі кампазітар Аляксандр Глазуноваў, напрыклад, беларускі народны танец, запісаны ў Друскеніках, у трэю сваёй 1-й сімфоніі [63].

Захапленне расійскіх кампазітараў беларускім фальклорам працягваецца і сёння. У Пецярбургу жыве кампазітар, доктар мастацтвазнаўства, прафесар Расійскага інстытута гісторыі мастацтваў, заслужаны дзеяч мастацтва Украіны і заслужаны дзеяч мастацтва Польшчы Ігар Маціеўскі. Гэты выдатны музыкант неаднаразова звяртаўся ў сваёй творчасці да беларускіх матываў. Ён, украінец з паходжання, захапіўся нашай культурай, закахаўся ў беларускую музыку і пазію (найперш Максіма Багдановіча) і стаў сапраўдным беларускім патрыётам, узяў удзел у заснаванні Беларускага грамадска-культурнага таварыства Пецярбурга (1989). Аўтарскі вечар кампазітара, які адбыўся ў 2008 г. у Малой зале імя М. Глінкі Пецярбургскай акадэмічнай філармоніі, па чаўся чытаннем Адама Міцкевіча і «Паланэзам», а скончыўся прэм'ерай трох частак «Месы» па-беларуску [52].

\* \* \*

Кампазітараў, якія карысталіся беларускім фальклорам, можна падзяліць на дзве катэгорыі: блізкіх і далёкіх. Першыя мелі цесныя сувязі з беларускай культурай, нейкі

час жылі і працавалі ў Беларусі (Аляксандр Грачанінаў, Васіль Залатароў); другія знаёмліся з беларускай песняй праз пасярэднікаў (Людвіг ван Бетховен, Фрыдэрык Шапэн, Мадэст Мусаргскі, Караль Шыманоўскі, Міхаіл Іпалітаў-Іванаў, Мікалай Рымскі-Корсакаў, Дзмітрый Агрэней-Славянскі, Юрый Нікольскі, Сяргей Танееў і іншыя). Аднак мяжу тут правесці цяжка, бо часам кампазітары з катэгорыі «далёкіх» давалі прыклады высокага мастацкага разумення беларускіх песняў, як, напрыклад, Ф. Шапэн і М. Мусаргскі.

Асноўная прычына такой увагі да беларускай народнай музыкі з боку замежных кампазітараў — феномен захаванасці ў беларускім фальклоры найбагацейшага старажытнага пласта, назапашанага за стагоддзі.



# *Атрыманне адукацыі ў Беларусі замежным музыкамі*

В

ывучэнне біяграфій паказвае, што паспяховая кар'ера польскага музыкі ў XVI ст. прадугледжвала працяглее творчае сталенне ў музычных асяродках ВКЛ і толькі потым выхад на прыдворныя ўрачыстасці Кракава. Напрыклад, кампазітар польскага паходжання **Вацлаў з Шаматулаў** (1526–1568) спачатку служыў у кашталяна Гераніма Хадкевіча ў Вільні, удзельнічаў у касцельных службах і прыдворных канцэртах, набыў рознабаковы мастацкі досвед і толькі пасля гэтага ў 1547 г. атрымаў ганаровую пасаду спевака і кампазітара ў прыдворнай капэле караля Жыгімонта II Аўгуста (1548–1572). Цікава, што ў 1555 г. Вацлаў зноў вярнуўся ў Вялікае Княства і паступіў на службу да князя Мікалая Радзівіла

Чорнага, дзе яго называлі «лепшым натхнёным спеваком». Кампазітар жыў у Княстве Літоўскім, але яго працягвалі высока цаніць пры кракаўскім каралеўскім двары, менавіта яму даручалі пісаць музыку для самых адказных прыдворных урачыстасцяў. Музыка Вацлава з Шаматулаў стала вядомай далёка за межамі ВКЛ. У 1554 і 1564 гг. у Нюрнбергу два яго матэты былі выдадзеныя ў зборніках разам з творамі такіх выдатных кампазітараў таго часу, як Клеменса-Не-Папа (Clemenso non Papa), Нікалас Гамберта (Nikolas Gomberto), Філіпэ Вэрдэлота (Philippe Verdeloto), Томас Крэквілона (Thomas Crecquillono), Джасквіна дэс Прэс (Josquino des Pres), Арланда дзі Ласа (Orlando di Lasso) і іншыя [65].

У 1558 г. Мікалай Радзівіл Чорны запрасіў на пасаду прыдворнага музыкі маладога польскага кампазітара **Цыпрыяна Базыліка** (1535–1600). Потым творы Ц. Базыліка, напісаныя ў ВКЛ, траплялі ў польскія зборнікі. Разам з Вацлавам з Шаматулаў і Ц. Базылікам творчым духам Вялікага Княства жывіўся і польскі кампазітар **Мікалай Гамулка** (1535–1591), удзельнік капэлы караля Жыгімonta II Аўгуста. У 1550-я гг. ён наведваў Вільню, дзе контактаваў з кампазітарамі велікакняскага двара.

Падчас каралявання Жыгімonta II Аўгуста велікакняскі двор у Вільні ператварыўся ў супраўдны музычны цэнтр, дзе разам з мясцовымі — беларускімі і польскімі музыкамі — працавалі і замежныя: капельмайстар **Аскрылі Патэльё**, скрыпач **Якуб Нідэрландскі**, лютніст **Галёт** і іншыя. Творчай энергетыкай нашай зямлі і атмасферай музычнага жыцця Вільні насычаўся і славуты італьянскі кампазітар, адзін з буйных прадстаўнікоў італьянскай поліфанічнай школы, удзельнік «Фларэнційскай камераты» **Лука Марэнцыо** (1554–1599), які пэўны час працаваў пры Віленскім велікакняскім двары. У Вільні ў 1571–1575 (пасля навучання ў Рыме) і ў 1593–1597 гг. працаваў вядомы кампазітар-

поліфаніст эпохі Рэнесансу, арганіст і тэарэтык музыкі **Ян Брант** (1554–1602) [50, с. 56], які ў Віленскай акадэміі атрымаў ступень доктара тэалогіі. Да віленскага музычнага асяроддзя прычыніўся і кампазітар **Сымон Берэнт** (1585–1649), які працаваў прыдворным музыкам канцлера Альбрэхта Радзівіла. Пры велікакняскіх дварах у Вільні і Гародні некаторы час працаваў сусветна вядомы італьянскі кампазітар аўтар месаў і опер **Марка Скакі** (некаторыя ягоныя оперы былі пастаўлены ў Вільні ў 1636–1644 гг.). У капэле канцлера Вялікага Княства Льва Сапегі (1557–1633) каля 1600 г. працаваў знакаміты дырыжор і кампазітар Джавані Батыста Качыёла (Giovanni Battista Cocciola) з Верчэлі [86].

Канцлер і вялікі гетман літоўскі Крыштаф Радзівіл Пярун (1547–1603) трymаў у Вільні ўласную капэлу, дзе служылі як мясцовыя (у прыватнасці Андрэй Рагачэўскі), так і італьянскія музыкі — **Мікланжэла Галілей** і, магчыма, яго сын **Вінчэнца Галілей** (адпаведна — брат і пляменнік славутага фізіка, механіка і астронома Галілео Галілея) [6, с. 147]. Вінчэнца Галілей, таленавіты лютніст і спявак, працаваў таксама ў капэле Януша Тышкевіча і ўзгадваецца ў дакументах каля 1650 г. [60, 68]. Наконт удзелу Вінчэнца Галілея ў капэле Радзівіла Перуна выкажам сумненне, бо Вінчэнца нарадзіўся каля 1600 г. і ў трохгадовым узросце наўрад ці мог граць у капэле. Хіба капэла працавала і пасля смерці Радзівіла Перуна.

Пры двары караля і вялікага князя Стэфана Баторыя ў Гародні працаваў высокапрафесійны музыка-інструменталіст, спявак і кампазітар **Крыштаф Клябон** (1550–1616). Творы Клябона аздаблялі многія каралеўскія ўрачыстасці. Напрыклад, «Piesni Kalliopy Slowienskiey» на тэксты Станіслава Грахоўскага былі напісаныя з нагоды ўступлення на трон Жыгімента III Вазы (б песня ў панегірычнага зместу ў суправаджэнні лютні). Ягоныя «Спевы пры лютні» аздаблялі пры-

дворныя ўрачыстасці караля Стэфана Баторыя [7, с. 102]. Творы К.Клябона, напісаныя падчас працы ў Гародні, актыўна выкарыстоўваліся ў Польшчы і былі выдадзены ў Кракаве.



Тытульная старонка зборніка песняў Крыштафа Клябона  
«Piesni Kalliopy Slowienskiey». Кракаў, 1588 г.

У Вільні жыў і вядомы лютніст і кампазітар венгерская паходжання **Валянцін Бакфарк** (1507–1576). Ён стаў адным з самых славутых віртуозаў-лютністаў эпохі Рэнесансу, стваральнікам прынцыпова новай выканаўчай тэхнікі, за-снаванай на выкарыстанні дасягненняў вакальнай полі-фаніі. Бакфарк працаваў каралеўскім лютністам пры Вілен-скім велікакняскім двары. Робячы ў тыя часы шматлікія турнэ па Польшчы, Пруссіі і Францыі, ён заўжды вяртаўся ў Вільню, дзе пражыў 17 гадоў. Тут ён ажаніўся з ліцвінкай з роду Нарбутаў, тут нарадзіліся і жылі ягоныя дзеци. В. Жывалеўскі лічыць, што такога прызнанага еўрапейскага лютніста Вільня прываблівала творчым музычным ася-роддзем, якое ўтварылася вакол двара канцлера Мікалая Радзівіла Чорнага [17, с. 187]. Нездарма ўсе свае творы Бакфарк напісаў у Вільні — не выяўлена ніводнага яго твора давіленскага ці паслявіленскага перыяду. У 1565 г. зборнік твораў Бакфарка быў выдадзены ў Кракаве [17, с. 187–188].

Таксама ў Вільні пры велікакняскім двары працаваў ве-нецыянскі лютніст-віртуоз і кампазітар **Дыямед Катон** (пас-ля 1560–1607). Ён пакінуў пераважна лютневыя і арганныя творы: фантазіі, прэлюдыі, танцы, апрацоўкі мадрыгалаў, гальярдаў і вакальных твораў. Неаднойчы ў навуковай літа-ратуры выказвалася думка, што менавіта Д. Катон напісаў вядомы «Віленскі сыштак» (1600). В. Жывалеўскі заўважае, што Д. Катон пісаў лютневыя «польскія танцы», скарыстоўваючы мясцовы ліцвінскі фальклор [18, с. 161].

У Вільні правёў апошнія гады жыцця славуты фран-цузскі лютніст **Антуан Гало д'Анжэр** (памёр у 1647 г.). Майстэрства д'Анжэра набыло такую папулярнасць, што яго ўслыўляла заходнегерманскія паэзія XVII ст. Верагодна, што ў віленскі перыяд ён напісаў лютневыя п'есы з характэрнай для Рэчы Паспалітай назвай «*Ballet polonais*» [18, с. 161].

У другой палове XVII — пачатку XVIII ст. Беларусь рабілася ўсё больш вядомай у краінах раманская і германская Еўропы. Замежныя музыкі атрымлівалі ў Вільні добрую адукцыю, а потым з'язджалі з вялікім багажом ведаў і працавалі ў іншых краінах. У 1650 і 1678—1688 гг. у Вільні жыў вядомы вучоны і музыка **Марцін Крэчмер** (1631—1696). Тут ён стаў магістрам філософіі і свабодных мастацтваў і дасканала авалодаў поліфанічнай тэхнікай у рэчышчы еўрапейскага Барока. Пэўны час у Беларусі жылі многія прадстаўнікі заходненеурапейскага Барока — **Бернардоні, Глаубіц, Перци, Фантана, Педэці, Парара**.

Асобныя прыезджыя музыкі — **Эрнст Ванжура, Але-сандр Данезі, Джаакіна Альберціні** і іншыя — за час працы ў Беларусі так «зліліся» з нашай культурай, што гэта моцна паўплывала на іх творчасць. Пасля працы арганістам у Празе і гастроляў у Нідэрландах у Нясвіж прыехаў і працаваў тут у 1786—1788 гг. вядомы чэшскі кампазітар **Ян Ладзіслаў Душак** (1760—1812). З сярэдзіны 1790-х гг. настаўнікам музыкі ў Дзярэчыне (пры двары князёў Сапегаў) служыў першы настаўнік Фрыдэрыка Шагенна, таленавіты піяніст, скрыпач і кампазітар **Войцех Жыўны** (1756—1842). Гэты музыка быў вучнем Я. Кухаржа — прадстаўніка баҳаўскай школы. Сам факт дзеянасці такога музыка ў Беларусі — паказнік высокай развітасці беларускіх музычных школ.

У XVIII ст. адной з самых прадстаўнічых з'яваў музычнай культуры Еўропы становіцца музычныя тэатры — оперныя і балетныя. Як і астатнія еўрапейскія краіны, Беларусь літаральна пакрываеца сеткай музычных тэатраў, якія працавалі больш як у 20 гарадах і маёнтках. Услед за Нясвіжскім і Слуцкім тэатрамі Радзівілаў, у 1770—1780-я гг. разгортаўшчы дзеянасць Слонімскі тэатр М. К. Агінскага, Гарадзенскі тэатр А. Тызенгаўза, Ружанскі і Дзярэчынскі тэатры Сапегаў, Шклоўскі тэатр С. Зорыча і інш.

На сцэнах тэатраў Беларусі ў 1770–1790-я гг. ставіліся оперы Дж. Паізіела, П. Гульельмі, Э. Дуні, Блеза, А. Грэтры, П. Мансіны, А. Сакіні, К. Глюка, Ж.-Ж. Русо і іншых, а таксама мясцовых кампазітараў — М. К. Агінскага, М. Радзівіла, Я. Голанда... На падмостках беларускіх тэатраў у XVIII ст. гучала восем моваў. У Беларусі ў гэты час працавалі італьянскі спявак *Вінцэнта Нікаліні*, скрыпач *Джузэпе Канстанцыні* ды іншыя. У прыватных тэатрах часта ставіліся найлепшыя італьянскія оперы. Самай адметнай з іх была опера Джавані Паізіела «Уяўная каханка», якую маэстра напісаў адмыслова для магілёўскай пастаноўкі 1780 г.

У сярэдзіне 1780-х гг. у Слоніме дзеяйнічалі дзве оперна-балетныя трупы. Паводле сваіх тэхнічных магчымасцяў і мастацкага ўздараўню спектакляў Слонімскі тэатр Міхала Казіміра Агінскага становіцца найлепшым ва Усходней Еўропе. Ён быў прыкладам дасканала абсталёванага познебарочнага тэатра, меў унікальны сцэнічны механізм для паказу бітваў на сушы і на моры. Сваім тэхнічным забеспечэннем ён пераўзыходзіў Нацыянальны тэатр у Мангейме і параўноўваўся з Венскім. Оперны рэпертуар складаўся з найлепшых твораў сусветнай музычнай літаратуры. Рэзідэнцыю М. К. Агінскага ў Слоніме называлі «Палескія Афіны» [45].

У 1776 г. італьянская прымадонна *Анна Давіо дэ Бернучы* пазнаёмілася з Міхалам Казімірам Агінскім і дала згоду выступаць на сцэне Слонімскага тэатра. Пазней на запрашэнне беларускага мецэната Антонія Тызенгаўза Бернучы выступала ў Гарадзенскім тэатры. У 1781 г. яна паехала на гастролі ў Пецярбург, дзе мела вялікі поспех, але зноў вярнулася ў Слонім і працягвала выступаць у тэатры Агінскага мінімум да 1785 г.

У Беларусі доўга працаваў і сталеў як кампазітар *Эрнст Ванжура* — выдатны чэшскі музыка, які пасля падзелаў Рэчы

Паспалітай пераехаў у Расію і праславіўся як стваральнік першых рускіх сімфоній на славянскія тэмы [6, с. 149].

Пасля інкарпарацыі Беларусі ў склад Расійскай імперыі сетка магнацкіх музычных тэатраў была зруйнаваная. Здушэнне антырасійскага паўстання Т. Касцюшкі і шляхецкага паўстання 1830–1831 гг. знішчыла ці раскідала па свеце многіх прадстаўнікоў ліцвінскай шляхты — высокаадукаваных музыкаў і носьбітаў музычных традыцый Вялікага Княства Літоўскага. Але ўжо ў сярэдзіне XIX ст., нягледзячы на рэпрэсіі расійскіх уладаў, музычная культура Беларусі пачала адраджацца. Важную ролю ў гэтым выконвалі адукатыўныя ўстановы, якія пераўтварыліся ў творчыя цэнтры. У Мінскай мужчынскай гімназіі выкладаў скрыпач, педагог і кампазітар **Канстанцін Крыжаноўскі** — сябра Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча і Станіслава Манюшкі, настаўнік скрыпача і кампазітара Міхаіла Ельскага. На пачатку 1840-х гг. у Гарадзенскай гімназіі працаваў настаўнікам нараджэннец Магілёўшчыны **I. В. Дабравольскі** (1780–1790-я — 1851), які зрабіў першую ў Расіі спробу выкарыстання літографічнага спосабу ў нотадрукаванні. У 1865 г. Мазырскую гімназію скончыў бацька сусветна вядомага рускага кампазітара Ігара Стравінскага **Фёдар Стравінскі** (1843–1902), які падчас навучання спявав у мазырскіх студэнцкіх спектаклях. Фёдар Стравінскі паходзіў з в. Новы Двор Рэчыцкага павета. У Пецярбургу Ф. Стравінскі стаў выдатным спеваком, салістам Марыінскага тэатра [41]. У 1902 г. у Магілёў прыехала вядомая спявачка рускай і італьянскай оперы Юлія Рэйдэр. У яе вакальнай студыі атрымаў першапачатковую адукацию **Сяргей Мігай** — у будучыні вядомы савецкі спявак і педагог, народны артыст РСФСР, прафесар Маскоўскай кансерваторыі. Сярод вучняў Рэйдэр была і **Э. Мейнгардт** — у будучыні салістка Адэскага опернага тэатра [45].

Нягледзячы на ўсе сацыяльныя катаклізмы, у XX ст. Беларусь працягвала заставацца цэнтрам музычнай адукацыі. У Мінскай Марыінскай жаночай гімназіі (сучасны адрас: вул. К. Маркса, 23) музычную адукацыю атрымала славутая спявачка *Ірма Яўнзэм* (латышка па нацыянальнасці). Пасля заканчэння гімназіі яна паступіла ў Пецярбургскую кансерваторыю. У гады грамадзянскай вайны яна выступала ў складзе камерных труп па ўсёй Расіі, потым вярнулася ў Мінск. Ва ўспамінах І. Яўнзэм пісала: «Праблема харчавання паскорыла канчатковае вырашэнне майго амплуа. Разам з сёстрамі я рушыла па беларускіх вёсках выменьваць рэчы на ежу. А прывезла адтуль незлічонае багацце — прыкладна



*Ірма Яўнзэм*

каля ста беларускіх народных песняў. Сярод іх такія шэдэўры, як «Песня пастуха» ці «Калыхалачка» [100].

Пасля гэтай «экспедыцыі» яна пачала выконваць у сваіх канцэртах беларускія народныя песні. Яе дзейнасць заўважыў урад БССР, і. Яўнэм узнагародзіл «ганаровым званнем дзяржаўнага тэатра па аддзелу народных песняў» (районазначна ўведзенаму пазней званню «Заслужаны артыст БССР»). У 1925 г. яна стала салісткай Маскоўскай філармоніі. У 1927 г. удзельнічала ў канцэртах Міжнароднай музычнай выставы ў Франкфурце-на-Майне, а ў перадваенныя гады здзейсніла шмат паездак з канцэртамі ў Кітай, Карэю, Японію.

Пасля вайны і. Яўнэм жыла ў Маскве, да 1967 г. працавала салісткай Маскоўскай філармоніі. У 1957 г. атрымала званне народнай артысткі РСФСР. У пасляваенны час выйшла пласцінка з запісамі і. Яўнэм. Яе вучаніцамі былі многія вядомыя рускія спявачкі. У 2003 г. у Мінску, на будынку гімназіі, дзе яна вучылася, урачыста адкрыта мемарыяльная шыльда з барэльефам і. Яўнэм [95, 99, 100, 101].

У Беларусі пачынала свой шлях оперная спявачка **Людміла Шамчук**, вядомая па працы ў Вялікім тэатры ў Маскве і шмат якіх еўрапейскіх і амерыканскіх тэатрах. Таксама на сцэне мінскага тэатра пачынала сольную кар'еру і **Марыя Гулегіна**, якая ў 1990-я гг. з поспехам выступала ў Вене, Лондане, Парыжы, на сцэнах La Scala (Мілан) і Metropolitan opera (Нью-Ёрк). М. Гулегіна і сёння шырока вядомая ў свеце як адна з найбуйнейшых спявачак сучаснасці.

\* \* \*

На працягу XVI–XVII стст. музычная культура Вялікага Княства Літоўскага знаходзілася на дастаткова высокім узроўні, што прываблівала замежных кампазітараў, якія наведвалі ВКЛ дзеля своеасаблівой творчай «стажыроўкі».



*Зміцер Сасноўскі*

Музычнае мастацтва ВКЛ, з аднаго боку, творча пера-  
асэнсоўвала агульнаеўрапейскія традыцыі, а з другога —  
адчувала ўплыў багатай беларускай народнай песеннасці,  
нават у набажэнствах выкарыстоўваліся мелодыі, якія быта-  
валі ў пазахрамавым асяроддзі. Гэтыя асаблівасці ліцвінскай  
музыкі адбіліся і на творчасці прыезджых кампазітараў.  
Замежныя кампазітары, працуучы на нашых землях, з ад-  
наго боку, дапамагалі зрабіць Вялікае Княства дзейным  
цэнтрам музычнай культуры Еўропы, а з другога — пасля  
выезду з ВКЛ у сваёй творчасці адчувалі ўплыў беларускага  
музычнага асяроддзя.

Дзейнасць высокапрафесійных аркестраў пры оперных  
і балетных тэатрах зрабіла ВКЛ у XVIII ст. краінай, прывабнай  
для творчых контактаў шматлікіх замежных кампазітараў  
і музыкаў.

Нягледзячы на сацыяльныя і культурныя катаклізмы,  
звязаныя са знаходжаннем у складзе Расійскай імперыі  
і пазней СССР, Беларусь на працягу XIX–XX стст. заставалася  
заўажным цэнтрам музычнай адукацыі.



# *Прафесійныя музыкі беларускай эміграцыіi XX ст.*



1910 г. у Пецярбургскую кансерваторию поступіў ураджэнец Лагойска **Вячаслаў Селях-Качанскі** (1885–1976; ягоны дзед Францішак Качан быў актыўным удзельнікам паўстання 1863 г.). Ён быў прыняты ў оперны клас. На выдатна закончыўши кансерваторию (1915), удзельнічаў у вялікім конкурсе, які праводзіў славуты Марыінскі імператарскі тэатр. З 365 прэтэндэнтаў камісія пакінула толькі двух, сярод якіх быў і В. Селях. Ягоны дэбют у оперы А. Барадзіна «Князь Ігар» прайшоў з поспехам і дырэктар Марыінскага тэатра запрасіў Селяха ў склад салістau оперы. У тэатры ён як прэм'ер-барытон спявав разам з Ф. Шаляпіным у оперы «Хаваншчына» М. Мусаргскага. Пасля бліскучага выканання ролі Барыса

Гадунова ў 1915 г. на асабістую просьбу Ф. Шаляпіна В. Селях быў прызначаны яго першым дублёрам (да гэтага Шаляпін дублёраў не меў) [48, с. 247–249, 258].



Вячаслаў Селях-Качанскі. Здымак пачатку XX ст.

У 1916–1918 гг. В. Селях спяваў у спектаклях Александрыйскага драматычнага тэатра ў Петраградзе, у 1917 г. — у оперным тэатры ў Рызе, выязджаў на гастролі ў іншыя гарады, у 1921 г. узнічаліў оперу ў Варонежы, у 1923–1925 гг. выступаў у Таганрозе, Раствове-на-Доне і Стаўрапалі і адначасова выкладаў вакал у Музычна-драматычным інстытуце ў Ленінградзе [48, с. 249–250].

З мэтай дапамагчы роднай Беларусі ў падрыхтоўцы музычна-тэатральных кадраў у 1925–1933 гг. Вячаслаў

Селях працаваў у Мінску. Пасля вяртання ў Ленінград займаў пасады намесніка дырэктара Опернай студыі імя Рымскага-Корсакава, рэжысёра вандроўнага тэатра ВТО («Всероссийское театральное общество»), ездзіў з канцэртамі па гарадах СССР. Потым пераехаў на Украіну, дзе ў 1935–1937 гг. працаваў рэжысёрам украінскага тэатра ў Чаркасах і кіраўніком хору Чаркаскага педагогічнага інстытута. У 1937 г. накіраваўся ў г. Лугу (Ленінградская во-бласць), дзе працаваў рэжысёрам і кіраўніком хору, у рэпертуар якога ўключалі беларускія песні і з якім шмат выступаў [48, с. 253–254].

Падчас вайны В. Селях прыехаў у Мінск (паводле адных звестак, у 1941 г., паводле іншых — у 1943 г.). Пад нямецкай акупацыяй працаваў кіраўніком Аддзела культуры і мастацтва пры Беларускай народнай самапомачы. Пасля вайны апынуўся ў Германіі, дзе ў 1945 г. стварыў Беларускі драматычны тэатр імя Галубка (у 1945 г. узяў прозвішча Качанскі).

У Берліне пры арганізацыі «Венета» В. Селях-Качанскі разам з кампазітарам Міколам Равенскім удзельнічаў у стварэнні канцэртна-эстраднай групы «Жыве Беларусь». Група аб'ядноўвала многіх выдатных беларускіх музыкант, якіх лёс закінуў на чужыну (напрыклад, амаль у поўным складзе ў 1944 г. рушыў на заход калектыв Мінскага гарадскога тэатра, у якім было нямала таленавітых оперных і драматычных артыстаў [37]).

Група «Жыве Беларусь» шмат канцэртавала, з поспехам выступала ў лагерах перамешчаных асобаў [4]. Інструментальныя нумары выконвалі Мікола Равенскі (скрыпка), Дзмітрый Верасаў (піяніна) ды іншыя. У групе выступала вядомая артыстка Лідзія Янушкевіч (былая спявачка мінскага Беларускага дзяржаўнага тэатра — БДТ-1) і артыстка Ірэна Жылінская (у даваенны час — навучэнка тэатральнай вучэльні пры Мінскай оперы). У 1948 г. В. Селях-Качанскі

пераехаў у лагер беларускіх бежанцаў Міхельсдорф, дзе за некалькі месяцаў стварыў і вывеў на высокі ўзровень беларускі хор, які выязджаў на канцэрты і меў вялізны поспех. Аднойчы хор выехаў на канцэрт у летні лагер УМСА. На ім прысутнічаў прадстаўнік Галоўнай кватэры бежанскіх лагераў з Франкфурта. Ён так быў захоплены беларускай песняй, што неўзабаве прыслаў гукааператара з абсталяваннем і хор запісаў 28 беларускіх песняў. Стужкі з гэтымі запісамі былі перададзеныя ў архіў ААН. Беларускі хор В. Селях-Качанскага шмат выступаў на святах у розных гарадах і лічыўся найлепшым у Амерыканскай зоне акупацыі Германіі [48, с. 255–259].

У 1950 г. В. Селях-Качанскі пераехаў у ЗША, дзе заснаваў гурток мастацкай самадзейнасці. У 1954 г. быў запрошаны на пасаду рэгента хору ў Праваслаўную царкву ў г. Элізабэт, кіраваў беларускім хорам у Саўт-Рыверы (штат Нью-Джэрсі). Пад ягоным кіраўніцтвам хор запісаў дзве пласцінкі з беларускімі песнямі, якія былі выдадзены ў 1956 г. [48, с. 259–261].



Вячаслаў Селях-Качанскі. Сярэдзіна 1950-х гг.

*Гісторыя беларускіх музычных дыпломаў* || : ♫ 115

Многія з беларускіх эмігрантаў удзельнічалі ў вайско-вых дзеяннях: Слуцкім антысавецкім паўстанні, батальёнах Беларускай краёвай абароны (БКА), ваявалі на баку саюзнікаў і г. д. Жывучы за мяжой, яны верылі ў збройнае вызваленне Беларусі ад савецкай улады. Не дзіуна, што патрыятычна-вайсковыя песні адыгрывалі значную ролю ў іх жыцці на чужынне. У ЗША было створанае Згуртаванне беларуска-амерыканскіх ветэранаў, для якога ў 1971 г. В. Селях-Качанскі пачаў укладанне спеўніка. У гэты зборнік уключаныя многія аўтарскія творы В. Селяха-Качанскага і яго гарманізацыі народных песняў. Варта аддаць пашану нястомнасці гэтага чалавека, бо ў час выпуска зборніка (1975) яму ішоў ужо дзесяты дзесятак [102]. На 30-я ўгодкі БКА Згуртаванне беларуска-амерыканскіх ветэранаў выдала гэты спеўнік пад назвай «Зборнік песняў беларускага жаўнера».



Вокладка спеўніка «Зборнік песняў беларускага жаўнера». 1975 г.

## 54. МАРШ БЕЛАРУСКАЙ ВЫЗВОЛЬНАЙ АРМІІ

136

Слова М. Кавыля

Музыка Д. Верасава

Moderato maestoso

I. За-моў-клі<sup>ин</sup>, стог-нё-кі Гер-ма-ти, в  
край наш і стог-нё-кі і пла-чай. Кре-  
лёу-скія чор-нё-кі ка-ти ў кра-  
ві ал"-я -не -лі ги-ра-чай. Е. В.  
А. Е. В. А. Гар-туи-сл у мар-вах па-  
ход-вых ва- я-ваць, не -н-ваць, пой-дзем  
ни за краі род-ни. Ни за краі род-ни.

«Марш беларускай вызвольнай арміі»  
са «Зборніка песьняў беларускага жаўнера»

Пісменнасць беларускіх музычных дыялоў

|| : 117

Са сцягам у руках на вокладцы (крайні злева) стаіць удзельнік Слуцкага паўстання капітан Іван Навумчык [23, с. 1]. У прадмове да выдання чытаем: «Песні, казкі, прыказкі ды іншыя фальклорныя творы былі дзеяснымі сродкамі у змаганні беларускага народа супраць царскай Расіі, а пазней Савецкай Расіі і Польшчы, яны садзейнічалі развіццю вызвольнага руху, дапамагалі барацьбе за сваю Незалежнасць...» [23, с. 23, 25, 26]. Зборнік утрымлівае 110 песняў, якія размеркаваныя паводле жанраў: патрыятычныя, жаўнерскія, народныя, лірычныя, бытавыя і юнацкія. Сярод многіх «Пагоня» (сл. М. Багдановіча, муз. М. Куліковіча), «Ідуць жаўнеры беларусы» (сл. і муз. П. Звоннага), гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» (сл. М. Краўцова, муз. У. Тэраўскага), «Сыны Беларусі» (сл. М. Кавыля, муз. Ю. Рымко), «Марш беларускай моладзі» (сл. М. Кавыля, муз. Д. Верасава), «Марш беларускіх вайскоўцаў» (сл. Ю. Сергіевіча, муз. Ю. Рымко). На с. 136 гэтага зборніка змешчаны «Марш беларускай вызвольнай арміі» (сл. М. Кавыля, муз. Д. Верасава) [23, с. 136].

Славуты беларускі кампазітар **Мікола Равенскі** (1886–1953) першую музычную адукцыю атрымаў у 1915 г. — скончыў рэгенцкія курсы. У 1923 г. ён быў накіраваны ў Москву для атрымання далейшай адукцыі. Скончышы Музычны тэхнікум імя Стасава (1927), паступіў у Маскоўскую кансерваторыю ў клас кампазіцыі вядомага кампазітара М. Іпалітава-Іванава. У Москве М. Равенскі шмат пісаў: фугі для фартэпіяна, харавыя творы і апрацоўкі беларускіх народных песняў. Падчас нямецкай акупацыі М. Равенскі застаўся ў Беларусі, у 1943 г. пераехаў у г. Чэрвень, дзе працаваў рэгентам царкоўнага хору і працягваў шмат пісаць. Якраз тады ім была напісана музыка да багдановічавай «Пагоні» [4, 40, 57].

Пасля вайны М. Равенскі апынуўся ў эміграцыі, дзе актыўна заняўся творчасцю, канцэртамі і падарожжамі. У нямецкім горадзе Рэгенсбургу, дзе находзіўся беларускі

лагер перамешчаных асобаў і дзейнічала праваслаўная парафія Св. Еўфрасінні Полацкай, Равенскі быў рэгентам царкоўнага хору. Ён стварыў там таксама свецкі хор і беларускі жаночы ансамбль.



Удзельнікі купальскага свята ў лагеры Рэгенсбург.  
У цэнтры стаіць М. Равенскі. 1946 г.

На эміграцыі М. Равенскі працягваў ствараць музыку. У 1947 г. напісаў фантазію для скрыпкі і фартэпіяна на беларускія народныя тэмы, у 1948 г. — п'есы «Пінская шляхта», «Нечаканыя заручыны» і «Вясёлы майстрап», апрацаўваў шэраг народных беларускіх песняў для хору і ансамбля [27, с. 104–107]. Пазней кампазітар пераехаў у беларускі лагер у Остэргофене, дзе выкладаў у гімназіі, вёў хоры і ўдзельнічаў у дзейнасці тэатральнай студыі. Тут ён склаў зборнік «Скауцкія песні» (Остэргофэн, 1947).

Тамсама, у Остэргофене, на працягу вясны–лета 1947 г. М. Равенскі стварыў славуты гімн–малітву «Магутны Божа» на слова Наталлі Арсенневай. Гэты гімн хутка стаў папулярны і ўжо ўвосень 1947 г. быў надрукаваны Беларускай рэлігійнай місіяй у Парыжы.

*Гімн беларускіх музичных дзеячаў* || ♫ 119



Вокладка нотнага альбома «Скауцкія песні», надпісанага рукой М. Равенскага. 1947 г. (Копія атрымана ад І. Каляды-Смірновай.)

Нотны аркуш, дзе рукой М. Равенскага напісаныя музыка і слова гімна «Магутны Божа». (Копія атрымана ад І. Каляды-Смірновай.)

A musical staff begins with a treble clef, followed by a vertical bar line, and then the text ': 120'.

Змієв Сасноўські

Вельмі плённы перыяд жыцця М. Равенскага на чужыне прайшоў у бельгійскім горадзе Лювене, дзе ва ўніверсітэце вучылася вялікая грамада беларускіх студэнтаў. Яны стварылі хор і запрасілі М. Равенскага стаць яго кірауніком. З восені 1950 г. пачалася сталая праца хору: адбываліся агульныя рэпетыцыі, спеўкі з паасобнымі партыямі, заняткі з салістамі, ігра на розных інструментах. М. Равенскі згадваў: «Штодзённая трэніроўка, як агульная, так і індывідуальная, дала вельмі добрыя вынікі. Дзякуючы гэтай працы дасяглі высокай мастацкай якасці ў выкананні» [4]. А паводле ўспамінаў У. Цвіркі, «ужо праз тры месяцы ансамбль даваў свой першы канцэрт у Лювене. Пасля заканчэння праграмы рэктар прыйшоў асабіста прывітаць кампазітара, кажучы, што ён ужо больш за 20 гадоў не чую падобнага хору...» [44].

Хор часта выступаў у Бельгіі, выязджаў з канцэртамі ў Францыю, Англію і Германію. І паўсяль канцэрты адбывалі-



Беларускі хор пад кірауніцтвам М. Равенскага  
на дарозе на канцэрт у Льеж. 1951 г.

ся з троумфам. Праграмы выступаў хору Равенскага заўсёды складаліся так, каб гледачы атрымалі ўяўленне пра Беларусь, яе гісторыю і культуру [4]. У 1951 г. у Льежы быў арганізаваны міжнародны канцэрт «Скарбы еўрапейскага фальклору», на якім ансамбль пад кірауніцтвам М. Равенскага быў адзначаны як адзін з лепшых.

Вялікім дасягненнем М. Равенскага стаў запіс грамафонных пласцінак з беларускімі песнямі. Пласцінкі, якія запісаў хор Равенскага, выйшли ў Бельгіі і мелі вялікі поспех. Яны трапілі ў шматлікія музычныя ўстановы Заходняй Еўропы і на іншыя кантыненты [27, с. 104–107; 44].

Па смерці свайго кірауніка хор працягваў канцэртную дзейнасць — выступаў у Англіі і Германіі, атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брюсселе. Пасля Міколы Равенскага ансамблем кіравалі кампазітар Алеś Карповіч, затым Кастусь Кіслы [4].



Выступ Лювенскага беларускага хору пасля смерці М. Равенскага.  
Лондан, 1954 г. (Здымак атрыманы ад Н. Гардзіенкі.)

У пасляваенныя гады на беларускім савецкім радыё гучала песня М. Равенскага на слова Ц. Гартнага «Ах ты, Нёман-рака» (напісаная яшчэ да вайны). Але гэтую песню называлі народнай, бо нельга было афішаваць, што ў БССР стаў папулярным твор кампазітара-эмігранта. Дачка Міколы Равенскага Вольга Равенская (Аляксеенка), якую ён згубіў у ваенны час, пасля вайны скончыла Беларускую кансерваторыю, спявала ў славутым хоры Віктара Роўды. Калі хор выконваў «Магутны Божа», яна доўга не ведала, што співае песню, якую напісаў яе бацька [40].

Побач з імем Міколы Равенскага стаіць імя не менш славутага кампазітара, дырыжора і музычнага тэарэтыка **Міколы Куліковіча** (прозвішча ад нараджэння — Шчаглоў; 1897—1969). Яго далёкі продак святар Цімафей Куліковіч быў укладальнікам аднаго з беларускіх ірмалояў 1652 г. Нарадзіўся М. Куліковіч на Смаленшчыне (паводле іншых звестак, у Маскве) [43, с. 387]. Адукацыю атрымаў у класе кампазіцыі М. Іпалітава-Іванава ў Маскоўскай кансерваторыі. У 1927 г. захапіўся збіраннем беларускага фальклору, апрацаваў больш за 600 беларускіх народных песняў. Першая опера М. Куліковіча «Марсель Блан» напісаная ў 1922 г. і была пастаўлена ў Кіеве. У 1938 г. 2-я сімфонія Куліковіча выконвалася ў Маскве. Опера Куліковіча «Кацярына» напісана ў 1939 г. і пастаўлена ва ўрыўках у 1940 г. у тэатральным клубе ў Маскве [26]. У 1939 г. Куліковіч стварыў кантату «Сталін» (сл. А. Русака) для змешанага хору, дзіцячага хору, салістаў і сімфанічнага аркестра [43, с. 389]. Кантата выконвалася ў Кіеве, Адэсе, Харкаве і Тблісі. За кантату «Сталін» Куліковіч атрымаў ордэн Пашаны (падчас акупацыі, каб сцерці сваю сувязь з гэтым творам, здаў ордэн у гарадскую ўправу і змяніў прозвішча на матчына — Куліковіч, да гэтага быў Шчаглоў) [40].

У гады вайны М. Куліковіч фактычна кіраваў музычным жыццём акупаванага Мінска: у 1941–1944 гг. браў чынны ўдзел у арганізацыі Мінскага опернага тэатра, быў дырыжорам яго сімфанічнага аркестра, узначальваў музычны аддзел Беларускай Культурнай Рады і Беларускага Культурнага Згуртавання. У акупаваным Мінску Куліковіч жыў насычаным творчым жыццём, працаваў як збіральнік народных песняў, пісаў публіцыстычныя працы, выдаў «Зборнік купальскіх і жніўных песенъ», пачаў друкаваць раздзелы з кнігі «Беларуская музыка», стварыў славутыя оперы «Лясное возера» і «Усяслаў Чарадзей». Ужо ў Берліне выйшла яго кніга «Беларуская музычная культура» (1944) [4].

Пасля вайны Мікола Куліковіч застаўся ў Германіі ў лагеры перамешчаных асобаў, дзе ўдзельнічаў у арганізацыі і канцэртах вандроўнага Беларускага тэатра эстрады, з якім выступаў у розных эміграцыйных лагерах. За паўтара месяца ў лютым–красавіку 1948 г. тэатр ажыццяў 58 паказаў у Гановеры, Гайдэнгау, Фаленбургу, Ватэнштэце ды іншых гарадах Германіі. Гледачамі былі не толькі беларусы, але і украінцы, літоўцы, латышы, нарвежцы, што спрыяла пашырэнню інфармацыі пра Беларусь і знаходзіла адлюстраванне і становічую ацэнку ў іншамоўным друку. Асаблівым поспехам карысталіся двухактавая музычная драма «Купалле» і этнографічная аперэтка «Сватанне». М. Куліковіч так успамінаў пра гэтыя гастролі: «Кожны выступ ператвараўся ў нацыянальнае свята... Цікава здзюжыць, што прадстаўнікі англійскай улады, што былі на першых выступах, таксама ператварыліся ў сталых спадарожнікаў тэатра. Зранку яны запытвалі па тэлефоне, дзе грае тэатр, а ўвечары некалькі іх машын спынялася перад будынкамі тэатраў» [4].

У 1950-я гг. М. Куліковіч пераехаў у ЗША. У Нью-Ёрку некаторы час кіраваў Беларускім хорам. Потым пераехаў у Чыкага, дзе таксама быў рэгентам хору пры Беларускай грэка-

каталіцкай царкве. Асноўныя жанры, у якіх ён працаваў, — оперы, сімфоніі, харавыя творы (у тым ліку літургічныя), рамансы, песні, камерна-інструментальныя творы. Пры дапамозе Згуртавання беларускай моладзі ў Кліўлендзе Куліковіч тройчы выдаваў «Беларускі песенны зборнік» (1954, 1955, 1960), а ў 1961 г. зборнік «Калядоўшчыкі» [23, с. 28]. Пасля смерці кампазітара ў 1969 г. яго ўдава — былая прымадонна Венскай оперы Надзея Градэ — перадала архіў свайго мужа ў бібліятэку імя Францішка Скарыны ў Лондане.

З Міколам Куліковічам і Міколам Равенскім была знаёмая **Ірэна Каляда-Смірнова** — будучая беларуская мецэнатка ў ЗША. Яна скончыла беларускую гімназію імя Янкі Купалы ў Германіі, дзе і пазнаёмілася са славутымі кампазітарамі. Браўла ў іх урокі вакалу, спявала ў царкоўным хоры, выконвала партыі ў беларускіх спектаклях. Пасля пераезду ў ЗША І. Каляда некаторы час узнічальвала беларускі хор у Кліўлендзе.



Мікола Куліковіч і Надзея Градэ выступаюць у Чыкага. 1960-я гг.  
(Здымак атрыманы ад Н. Гардзіенкі.)



Ірэна Каляда-Смірнова.  
Кліўленд, 1970-я гг.  
(Здымак атрыманы  
ад Н. Гардзіенкі.)

У Савецкай Беларусі пачынаў творчую працу кампазітар **Алесь Карповіч** (1909–1992). Музычную адукцыю ён атрымаў у Маскоўскай кансерваторыі. Ужо ў студэнцкіх працах выкарыстоўваў беларускі фальклор. Пасля вяртання ў Беларусь (1938) выкладаў у Беларускай кансерваторыі. У гады вайны застаўся ў акупанымі Мінску, пісаў фартэпіянальныя сюіты, рамансы на вершы беларускіх паэтаў, апрацоўкі народных песняў. Пасля вайны пераехаў у ЗША, дзе стаў прафесарам музыкі. Увесе час аранжыраваў



Ірэна Каляда-Смірнова падчас выступу на тэлебачанні.  
Кліўленд, 1970-я гг.

народныя песні, пісаў вакальныя і фартэпіянныя творы, выкладаў. Займаўся таксама даследчыцкай працай: у 1954 г. напісаў артыкул «Да праблемы беларускага нацыянальнага стылю ў музыцы» [14].

Таксама ў Савецкай Беларусі пачынала свой творчы шлях кампазітар **Эльза Зубковіч** (1895–1983). Яна нарадзілася ў Мінску. У час Першай сусветнай вайны займалася пад кірауніцтвам прафесара Варшаўскай кансерваторыі Жураўлёва, у 1920–1922 гг. вучылася ў Берліне і Штутгарце. Па вяртанні ў родны горад узначаліла кафедру агульнага фартэпіяна Беларускай кансерваторыі (1932). Напісала шмат рамансаў на вершы беларускіх паэтаў. Пасля вайны эмігравала ў ЗША, дзе шмат гадоў выкладала фартэпіяна. Вынікам стаў зборнік фартэпіянных п'ес «Першыя радасці». Разам з дачкой, спявачкай Маркоўскай (мецца-сапрана) выступала ў канцэртах (пераважна як акампаніятар). Працавала таксама музычным публіцыстам і рэдактарам. У ЗША Э. Зубковіч выдала шэраг зборнікаў вакальнай лірыкі на слова беларускіх паэтаў. Да яе зборніка «Край мой васільковы» (Нью-Ёрк, 1972) кампазітар Але́сь Карповіч напісаў уступ, у якім даў высокую ацэнку творам і адзначыў два пачаткі ў мастацкім стылі кампазітаркі: фальклорны і рамантычны з прыкметным уплывам рамансавай творчасці Брамса [24].

Беларускія кампазітары ў ЗША працягвалі ствараць песні на вершы беларускіх паэтаў. Так, на вершы беларускага паэта-эмігранта Міхася Кавыля пісалі песні кампазітары Дзмітрый Верасаў (рэгент хору ў саўт-рыверскай беларускай царкве Св. Еўфрасінні Полацкай), Ксаверы Барысавец (шматгадовы рэгент царкоўнага хору) ды іншыя [20]. Яны пісалі творы рамансавага жанру — захапленне роднай прыродай, сум ад растання з Радзімай, лірыка кахання, а таксама патрыятычныя маршавыя творы, прасякнутыя ўпэўненасцю ў вызваленне паняволенай Бацькаўшчыны.



Пётра Конюх падчас выступу ў дзень угодкаў БНР. Лондан, 1954 г.  
(Здымак атрыманы ад Н. Гардзіенкі.)

♩ | : 128

Зміцер Сасноўскі

У 1950 г. у ЗША пераехала спявачка *Ірэна Жылінская-Цупрык*. Жыла ў Саўт-Рыверы, арганізоўвала святы і ставіла беларускія п'есы. З часам замяніла В. Селяха-Качанскага ў працы з беларускім гуртком самадзейнасці [4].

У Нью-Ёрку і яго ваколіцах пачалі новае творчае жыццё і многія іншыя беларускія музыкі: оперная выкананіца Барбара Вержбаловіч, артысты эстрады Ірэна Жылінская-Цупрык, Віла Ляўчук, Вера Заруцкая, Наталля Чамярысава, Мікола Стрэчань, Іван Шульга (пазней пераехаў у Канаду). З'явіліся і новыя таленавітыя маладыя спявачкі, сярод якіх вылучаліся Галіна Ганчарэнка і Наталля Куліковіч-Кушаль (дачка кампазітара Міколы Куліковіча). Не пакідала канцэртную дзейнасць у ЗША і вядомая беларуская артыстка Лідзія Янушкевіч, якая выступала на самых розных беларускіх пляцоўках, запісвала пласцінкі.

Падчас вайны на баку саюзнікаў у складзе 2-га Польскага Корпусу ваяваў славуты беларускі спявак *Пётра Конюх* (нар. у 1910 г.): ён удзельнічаў у вядомым штурме гары Мон-тэ-Касіна. Пасля вайны, у 1951 г., П. Конюх скончыў музычную школу ў Рыме. У сярэдзіне 1950-х гг. ён пераехаў у ЗША. Але, жывучы ў Нью-Ёрку, наведваў з выступамі і Канаду, напрыклад, у 1957 г. на 39-я ўгодкі БНР [9].

\* \* \*

«Музычны патэнцыял эміграцыі рэалізаваўся якраз у канцэртной дзейнасці, якой кампенсавалася адсутнасць ста-лай музычнай сцэны», — зазначае Л. Юрэвіч [4]. Беларуская эміграцыя дала заўважныя прыклады высокага мастацтва. У эміграцыі працавала шмат таленавітых кампазітараў і спевакоў. Беларускія музыкі ў замежжы стваралі запісы беларускіх песняў, якія карысталіся попытам.



# *Падсумаванне*



еларуская музыка на працягу стагодзяў актыўна пранікала ў музычную культуру суседніх народаў. Найбольш інтэнсіўна гэта адбывалася шляхам міжнароднага прызнання кампазітараў і музыкаў беларускага паходжання (М. К. Агінскі, С. Манюшка, М. Глінка, Н. Орда ды іншыя), а таксама праз выкарыстанне замежнымі кампазітарамі беларускіх народных мелодый (Л. Бетховен, Ф. Шапэн, П. Чайкоўскі і шмат іншых). Музычныя таленты, народжаныя і выхаваныя на Беларусі, былі вельмі запатрабаваны ў музычных асяродках замежжа. Многія унікальныя якасці беларускага фальклору прываблівалі замежных кампазітараў і рабілі яго папулярным у свеце акадэмічнай музыкі.

Геаграфія і інтэнсіўнасць беларускіх упłyваў змяняліся з часам, што моцна залежала ад геапалітычных працэсаў. Да канца XVIII ст. адбываўся актыўны ўзаемаабмен зпольскай музыкай. З канца XVIII ст., пасля інкарпарацыі Беларусі ў Расійскую імперыю, вядуаче месца ў зневініх кантактах беларускіх музыкаў заняў Пецярбург (пры гэтым нашыя музыки ўжо з канца XVII ст. актыўна ўдзельнічалі ў фармаванні расійскай музичнай культуры).

Узровень развіцця музичнай культуры Вялікага Княства Літоўскага ў XVI–XVIII стст. і вялікая колькасць высокаадукаваных беларускіх музыкаў у XIX–XX стст. сведчаць пра тое, што на працягу стагоддзяў у Беларусі развіваліся прафесійныя музичныя школы.

Асаблівасцю беларускай прафесійнай музичнай культуры XIX ст. было тое, што па палітычных прычынах шмат якія выдатныя кампазітары — выхадцы з Беларусі многія свае шэдэўры стварылі па-за межамі Беларусі. Напрыклад, жанр меладрамы не стаў характэрным для беларускага тэатра XIX ст., бо ў першай палове XIX ст. (пасля ўваходжання ў склад Расійскай імперыі) тэатры ў Беларусі амаль спынілі існаванне. Але ў творчасці кампазітараў беларускага паходжання, якія жылі ў культурных сталіцах Еўропы, гэты жанр паспяхова развіваўся. У выніку многія кампазітары беларускага паходжання моцна паўплывалі на развіццё еўропейскай музыкі (М. К. Агінскі, Н. Орда, С. Манюшка і іншыя).

Выканануцы (вакалісты і інструменталісты), атрымаўшы прызнанне за мяжой, часам захоўвалі толькі ўмоўную сувязь з Радзімай. З іншага боку, амаль ніводны кампазітар беларускага паходжання да канца жыцця не страціў сувязь з беларускімі традыцыямі.

Беларуская эміграцыя XX ст., маючы сваіх прафесійных музыкаў, жыла разам з тым насычаным музичным аматар-

скім жыццём, дзякуючы чаму музыкі іншых краін знаёмліся з традыцыйным беларускім фальклорам. Гэтая самадзейная творчасць не можа быць ацэненая як сродак беларускіх упłyваў, але дае унікальныя прыклады жыцця беларускага фальклору ў адрыве ад аўтэнтычнай вёскі і ў атачэнні іншаэтнічнага асяроддзя.

У наш час беларуская музыка працягвае актыўна пашырацца ў свеце. Побач з традыцыйнымі ўжо тэхнічнымі магчымасцямі (нотадрукаванне, аўдыёзапісы, радыё, тэлебачанне) дасягненні беларускай музыкі робяцца даступныя ў любой частцы планеты дзякуючы сетцы інтэрнэт. Беларуская акадэмія музыкі рыхтуе высокапрафесійных музыкаў, якія заходзяць прызнанне ва ўсім свеце. Многія беларускія выканануцы рэгулярна наведваюць з гастролямі іншыя краіны, некаторыя маюць доўгатэрміновыя контракты. Беларускія музыкі працягваюць пераязджаць на сталую працу ў розныя краіны свету. Дзякуючы новай хвалі цікавасці да традыцыйнай музыкі ў свеце расце цікавасць замежных выканануцаў да скарбаў беларускага фальклору. У многіх краінах свету выконваюць творы беларускіх кампазітараў. Беларускія традыцыйныя інструменты і сёння карыстаюцца попытам у Польшчы, Літве і Pacii.

Беларускія музычныя ўплывы застаюцца адчувальнымі, змяняючыся адпаведна развіццю сучаснай цывілізацыі. Гэта пераконвае, што нашая музыка і ў будучыні будзе шырока прадстаўленая па-за межамі Беларусі, застаючыся дзейным чыннікам фармавання сусветнай музычнай культуры.



# *Літаратура*

1. Александровіч К. У Камаях сёлета год памяці Браніслава Руткоўскага // <http://www.westki.info>.
2. Антановіч Т. З гісторыі беларуска-бельгійскіх грамадска-культурных адносін // Беларусь — Бельгія: Грамадска-культурнае ўзаемадзеянне: матэрыялы Міжнар. «круглага стала». Мн., 2002.
3. Безсонов П. В. Белорусская песни. СПб., 1871.
4. Беларускі тэатар і драматургія на эміграцыі // Юрэвіч Л. Камэнтары. Мн., 1999.
5. Вольман Б. Гітара в России. Л., 1961.
6. Вялікае княства Літоўскае. Энцыкл.: у 2 т. Мн., 2005. Т. 1.
7. Вялікае княства Літоўскае. Энцыкл.: у 2 т. Мн., 2006. Т. 2.
8. Галузэ У. Беларусы Сібіры // Культура беларускага замежжа // <http://lib.zbsb.org>.
9. Ганько М. «Каб съведчылі пра Беларусь»: Жыцьцё й дзейнасць Міколы Ганька. Мн., 2005.
10. Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы. Раздел: Культура // <http://lib.zbsb.org>.
11. Гісторыя беларускага мастацтва: у 6 т. Мн., 1987. Т. 1. Ад старожытных часоў да другой паловы XVI ст.
12. Дадзіёманава В. У. Нарысы гісторыі музычнай культуры Беларусі. Мн., 2000.
13. Дадзіёманава В. Інтэрв'ю да фільма «Старыя інструменты Беларусі». 2007.
14. Да праблемы беларускага нацыянальнага стылю ў музыцы // Зап. БІНiМ. № 1 (5). Нью-Ёрк, 1954.
15. «Дыярыуш Самуіла Маскевіча». Тэкст паводле машынапіснага перакл. А. Ф. Коршунава, з некаторымі ўдакладненнямі // Рэдпадрыхт. С. Л. Гараніна. (Тэкст атрыманы ад А. Дзітрыха.)
16. Ельскі Міхail Карлавіч // ЭЛiМБел: у 5 т. Мн., 1985. Т. 2.
17. Жывалеўскі В. Сівалам еднасці стань для краіны...: Гісторыя бытавання лютні на беларускіх землях у люстэрку літаратуры // Роднае слова. 1998. № 6.

18. Жывалеўскі В. Сімвалам еднасці стань для краіны...: Гісторыя бытавання лютні на беларускіх землях у лютэ́рку літаратуры // Роднае слова. 1998. № 7.
19. Жывалеўскі В. Інтэрв'ю да фільма «Старыя інструменты Беларусі». 2007.
20. «Жыве яшчэ душа ў народзе гэтым...»: Інтэрв'ю кар. газ. «Беларусь» з паэтам Міхасём Кавылём (Язэпам Лешчанкам). Сайт-Рывер, ЗША. Люты, 1984 г. // На суд гісторыі. Mn., 1994.
21. Забэйда М. Маствацтвам за мір // На суд гісторыі. Mn., 1994 // <http://lib.zbsb.org>.
22. Запруднік Я. Дванаццатка. Дакументальная аповесць... (1946–1954 гг.). БІНiМ. Нью-Ёрк, 2002.
23. Зборнік песьняў беларускага жаўнера. Выд. «Згуртаваньня беларуска-амэрыканскіх вэтэранаў». 1975.
24. Зубковіч Э. Край мой васільковы. 12 песьняў на сярэдні голос з фартэпіяном. Нью-Ёрк, 1972.
25. Зямкевіч Р. Станіслаў Манюшка і беларусы // Беларус. жыццё. 1920. 19 студз.
26. «Кароткі жыцьцязіпіс» кампазытара Міколы Куліковіча-Шчаглова — пералік найбольш важных этапаў творчай дзеячнасці // <http://www.zbsb.org>.
27. Карповіч А. Мікола Равенскі // Зап. БІНiМ. № 2. Нью-Ёрк, 1952.
28. Карскі Я. Беларусы. Mn., 2001.
29. Катлярчук А. Шведы ў гісторыі й культуры Беларусі. Mn., 2002.
30. Краіна Беларусь: Ілюстраваная гісторыя. Браціслава, 2003.
31. Куліковіч М. Беларуская музыка: Кароткі нарыс гісторыі беларускага музычнага маствацтва. БІНiМ. Нью-Ёрк, 1953. Ч. 1.
32. Лабковіч В. Імя Мулявіна на скрыжалах памяці Беларусі // <http://www.euramost.org>.
33. Лецка Я. Жаўруковы спеў Уладзіміра Мулявіна // Ніва. 2003, 23 лют.
34. Ліхач Т. Музычныя бурсы езуітаў на Беларусі.
35. Ліцьвінка В. Важкі ўклад бацькі і сына ў беларускую этна-музыкалогію. З нагоды 170-годдзя Яна Карловіча // Лідскі летапісец. № 34 // <http://pawet.net>.

36. Луцкевіч Л., Войцік Г. Канстанцін Галкоўскі. Вільня, 2001. Сэр. «Партрэты Віленчукоў».
37. Лыч Л. Нацыянальная трагедыі — 60 // <http://www.zbsb.org>.
38. Люцыдарская А. «Служылая Літва» // Культура беларускага замежжа // <http://lib.zbsb.org>.
39. Маракоў Л. Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія дзеячы... // <http://www.kamunikat.fontel.net>.
40. Мароз У. Калі б нават ён быў аўтарам аднае песні... // Беларусь — Бельгія: Грамадска-культурнае ўзаемадзеянне: матэрыялы Міжнар. «круглага стала». Мн., 2002.
41. Маціеўскі І. У. Беларуская мастацкая плынь у фармаванні ўсходнеславянскага абрашу музычнай культуры Санкт-Пецярбурга // Белорусский сборник. 2001. № 1. (Маціеўскі І. У. Беларуская мастацкая плынь у фармаванні ўсходнеславянскага абрашу музычнай культуры Санкт-Пецярбурга // БС. СПб., 1998. Вып. 1.)
42. Мачнева У. Краткий исторический обзор и основные стилевые тенденции современной гитарной музыки // [http://abateguitar.narod.ru/A\\_g\\_article1\\_1.htm](http://abateguitar.narod.ru/A_g_article1_1.htm).
43. Мдзівін Т. Г., Сергіенка Р. І. Кампазітары Беларусі. Мн., 1997.
44. Міцкевіч М. Беларускія студэнты ў Любэнскім універсітэце // Беларусь — Бельгія: Грамадска-культурнае ўзаемадзеянне: матэрыялы Міжнар. «круглагага стала». Мн., 2002.
45. Музыкальный театр Белоруссии: Доокт. период. Мн., 1990.
46. Назина И. Д. Белорусские народные музыкальные инструменты: Самозвучащие, ударные, духовые. Мн., 1979.
47. Назина И. Д. Белорусские народные музыкальные инструменты: Струнные. Мн., 1982.
48. Народны артыст Беларусі Вячэслаў Селях-Качанскі // 36. песьняў беларускага жаўнера. Выд. «Згуртаваньня беларуска-амэрыканскіх вэтэранаў». 1975.
49. Наш каляндар // Беларускі Інфармацыйны Цэнтар // <http://vlnia.com>.
50. Нейдах У. Cantantibus organis. Беларуская арганная культура ў кантэксьце эўрапейскага музычна-гістарычнага працэсу. Мн., 1999.
51. Нікалаеў М. Палата кнігапісная. Рукапісная кніга на Беларусі ў X–XVIII стст. Мн., 1993.

52. Нікалаеў М. Аўтарскі вечар кампазітара Ігара Мацыеўска-га // Беларусы ў свеце // <http://www.zbsb.org>.
53. Падбярэскі Д. Традыцыі беларускай гітары // Радыё «Свабода». 2006. 28 лют.
54. Пракапцова В. П. Мастацкая адкуацыя ў Беларусі. Мн., 1999.
55. Привалов Н. Музыкальные духовые инструменты русского народа в связи с соответствующими инструментами других стран.
56. Прывалаў Н. Народныя музычныя інструменты Беларусі. Мн., 1927.
57. Равенская-Аляксенка В. Згадкі пра Міколу Равенскага // Беларусь — Бельгія: Грамадска-культурнае ўзаёмадзяянне: матэ-рыялы Міжнар. «круглага стала». Мн., 2002.
58. Радзігіна Н. Вольнанародная каланізацыя Сібіры // Куль-тура беларускага замежжа // <http://lib.zbsb.org>.
59. Рудзинский В. Монюшко. М., 1960.
60. Русанов В. А. Гитара и гитаристы. М., 1901.
61. Русско-белорусские связи во второй половине XVII в. (1667–1686). Сб. документов. Мн., 1972.
62. Сахараў С. П. Народная творчасць Латгальскіх і Ілукстэн-скіх беларусаў. Рыга, 1940.
63. Скорабагатаў В. В. Зайгралі спадчынныя куранты: Цыкл нарысаў з гісторыі прафесіянальнай музычнай культуры Беларусі. Мн., 1998.
64. Таўлай Г. В. Людвік Куба і Беларусь: канцэпцыя навуковага да-следвання песеннага фальклору // <http://www.kamunikat.fontel.net>.
65. Трилупайтене Ю. Влияние реформатского движения на му-зыкальную культуру Великого княжества Литовского // Мартынас Мажвидас и духовная культура Великого княжества Литовского XVI века. Вильнюс; М., 1999.
66. Хождение Богородицы по мукам // Памятники отречен-ной русской литературы. М., 1863. Ч. II.
67. Цыбульская Т., Скорабагатаў В., Лыч Т. Беларускае му-зычнае жыццё ў міжваеннай Польшчы // Беларускі Гістарычны Зборнік — Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 18 // <http://www.kamunikat.fontel.net>.

68. Чувашская ССР // Вертков К., Благодатов Г., Язовицкая Э. Атлас музыкальных инструментов народов СССР. 2-е изд. М., 1975.
69. Шырма Р. I ад ніў беларускіх // ЛіМ. 1972. 21 ліп.
70. ЭЛіМБел. Мн., 1985. Т. 2.
71. 9-я сімфонія Бетховена // ЛіМ. 1939. 17 студз.
72. 150 пытання і адказаў з гісторыі Беларусі. Мн., 1999 // <http://www.knihicom>.
73. Co byście bezem mnie zrobili. Rzecz o Czesławie Niemenie // Jacek Cieślak. Rzeczpospolita. 2004. 31 stycz.
74. Checinski J. Stanisław Moniuszko // Tygodnik Ilustrowany. 1897. N 23.
75. Dzieje muzyki polskiej w zarysie // Pod red. T. Ochlewskiego, wyd. II. Warszawa, 1984.
76. Feicht H. Studia nad muzyką polskiego średniowiecza. Kraków, 1975.
77. Feicht H. Studia nad muzyką polskiego Renesansu i Baroku // Opera Musicologica Hieronymi Feicht. Kraków, 1980. T. III.
78. Lietuvos metrika. Knyga Nr. 8 (1499–1514). Vilnius, 1995.
79. Mazurkiewicz R. Siedem pieczęci Bogurodzicy.
80. Mazurkiewicz R. «Bogurodzica» w świetle tradycji chrześcijaństwa wschodniego // <http://staropolska.gimnazjum.com.pl>.
81. Míčko M. Národní imělec Ludvík Kuba. Praha, 1950.
82. Morawska K. Historia muzyki polskiej. Warszawa, 1998.
- T. I. Średniowiecze. Cz. 2: 1320–1500.
83. Perz M. Mikołaj Gamółka. Warszawa, 1981.
84. Pozniak P. Pieśni reformacyjne drukowane w Krakowie w XVI w. // Tradycje muzyczne katedry Wawelskiej. Kraków, 1985.
85. Prosnak J. Stanisław Moniuszko. Kraków, 1968.
86. Słownik Muzyków Polskich. Kraków, 1964. T. 1.
87. Śpiewnik dla rycerstwa płci obojej. Poznań. 1999.
88. Szulcowna A. Muzykowanie w Polsce Renesansowej. Poznań, 1959.
89. Wielkopolska matecznikiem dud polskich. Poznań, 2005.
90. Z dziejów polskiej kultury muzycznej. Kraków, 1958. T. I.
91. Żygulski Zd. Uwagi o Rolce Stokholmskiej // Dzieje dawnego uzbrajenia i ubioru wojskowego. Warszawa, 1988. Cz. 9, 10.
92. <http://beljews.info>

93. <http://be-x-old.wikipedia.org>
94. <http://biografija.ru>
95. [http://curtain.ng.ru/plot/2000-10-20/1\\_pegas.html](http://curtain.ng.ru/plot/2000-10-20/1_pegas.html)
96. <http://fershal.narod.ru>
97. <http://hlybokaje.narod.ru>
98. <http://hrono.info>
99. <http://gazetazp.ru/2005/111/6>
100. <http://irma-yaunzem.narod.ru/bio.htm>
101. <http://kino-teatr.ru/kino/acter/star/13015/bio>
102. <http://log.by>
103. <http://lute.ru/guitar/Sichra.htm>
104. <http://marakou.by>
105. <http://old.nlb.by/html/news2006/elski.html>
106. <http://pawet.narod.ru/book/sudnik/2.html>
107. <http://ru.wikipedia.org>
108. <http://www.slounik.org>
109. <http://www.svaboda.org>(03.01.2006).



Навукова-папулярнае выданне

**Сасноўскі Зміцер**

## **Гісторыя беларускіх музычных упłyваў**

Адказны за выданне У. Сілянок

Рэдактар У. Арлоў

Камп'ютэрны дызайн, вёрстка Ю. Андрэева

Дызайн вокладкі А. Лінькова

Карэктар Э. Карбалевіч

Падпісана да друку 08.05.09. Фармат 84x108 1/32.  
Папера афсетная. Гарнітура Myriad Pro. Друк афсетны.

Ум. друк. арк. 8,1. Улік.-выд. арк. 4,4.

Наклад 500 асоб. Замова 162.

Выдавец і паліграфічнае выкананне:  
сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Медысонт».

ЛІ № 02330/0133391 ад 19.07.04.

ЛП № 02330/0150444 ад 22.01.04.

Вул. Ціміразева, 9, 220004, Мінск.